

1. ГЭТА ХЛЕБ / LAUDA SION - ECCE PANIS СЕКВЕНЦЫЯ

1. Гэта Хлеб анёлаў Божых, стаў пасілкам падарожных, што імкнуцца да нябёс.

Хлеб сапраўдны слугаў Божых псам кідаць яго не гожа, бо яго даў сам Хрыстос.

2. У Пісаннях прадказаны, быў спрадвеку ўшанаваны, Хлеб спасланы ад Айца.

Богу Абрагам прыносіць сына ў ахвяру, просіць моцы ў веры да канца.

3. І ягнё, што выбіралі, як пасхальны дар складалі — сімвал вобраза таго.

Манна, з неба што спаслана, сведчыць аб любові Пана, міласэрнасці Яго.

4. Добры Пастыр, хлеб праўдзівы, Езу, будзь нам літасцівы, Нас кармі і апякай.

І з Айцоўскай дабрынёю ў славе, на нябесным Троне нас, дзяцей сваіх, прымай.

5. Ты ўсё ведаеш і можаш, усемагутны, вечны Божа, жывіш верных на зямлі.

Дай, каб мы ў хвале нябеснай са святымі годнай песняй праслаўляць той хлеб змаглі.

2. ГЭТЫ ВЕЛІЧНЫ САКРАМЭНТ

1. Гэты велічны Сакрамэнт / ушануйма шчыра ўсе. / Траціць моц Старое Права, / бо ўжо Новы Запавет. / Што нам розум не тлумачыць, / святло веры прынясе.

2. Богу вечнаму ў Тройцы / праслаўленне і хвала: / і Айцу і Сыну разам — / Творцу вечнага жыцця, / Духу, што ад іх паходзіць, / даўцу вечнага святла. Амэн.

3. О ЕЗУ Ў ГОСТЫІ

1. О Езу ў Гостыі, песню хвалы прымі / і будзь праслаўлены цяпер і на вякі!

2. О Езу, Пане мой, прагну я жыць з Табой; / Езу, я Твой заўжды — цяпер і на вякі!

3. О Езу, Божа мой, Збаўца душы маёй, / у сэрцы маім жыві цяпер і навякі!

4. НАШ ПАН – ХЛЕБ НЯБЕСНЫ

1. Наш Пан — Хлеб Нябесны між намі живе; / Ён сумным надзею і радасць дае. / Пакорна сыходзіць да нас на алтар: / каб стаць нам пажывай, дае Сябе ў дар.

2. Наш Пан — Добры Пастыр, прытулак слабым / дае літасціва ў Сэрцы Сваім, / любоўю святою лагодзіць наш боль / і сум разганяе надзеі святлом.

3. Наш Пан міласэрны, Ён любіць свой люд, / прамень з неба шле ў даліну пакут, / каб шлях чалавеку добром асвятляць, / у сэрцах па небе тугу абуджаць.

4. Наш Пан праслаўлены, да нас Ён ідзе, / нясе супакой, суцяшае ў бядзе. / О свету, збаўленне з грахоў нас абмый / і моцай Сваёю ад злога укрый.

5. ЕЗУ, У СЭРЦЫ ТЫ МАІМ

1. Езу, у сэрцы Ты маім / радасць збаўлення мне адкрыў, / стаў для мяне крыніцай ласк; будзь праслаўлены, Божа наш.

2. Што для Цябе ўчыніць магу, / каб паказаць любоў маю? — / Волю Тваю заўжды прымаць / і сэрца чыстым захаваць.

3. Езу, не пакідай мяне, / мая душа Табой живе. / У час цярпення памажы / вытрываць у Тваёй любові.

6. СЛАЎЦЕ ВУСНЫ / RANGE LINGUA

1. Слаўце вусны таямніцу Цела й дарагой Крыві, Бог яе, як ласк крыніцу, у часе дзён зямных праліў. Той, Хто Маці меў Дзявіцу, — Збаўца свету, Пан хвалы.

2. Нарадзіўся з чыстай Дзевы / з мэтай збавіць людскі род. / Ён па свеце, нібы зерне, / слова кінуў у народ. / Цудам Ён тады бязмерным / скончыў там пасланьня ход.

3. Ноч апошню пры вячэры / з тымі, што братамі зваў, / здзейсніў чын той, як належыць, / так закон патрабаваў. / Вучням Сам Сябе даверыў / і Хлеб з рук Сваіх ім даў.

4. Слова ўцелаўлена словам: / Сам змяняе Цела ў Хлеб. / А віно — то Кроў Хрыстова, / не спасцігне зрок Яе, / толькі вера божай мовай / у сэрцы ўпэўненасць хай шле.

5. Гэты велічны Сакрамэнт / ушануйма шчыра ўсе. / Траціць моц Старое Права, / бо ўжо Новы Запавет. / Што нам розум не тлумачыць, / святло веры прынясе.

6. Богу вечнаму ў Тройцы / праслаўленне і хвала: / і Айцу і Сыну разам — / Творцу вечнага жыцця, / Духу, што ад іх паходзіць, / даўцу вечнага святла. Амэн.

7. О, ЗБАЎЧА ГОСТЫЯ / SALUTARIS HOSTIA

1. О, Збаўча Гостыя, / нам брамы неба адчыні, / хоць люты вораг грозіць нам, / дай моц і сілу нам спашлі.

2. Адзіны ў Тройцы Бог Святы, / Табе хвала у кожны час, / ў Айчыну вечную вядзі, / дары жыццём бясконцым нас. / Амэн.

8. БУДЗЬ ЗАЎСЁДЫ ПАХВАЛЁНЫ

Будзь заўсёды пахвалёны, ўсімі намі праслаўлены Найсвяцейшы Сакрамэнт, наш нябесны Тэстамэнт.

9. ХАЙ ЖА БУДЗЕ ПРАСЛАЎЛЁНЫ

Хай жа будзе праслаўлены, Найсвяцейшы Сакрамэнт, праўдзівае Цела і Кроў Пана нашага Езуса Хрыста.

10. ХВАЛА І ПРАСЛАЎЛЕННЕ

Хвала і праслаўленне будзь у кожным моманце Езусу ў Найсвяцейшым Божым Сакрамэнце. Колькі хвілін у гадзіне і гадзін у вечнасці, столькі будзь пахвалёны, Езу, ўзор міласці.

11. СЛАЎЛЮ ПАНА

Слаўлю Пана ў кожным моманце, о, Хлебе наш жывы, у Сакрамэнце, о, Хлебе наш жывы, у Сакрамэнце.

12. БОГУ ЗАСПЯВАЙМА ЎСЕ

1. Богу заспявайма ўсе, / дзякуем Табе, о Пане, / бо і ў шчасці і ў тузе / Ты заўсёды разам з намі. / Богу заспявайма ўсе / спеў падзякі, радасці спеў.

2. У бясконцай дабрыні / Ты збаўленне нам прызначыў. /
Свайго Сына з вышыні / даў нам і грахі прабачыў. / *Богу заспявайма ўсе...*

3. Каб жылі мы як браты, / у любові без заганы, /
Жыватворчы Дух Святы, / Суцяшальнік нам пасланы. / *Богу заспявайма ўсе...*

4. І паўсюль дзе толькі тут / нас вядуць шляхі зямныя, /
не пакіне верны люд / Маці Божая Марыя. / *Богу заспявайма ўсе...*

5. Божа, у неба нас вядзі, / захавай ад вечнай смерці, / у
кожную сям'ю прыйдзі, / Валадар у кожным сэрцы. / *Богу заспявайма ўсе...*

13. МАГУТНЫ БОЖА

1. Магутны Божа! Уладар сусветаў, / вялікіх сонцаў і сэрц
малых. / Над Беларусяй ціхай і ветлай, / рассып праменні Свае
хвалы.

2. Дай спор у працы штодзённай, шэрай, / на лусту хлеба, на
родны край. / Павагу, сілу і веліч веры / у нашу праўду, у
прышласць — дай!

3. Дай урадлівасць жытнёвым нівам, / учынкам нашым пашлі
ўмалот! / Зрабі магутнай, зрабі шчаслівай / краіну нашу і наш
народ!

14. ВЯЧЭРНЯЯ МАЛІТВА

1. Езу, мой Пане, Ты мне дай сёння / жыць да змяркання
ў Тваім законе. / Сніся ж мне ў ночы, размаўляй са мною / як
прымкну вочы, будзь з маёй душою. / О, Езу наймілейшы!

2. Пад Твае ногі галаву схіляю, / рады, успамогі ад Цябе
чакаю. / Хай Твае раны будуць мне за ложа, / Езу каханы,
Збаўца мой, о Божа. / О, Езу наймілейшы!

3. Пэўны апекі я хай буду божай, / хворым, калекам Езус
дапаможа. / Сэрцам, душою Богу аддаюся, / з ціхай слязою да
Яго малюся. / О, Езу наймілейшы!

4. О, наймілейшы, о маё каханне, / найдаражэйшы скарб,
нябесны Пане! / Хай пры Табе я сплю ў супакоі, / мая надзея,
асалод здароўя. / О, Езу наймілейшы!

15. ЕЗУСА СЭРЦА

1. Езуса Сэрца, міласць гарача, мольбы пакорна нашы нясём. Хоць мы і вельмі грэшны, аднак жа шчыра Табе мы чэсць аддаём. Не выпускай жа Ты з ласкі нас, будзь паратункам у кожны час.

***Рэфрэн:** Езуса Сэрца — найбольшы скарб наш, будзь міласэрным да грэшных нас.*

2. Езуса Сэрца, Ты, што за нашы / віны цяжкія з неба зышло, / за чалавецтва, церпячы страшна, / дзідай ліхой прабіта было. / Просьбы ласкава ад нас прымі, кары Свае ад нас адхілі! / Езуса Сэрца...

3. Езуса Сэрца смутным да скону / Ты за правіны нашы было, / праз міласэрнасць, з Божага трону / людзям без меры шчасце зышло! / Той, хто дабротаў з верай жадаў, / з Божае ласкі ўсё атрымаў. / Езуса Сэрца...

4. Езуса Сэрца, Бога на небе, / намі кіруй у кожную пару, / хай жа ў працы, у кожнай патрэбе / ўносім з мальбою сэрцы ўгару. / Дзе шчасце вечна, дзе светлы рай, / Божа, туды патрапіць нам дай! / Езуса Сэрца...

5. Езуса Сэрца, дай жа нам цноты: / веру, надзею, міласць к Табе; / Богу служыць дай верна, з ахватай — / так мы здабудзем неба сабе. / Хай не забрудзіць душы нам грэх, / бо толькі Божых хочам пацех. / Езуса Сэрца...

6. Езуса Сэрца, будзь праслаўлёна / Ты ад людзкога роду ўсяго. / Прагнеш, каб кожны з нас быў збавёны, / прымеш мяне як сына свайго. / Будзь Богу слава ў Тройцы Святой, / а на зямлі ўсім нам супакой. / Езуса Сэрца...

16. О, СЭРЦА БОГА

1. О, Сэрца Бога ў Збаўчай Гостыі белай, / свет з верай ў сэрцы гімн Табе спявае, / бо Ты пакуты за ўсіх нас цярпела, / шчыра мы Цябе ўслаўляем.

2. О, Найсвяцейша Збаўцы Кроў Святая, / дар жыватворны, што нам з неба даны, / ласкі крыніца, што грахі змывае, / гоіць нам цяжкія раны.

3. О, добры Езу, божую дай манну, / не пагарджай Ты вернымі
сваімі. / Узносім падзяку мы неперастанна / ўраз з анёламі й
святымі.

17. О, БЯСКОНЦАЯ КРЫНІЦА

1. О, бясконцая Крыніца Божай любові, / скарб
сапраўднай асалоды - Сэрца Святое. / Месяц, сонца, ясны
зоры, неба цэлае, анёлы / з захапленнем спазіраюць, ласкі
чакаюць.

2. Быў за грэшных нас ганебна Ты ўкрыжаваны. / Кроў,
каб свет абмыць наш грэшны, выцекла з раны. / Чалавекам
бічаваны, да крыжа ім прыкаваны, / цернем укаранаваны —
так зневажаны.

3. Той Выток Святы, што з Сэрца нам выплывае, / душы
грэшныя людскія ўсе абмывае. / І напоўніць іх надзей,
стануць нібы снег той белы, / у Святой салодкай Ране
знойдуць трыванне.

4. О, Надзея ўсіх гаротных, што так смуткуюць, / хай жа
словы суцяшэння ў скрусе пачуюць. / Ты пацеха ўсіх
журботных, смак раскошаў несмяротных, / Езу, сэрцам
праслаўлены, будзь пахвалены!

5. Просім ласкі для збаўлення нам абяцанай, / і душой, і
целам шчыра так пажаданай. / Хай жа вобраз Твой лагодны
аглядаці буду годным / са святымі па-над часам у небе разам.

18. БЛАСЛАВІ НАС, ДОБРЫ ЕЗУ

1. Блаславі нас, добры Езу, / Сэрца мы Тваё ўслаўляем. /
Хай жа гэты скарб каштоўны / ў нашых сэрцах зберагаем.

2. За любоў Тваю прыносім / тое ўсё, што сёння маем. /
Сэрца Бога шчыра просім: / хай жа нас не пакідае.

3. О, Святое Сэрца Бога, / неба гімн Табе спявае, / Маці
зычыць ласкаў многа, / люд Цябе Твой праслаўляе.

4. Не пакінь нас, шчыра просім, / і не дай з дарогі
збіцца. / Сэрцы ў дар Табе прыносім, / ласкі божае Крыніца,

5. Будзь, о любы Езу, з намі, / ззяй нам Сэрца прамянямі, /
ззяй Сваёй любові сонцам / нам у вечнасці бясконца.

19. ЛАСКІ КРЫНІЦА

1. Ласкі Крыніца, будзь жа прывітана, / Езуса Сэрца, о, Святая Рана. / Сэрца сагрэй мне любасцю, лагодай, / слодыч нябёсаў, дай спакой і згоду.

2. Рана Святая будзь жа блаславёна, / будзь жа навекі намі праслаўлёна; / а праз ваду і кроў Табой праліту, / хай будуць душы грэшныя абмыты.

3. Дасць сілу слабым Кроў Твая Святая, / а з душаў віны хай вада змывае. / Сэрца маё хай, ласкаю натхнёна, / узносіць малітвы перад Божым тронам.

4. Хай жа ў дарозе па жыцці часовым / Рана Святая будзе мне ўзорам. / Езуса Сэрца, поўнае пакоры / хай у часе смерці будзе абаронай.

5. Бога я прагну, да Яго імкнуся, / быць ля Святога Сэрца спадзяюся. / У ім мая радасць і маё натхненне, / ўзношу з падзякай да Яго маленні.

20. БУДЗЬ ПРЫВІТАНА

1. Будзь прывітана, Сэрца Пана Бога, / — верным апора, грэшным дапамога. / Шчыра паклоны мы Табе складаем, / з жалем, у пакоры міласці чакаем.

2. Поўніцца Сэрца божай дабрынёю, / каб мы не зналі злога грэху болей. / Хай Кроў Святая душы нам абмые, / свет божай праўды й чысціні адкрые.

3. Болей за здіду лютага Лангіна / Божае Сэрца ранняць нашы віны. / У скрусе прымаю я Святую рану: / у ёй — паратунак, з ёй шчаслівым стану.

4. З ранай святою хочам жыць, уміраці; / мудрасць адвечну з верай спазнаваці, / душы ачысціць, з Богам у небе жыці, / Сэрца Святое праз вякі хваліці.

21. О ДУША ХРЫСТОВА

О Душа Хрыстова, асвятці мяне.

Цела Хрыстова, захавай мяне.

Кроў Хрыстова, напаі мяне.

О вада з боку Хрыстова, абмый мяне.

Мука Хрыстова, умацуй мяне.

О добры Езу, пачуй мяне.

У сваіх ранах укрый мяне.
Не дазволь мне Цябе пакінуць.
Ад ворага злога барані мяне.
У гадзіну смерці пакліч мяне.
І дазволь да Цябе прыйсці,
Каб са святымі хваліць Цябе
На векі вечныя. Амэн.

22. ПАД ТВАЕ ПРЫХОДЗІМ ДЗВЕРЫ

Пад Твае прыходзім дзверы,
Шчырым сэрцам, поўны веры:
Што пад відам скрыты хлеба,
Ты ёсць Бог праўдзівы з неба.
Зразумець нам трудна гэта,
Каб Сын Божы — Збаўца свету
Аж так скрыўся ўсім на дзіва
І ў Гостыі жыві праўдзіва.

Міласць Бога заясніла,
Як змяніў хлеб у сваё цела —
Нам пакінуў спажываці,
Каб праз гэта нас збаўляці.
Несмяротны, моцны Божа,
Зразумець Цябе хто можа?
Ты для грэшных справядлівы
І для добрых міласцівы.

Хоць Анёлы ў небе блізка,
Прад Табою паўшы нізка,
Усцяж на твар Твой спаглядаюць,
Чым ёсць Бог аднак, не знаюць.
Нат анёлам Бог спрадвеку
Так не даў, як чалавеку!
Прыступаць да Бога смела,
Спажываць Ягона цела.

Я таго нягодзен, Пане,
Каб ва мне меў прабыванне —
Скажы толькі адно слова,
І душу мне збавіш знова.

Б'ю паклоны прад Табою,
Ласку май над грэшным мною.
Хай жывы з Табою, Панам,
Аж на векі вечны. Амэн.

23. ПАНЕ, ДОБРЫ ЯК ХЛЕБ

Рэфрэн:

*Пане, добры, як хлеб,
Будзь праслаўлёны паўсюдным Касцёлам.
Бо так бязмежна Ты палюбіў нас,
Бязмежна Ты палюбіў нас.*

Ты хлеб памножыў на пустыні, Божа,
Каб мы ў шляху да неба сілы мелі.
Ты маннай стаў вандроўнікам галодным —
Для тых, што вечна быць з Табой хацелі.

Пане, добры, як хлеб...
Жніво настала, радуюцца людзі,
Саспела ніва, пахне свежым хлебам.
Хай алтаром зямля ўся наша будзе,
А хлеб — Камуніяй тым, хто прагне неба.

Пане, добры, як хлеб...
Ты нас сваімі назавеш сябрамі,
Калі мы зробім, што Ты загадаў нам.
Што ж без Цябе ўчыніць мы можам, Пане,
Бо Ты для нас — жыццё і спадзяванне!

Пане, добры, як хлеб...
Ты на крыжы аддаў жыццё за грэшных,
А сам застаўся Хлебам у святынях.
Для нас адкрыта Сэрца Тваё вечна,
Бо як дзяцей Ты, Божа, палюбіў нас.

24. ТЫ — МАЯ РАДАСЦЬ

Рэфрэн:

*Ты — мая радасць, о Езу мой, Ты — маё шчасце, о Езу мой.
Ты — мая радасць, о Езу мой, Ты — маё шчасце, о Езу мой!*

Езу, Цябе люблю ўсёй душою, Ты мне надзеяй і супакоем.

Ты — мая радасць, о Езу мой...

Хрыстэ, к Табе ў думках імкнуся; На Цябе, Пане, я спадзяюся.

Ты — мая радасць, о Езу мой...

Езу, Цябе ўсім сэрцам люблю я, іншай любові і не хачу я.

Ты — мая радасць, о Езу мой...

Свету багаццяў я не жадаю, Бо ўсёй душою Бога шукаю.

Ты — мая радасць, о Езу мой...

Страціць гатовы я ўсё, што маю, Ты — скарб адзіны, з Табой трываю.

Ты — мая радасць, о Езу мой...

Быць пры Табе заўсёды жадаю, толькі Табе жыццё давяраю.

Ты — мая радасць, о Езу мой...

25. ХЛЕБ НЯБЕСНЫ

Рэфрэн:

Хлеб Нябесны даў нам Пан, каб жылі вечна.

Спажываем Хлеб Благаславёны —

Цела Пана і Бясцэнную Кроў.

Мы п'ем з Келіха збаўлення

напой, які смагу душы спаталяе.

Хлеб Нябесны даў нам Пан...

Прыняўшы Хлеб Святы, будзем праслаўляць Бога,

Які на ўсёй зямлі ўчыніў вялікія справы.

Узрадуйцеся, справядлівыя ў Пану,

Прымаючы Цела і Кроў Хрыстовы.

Хлеб Нябесны даў нам Пан...

Сёння мы спажываем Хлеб Анёлаў,

Сёння мы бачым Езуса Хрыста, нашага Пана;

Сёння мы праслаўляем Агонь, які гарыць на алтары,

У ценю якога спяваюць Сэрафімы.

Хлеб Нябесны даў нам Пан...

Сёння мы чуем моцны і салодкі голас:
Гэтае Цела спаліць грахоў церні
І асвеціць людскія душы,
Якія прымаюць Боскую Спажыву.

26. УПАЎШЫ НА КАЛЕНІ

Упаўшы на калені,
Бога спахваляйма,
У кожным сэрц імкненні:
Хвала, хвала, хвала.

Спявай, зямля і неба:
Езусу Гасанна!
Утоенаму ў хлебе -
Хвала, хвала, хвала.

О, паўтарай, народзе,
Увечары і рана,
На захадзе і ўсходзе:
Хвала, хвала, хвала.

О збаўчая Ахвяра,
Што ратункам стала,
Будзь вечна праслаўлёна!
Хвала, хвала, хвала.

НА ВЯЛІКІ ПОСТ

27. А ПАД КРЫЖАМ МАЦІ СТАЛА

А пад крыжам Маці стала.
Крыж у смутку абдымала.
На якім канаў Бог-Сын,
На якім канаў Бог-Сын.
Дзідай бок Яго праткнуты.
На высокі крыж пакуты
Ён пайшоў за ўсіх адзін,
Ён пайшоў за ўсіх адзін.

Як сцешыць Маці мукі?
На Яе святыя рукі
Сына кроў сцякае з ран,
Сына кроў сцякае з ран.

Маці, з-пад крыжа святога,
Распалі любоў да Бога,
Бога Сына, Ён - наш Пан,
Бога Сына, Ён - наш Пан.

28. О КРОЎ СВЯТАЯ

О Кроў святая, о Кроў адкуплення,
Напой жыццёвы з неба нам пасланы.
Ласкі крыніца! О цана збаўлення!
Ты правінаў лечыш раны.

О Кроў святая, у келіху укрыта,
Каб нашы душы ты сабой паіла.
Грэшным крыніца міласці адкрыта,
Каб усе правіны змыла.

О Кроў святая, о Кроў адкуплення,
З Божлага Сэрца ты выток свой мела.
Вечна хай будзе хвала й пакланенне
На зямлі табе і ў небе.

29. О САДЗЕ АЛІЎНЫ

О садзе Аліўны, як твой від мне дзіўны!
Вобраз сумны бачу — Езус, Бог мой, плача.
Пот кровавы пралівае, боль і страх Яго сціскае.
Ах, Езус стаў млеці — быў Ён блізкі смерці.
Келіх мукі горкай Ён прыняў пакорна,
Каб Айца праславіць і народ свой збавіць.
Там Анёл з Ім размаўляе, прад пакутай узмацняе.
Ах, Езу, мой Пане, стомлены змаганнем!
Вучні засынаюць, Збаўцу пакідаюць.
Здраднік надыходзіць, жаўнераў прыводзіць.
Пацалункам свайго Пана выдае на катаванне.
Ах Езу, мой Пане, скуты кайданамі!
Не судом Пілата Збаўца быў распяты,
Смерць прыняў у муках, звездаў ганьбу й смутак.
Мае ўчынкi то зрабілі, да крыжа Яго прыбілі.
Пан цяпеў нявінна за мае правіны!

30. ПАНЕ, ТЫ БАЧЫШ

Пане, Ты бачыш - крыж Твой не мінаю;

Пане, Ты бачыш - да крыжа імкнуся.

З бодем і скрухай на крыж пазіраю,

Да трона Бога на зямлі імкнуся.

На крыж кладу я ўсе мае жаданні,

Тут прыбываю грэшных думак мроі,

Сэнс свой шукаю я ў Раскрыжаванні,

Дзе з-пад кароны кроў цячэ па скроні.

Стаўшы пад крыжам, стомлены сабою,

Прагну я ў сэрцы несці крыж заўсёды,

Каб не глуміўся вораг нада мною,

Каб крочыць шляхам праўды і свабоды.

Не заслужыў я ласкі суцяшэння,

Бо вельмі доўга ад Цябе хаваўся.

Ты, Пане, клікаў да майго сумлення,

А я ў цемры моўчкі заставаўся.

Ты мне насустрач першы выйшаў, Пане,

Каб запрасіць зноў на свой шлях крыжовы.

Так і не выйшаў я на прывітанне Збаўцы,

што міласць даць мне быў гатовы.

Сёння з надзеяй пад крыжом шукаю

Тое, што страціў, Пана не спаткаўшы,

Грэх мой з пакорай прад Табой трымаю,

Не адыходжу, міласці спазнаўшы.

Дай мне заўсёды быць з Табою, Збаўца,

Каб крыж мой стаўся мужнасцю і сілай.

Каб у жыцці больш з крыжам не расстаўся,

Каб ён узнёсся над маёй магілай.

31. ПАСТЫР НАС ПАКІНУЎ

Рэфрэн:

Пастыр нас пакінуў, ласк усіх крыніца,

Добры Адкупіцель адышоў з зямліцы.

Пастыр адышоў, што нас палюбіў.

Ён Кроў за нас праліў, з грэху нас абмыў.

У час канання Збаўцы сонца пацямнела,

Скалы затрасліся, уся зямля знямела.

Пастыр адышоў...

Пастыр наш і Збаўца вырваў джала смерці,
Каб не даць навекі грэшніку памерці.

Пастыр адышоў...

Знішчыў моц шатана сваёй Боскай сілай,
Нас ад пекла збавіў наш Заступнік мілы.

Пастыр адышоў...

32. ПЛАЧЦЕ, АНЁЛЫ

Плачце, Анёлы, вы святыя духі,
Радасць хай знікне, бо настаў час скрухі.

Плачце, паклаўся на святое ложа
Княжа сусвету, Валадар наш Божа.

Плач, ясна сонца, месячнае кола.
Не ззяйце зоркі, сёння так вясёла.
Плачце, праменне, не мігайце ясна -
Хто свеціць вечна, Тое Сонца гасне.

Плачце, аблогі, дажджавыя хмары.
Слёзы, як росы, сейце на абшары.
Хто вас развешаў тут на небасхіле,
Той спачывае на зямлі ў магіле.

Плачце, пагоркі, горы і даліны.
Плачце, жывёлы, птушкі і расліны.
Сорам змывайце горкімі слязамі,
Грэх ваш замучыў Князя над князямі.

Плач ты, зямліца. Ён цябе пакінуў,
Хто чалавеку даў цябе як сыну.
Той, хто калісьці з праху, з пылу ўзняўся,
Сёння забойцам Бога Збаўцы стаўся.

Плач, чалавеча, бо астыла цела,
Сэрца не б'ецца, што любіць хацела.
Хоць знішчыць міласць грэх твой намагаўся,
Бог назаўсёды пры табе застаўся.

33. СВЯТЫ КРЫЖУ

Святы крыжу, наймілейшы,
З усіх дрэваў найслаўнейшы,
У гэтым дрэве моц і сіла,
Яно Езуса насіла;
З яго плыве асалода
Для гаротнага народа.

Дрэва цвёрдае, змякчыся,
Да зямлі аж прыхіліся!
Спусці цела майго Пана
Яно вельмі скатавана.
Дазволь Яму адпачыці,
На зямлю скарэй сступіці.

Выбраў Бог цябе адвеку
На збаўленне чалавеку:
З Цябе ласка людзям дана,
Душа наша ўзмацавана,
Крывёй Божай уся абмыта,
Што праз Езуса праліта.

Як у зімнай ляжаў стайні,
Для яго не была тайна:
Каб свет грэшны адкупіці,
Трэба кроў сваю праліці,
Там звяры паклон давалі,
А тут людзі катавалі.

Нечувана міласць гэта,
Каб ісці на крыж для света!
Хто ж так будзе міласцівы,
Такі добры, літасцівы?
Сам Пан Езус гэта справіў —
Нас ад пекла крыжам збавіў.

Чаму тваё сэрца горда,
Як бы камень, глуха-цвёрда?
Ты над Езусам не плачаш,
Хоць Яго на крыжы бачыш;
На ахвяру Богам даны,
За цябе ўкрыжаваны.

34. О, ЕЗУ, ЕЗУ

1. О, Езу, Езу, поўны пакоры, / Ты праз пакуты свет адкупіў, / Смерцю Сваёю на дрэве крыжа, / грэшнаму люду неба адкрыў.

2. Мужна ішоў Ты шляхам пакутным, / крыж нашых вінаў нёс на Сабе. / Каб Збаўцам свету стаць Усемагутным, / зносіў цярпенні цяжкія ўсе.

3. Падаў крываваы пот на рамяны, / каты ўсклалі з церняў вянок, / людзі "Распі!" крычалі шалёна, / воцату з жоўцяй далі глыток.

4. Укрыжавалі ды зневажалі: / "Ты, што будуеш цэрквы ў тры дні, / зараз уратуй Сябе Ты самога, / Цар Ізраэля, з крыжа зыйдзі!"

5. А як настала смерці хвіліна, / узяў вочы Езус, кліча ў тузе: / "Нашто мяне Ты, Божа, пакінуў / дух аддаю мой у рукі Твае".

6. О, людзі, людзі, у чым Езус вінен, / чым заслужыў Ён ганьбу і крыж? / Што за злачынства Ён нам учыніў, / ўзносячы душы грэшныя ўвыш?

7. Езу, чаму мы моцна грашылі, / не шанавалі Бога любоў? / Цернямі злосці Сэрца прабілі, — / капае з ранаў Божая кроў.

8. Божа, даруй нам нашы правіны, / выбач нам, Езу, злыя грахі: / пыху, нячыстасць, гневу хвіліны, / просім, пакорай нас абдары.

35. О, АДКУЛЬ ЖА, ЕЗУ

1. О, адкуль жа, Езу, жорсткасць гэтай раны? / Кім было Святое Цела скатавана? / Што за моц рука і сіла Сэрца Божэа прабіла? / Гэта злосць людская Сэрца зневажала.

2. Ты да нас любоўю Божай быў пасланы, / у беднасці убогай свету быў адданы. / Яслі сталі першым ложа, і тады ўжо, добры Божа, / Юдам быў праданы, / меў на Сэрцы раны.

3. І калі ў Егіпет разам з Маці Божай, / Езу, уцякаў Ты ад рукі варожай, / ужо любові дзіўнай сіла / ў Сэрцы рану распаліла. / Толькі праўда гэта / ўкрыта перад светам.

4. Езу, працаваў Ты ў родным Назарэце, / Князь
вячыстай славы, пагарджаны ў свеце. / Рану ўжо насіла Сэрца,
што пакутамі завецца, / толькі Маці міла іх з Табой дзяліла.

36. ЕЗУ, БОЖА МІЛАСЭРНЫ

Езу, Божа міласэрны,
У дабыні Сваёй нязмерны:
Зышоў, зышоў на зямлю Ты з неба
І ўтаіўся ў крышынцы хлеба.

Праз людзей быў затрыманы,
І на суд, як злодзей, гнаны,
Вінавачаны фальшыва,
Суджаны несправядліва.

Збічавалі Тваё Цела,
Не было і часткі цэлай,
Ранамі ўсяго пакрылі,
Найсвяцейшу Кроў пралілі.

Пасля вострую карону
На Твае ўсклалі скроні,
Каралём на смех убралі,
Здзекваліся, як жадалі.

На зямлю пад крыжам падаў,
І на ім прыбіць Сябе даў,
Працярапеўшы страшны мукі,
Аддаў Богу душу ў рукі.

37. О, МОЙ НАРОДЗЕ

Рэфрэн:

*О, мой народзе, што табе зрабіў я?
У чым вінаваты прад табою быў я?*

1. Я цябе вывеў з моцы фараона, / а ты прызначыў крыж
мне на рамяны. *О, мой народзе...*

2. Я веў цябе ў край сонечны і хлебны, / ты ж Мне
прызначыў смерці знак ганебны. / *О, мой народзе...*

3. Я цябе выбраў Божая лазаю, / а ты Мне воцат даў
замест напой. / *О, мой народзе...*

4. Я над Эгіптам здзейсьніў пакаранне, / а Мяне выдаў ты на бічаванне. / *О, мой народзе...*

5. Я за палон твой помсціў фараону, / ты ж учыніў Мне суд сынэдрыёну. / *О, мой народзе...*

6. Я прад табою раскрыў мора хвалі, / а ты Мне здідай бок раскрыў бяз жалю. / *О, мой народзе...*

7. Я ў аблоку веў цябе дахаты, / ты ж Мяне з крыкам веў на суд Пілата. / *О, мой народзе...*

8. Я цябе маннай накарміў у пустыні, / ты ж Мне аддзячыў поўхамі сваімі. / *О, мой народзе...*

9. Я табе з каменя даў вады крыніцу, / а ты Мне горкай жоўці даў напіцца. / *О, мой народзе...*

10. Я хананэяў збіў Сваёю сілай, / ты ж галаву Мне моцна збіў трысцінай. / *О, мой народзе...*

11. Я даў падставы Юдзінаму трону, / а ты Мне з церняў узлажыў карону. / *О, мой народзе...*

12. Я цябе ўзвысіў, людзе Мой абраны, / а ты Мяне ўзняў на крыжы драўляным. / *О, мой народзе...*

38. НА КРЫЖ ПРЫБІТЫ

1. На крыж прыбіты, Бог Сын цвікамі, / плач, чалавеча за грэх слязамі. / Ах, ах! На крыжы ўмірае. / Езус вочы закрывае.

2. Зранена страшна Божае цела, / зліта крывёю ў ранах вісела. / Ах, ах! То грэх наш пракляты мучыць Бога так заўзята.

3. Коле карона голаў балюча, / вусны спаліла смага пякуча. / Ах, ах! За маё зграшэнне / Езус млее ад цярпення.

4. Пад крыжам Маці плача, канае, / Матчына сэрца жаль разрывае. / Ах, ах! Злосць мая ліхая страшна Богу адплачае.

5. Буду ўжо лепшым, памажы мне, Божа, / грэх, вораг люты, болей не можа. / Ах, ах! Годзе ўжо грашыці, / з ласкай Божай хачу жыці.

6. І з Магдаленай пакутаваці, / за ўсе зграшэнні адшкадаваці. / Ах, ах! Зжалься нада мною, / Божа, дай мне жыць з Табою.

7. Сёння з грахам я пачну змагацца / і з жалем буду я спавадацца. / Ах, ах! Мне прабач, о Божа! / Болей грэх мяне не зможа.

ЯКІ ЗА НАС ЦЯРПЕЎ АД РАНАЎ

Які за нас цярпеў ад ранаў, Езу Хрыстэ, змілуйся над намі.

ВЕЛІКОДНЫЯ СПЕВЫ

39. У РАДАСНАЕ СВЯТА СЕКВЕНЦЫЯ

1. У радаснае свята Пасхальнай Ахвяры / верныя прыносяць праслаўлення дары. / Адкупіў авечак Хрыстус наш бязвінны, / паяднаў з Айцом нас, змыў грахі, правіны.

2. У баі вялікім смерць жыццё сустрэла. / Хоць памёр, усё ж Ён валадарыць смела. / Адкажы, Марыя, што было ў дарозе? / — Уваскрос, жывы Ён, годзе быць трывозе.

3. Гэтаму Анёлы сведкамі там сталі: / толькі палатно ды вопратка ляжалі. / Уваскрос ужо Хрыстус, Бог мой і Надзея, / месцам жа спаткання будзе Галілея.

4. Сапраўды ўваскрос Ён — гэта цуд праўдзівы. Смерці Пераможца, будзь жа літасцівы.

40. СЫНЫ І ДОЧКІ

Рэфрэн:

Аллелюя, аллелюя, аллелюя!

1. Сыны і дочкі, Бог з нябёс / з памерлых сёння ўваскрос, / без межаў радасць нам прынёс. Аллелюя!

Аллелюя...

2. Суботні ранак ужо настаў, / якога кожны з нас чакаў, / ля гробу вучняў ён сабраў. Аллелюя!

Аллелюя...

3. Марыя Магдалена, / Якуб і Саламея / прыйшлі намасціць цела. Аллелюя!

Аллелюя...

4. Анёл у шатах белых / жанчынам весціць смела: / "Хрыстос у Галілеі!" Аллелюя!

Аллелюя...

5. А як настала ўжо пара, / Ян, папярэдзіўшы Пятра, / прыбег да гробу ледзь зара. Аллелюя!

Аллелюя...

6. Паміж Апосталаў стаяў, / Хрыстос лагодна прамаўляў
/ і свой спакой ім перадаў. Аллелюя!

Аллелюя...

7. Хоць Дыдым усё і разумеў, / сумнеў ва Ўваскрасэнні
меў / і з тым мірыцца не хацеў. Аллелюя!

Аллелюя...

8. "Узглянь, Тамаш, на левы бок, / на рукі ўзглянь, на
раны ног / і вер, што смерць я перамог". Аллелюя!

Аллелюя...

9. Як на Хрыста Тамаш глядзеў, / сумненняў больш ужо
не меў. / Скажаў: "Ты Бог!" — я зразумеў. Аллелюя!

Аллелюя...

10. Шчаслівы, Бога хто спазнаў, / хоць раны Сына не
кранаў. / Жыць у нябёсах Бог ім даў. Аллелюя!

Аллелюя...

11. У святое свята гэтае / ўсё стварэнне хай пяе, /
Хрысту пашану аддае. Аллелюя!

Аллелюя...

12. Падзяку Тройцы ўзнясём, / Айца і Сына вызнаём / і
Духа Творцам мы завём. Аллелюя!

Аллелюя...

41. ПАСХАЛЬНУЮ АХВЯРУ./СЕКВЕНЦЫЯ/

1. Пасхальную Ахвяру праслаўляйце, хрысціяне.

2. Адкупіў авечак сам, як ягнятка, ціхі Пан.

Паяднанне з Айцом Хрыстус нам даў.

Смерць з жыццём страшэнны бой правялі паміж сабой: смерці
моц перамог і живе Бог.

3. Нам скажы, Марыя, што ў дарозе бачыла? —

Гроб пусты, Хрыста жывога, хвалу Ўваскрасення святога,
палатно ляжала; я з Анёлам размаўляла.

Пан ўваскрос, мая надзея, а месцам спаткання — Галілея.

4. Верым, Хрыстус уваскрос, І чуд гэты пэўны, Будзь для
нас, Валадар, міласэрны. Амэн. Аллелюя.

42. ПРАСЛАЎЛЯЙМА ЗБАЎЦУ ПАНА

1. Праслаўляйма Збаўцу Пана, / знішчыў смерць Ён і шатана. / *Аллегюя, аллегюя!* / Сонца, месяц смутак мелі, / усе стварэнні з Ім цярпелі. / *Аллегюя, аллегюя!*

2. Хрыстус сёння ўстаў з памерлых, / радасць людзям даў нязмерну. / *Аллегюя...* / Ё гэта свята месяц, сонца / заяснелі нам бясконца. / *Аллегюя...*

3. Езус Хрыстус у адхлані / даў памерлым дараванне. / *Аллегюя...* / Вестку, што нясуць Марыі, / хутка цэлы свет адкрые. / *Аллегюя...*

4. Сёння ўвесь Касцёл спявае, / Пераможцу праслаўляе. / *Аллегюя...* / Хрысце Пане міласэрны, / дай з табой паўстаць з памерлых. / *Аллегюя...*

43. ВЯСЁЛЫ ДЗЕНЬ.

1. Вясёлы дзень для нас настаў, якога свет увесь жадаў: сцягоння Хрыстус з гробу ўстаў. *Аллегюя, Аллегюя, Аллегюя!*

2. Уладар нябесны к нам прыбыў, як цвет на сонейку зацвіў, па смерці з намі зноў зажыў! *Аллегюя, Аллегюя, Аллегюя!*

3. Пякельну нетру зваяваў усіх злачынцаў пакараў, а грэшным ласку дараваў. *Аллегюя, Аллегюя, Аллегюя!*

4. Тры дні ў адхлані Ён правёў, там суцяшаў святых Айцоў, пасля з сабою іх павёў. *Аллегюя, Аллегюя, Аллегюя!*

5. А тыя, ўсе да аднаго, як Збаўцу ўбачылі свайго, загаварылі да Яго: *Аллегюя, Аллегюя, Аллегюя!*

6. Вітай, жаданы нам, вітай! О Хрысце, нас не пакідай, з пякельнай моцы выбаўляй. *Аллегюя, Аллегюя, Аллегюя!*

7. Якую ж радасць мелі ў цьме, як Збаўцу ўбачылі ў сабе, Яго здаўна чакалі ўсе. *Аллегюя, Аллегюя, Аллегюя!*

8. На трэці дзень сам з гробу ўстаў, пячацяў нават не кранаў, а варту страх апанаваў. *Аллегюя, Аллегюя, Аллегюя!*

9. А як Хрыстос з магілы ўстаў, сваіх Апосталаў вітаў, да Маці Анёлаў паслаў. *Аллегюя, Аллегюя, Аллегюя!*

10. Анёлы верныя Мае! Да Панны йдзіце вы хутчэй, да Матачкі святой Маёй. *Аллегюя, Аллегюя, Аллегюя!*

11. Вітайце Дзеву ад Мяне, і заспявайце для Яе: вітае Твой Сыноч Цябе! *Аллегюя, Аллегюя, Аллегюя!*

12. Пасля ў яснасці такой да Маці зблізіўся святой і прывітанне кажа ёй: *Алелюя, Алелюя, Алелюя!*

13. Будзь поўна радасці ўся, Матуля родная Мая, жалоба скончана Твая! *Алелюя, Алелюя, Алелюя!*

14. Вітай жа, Езу, мой жывы, Сыноч мой любы, залаты, пацеха ўсякае душы! *Алелюя, Алелюя, Алелюя!*

15. Ах, вельмі радасна ўжо мне! Жывога ўбачыўшы Цябе, як новым свет стаў для мяне. *Алелюя, Алелюя, Алелюя!*

16. Вось гэтак гутарку вяла, вітала радасна Хрыста, з вялікім шчасцем адышла. *Алелюя, Алелюя, Алелюя!*

17. О, Езу Божа наш жывы, грахі нам нашы адпусці, душы збаўленне прынясі! *Алелюя, Алелюя, Алелюя!*

44. ХРЫСТУС ЎВАСКРОСЛЫ

1. Хрыстус уваскрослы супакой прынёс нам, радасць і збаўленне, душам суцяшэнне. *Кірые, элейсон.*

2. А калі б Ён не паўстаў, свет бы ўжо не існаваў. Людзям радасць дараваў, за якіх жыццё аддаў. *Кірые, элейсон.*

3. Алелюя, Алелюя, Алелюя. Пан прынёс збаўленне, душам суцяшэнне. *Кірые, элейсон.*

45. РАДУЙМАСЯ, ХРЫСЦІЯНЕ

1. Радуймася, хрысціяне, бо Хрыстова з гробу ўстанне даравала нам збаўленне. *Алелюя, Алелюя, Алелюя!*

2. Патрыярхі рады сталі, што ў адхланні прабывалі, як Збавіцеля даждалі. *Алелюя, Алелюя, Алелюя!*

3. Ubачылі Жывога, Ён адняў моц духа злога, ім сказаў ісці да Бога. *Алелюя, Алелюя, Алелюя!*

4. З гробу камень адваліўся, Хрыстус з мёртвых абудзіўся і Марыі аб'явіўся. *Алелюя, Алелюя, Алелюя!*

5. Вучні Пана сабраліся, што былі ўжо разыйшліся, па Хрысту засмуцячыся. *Алелюя, Алелюя, Алелюя!*

6. Мы ўсе разам заспявайма, Ўваскрасенне разважайма, з грэху ўстаць пастанаўляйма. *Алелюя, Алелюя, Алелюя!*

7. Хрысце, праз Уваскрашэнне дай грахоў нам адпушчэнне, душам вечнае збаўленне. *Алелюя, Алелюя, Алелюя!*

46. ЗБАЎЦА НАШ

1. Збаўца наш Хрыстос уваскрос — Аллелюя!
Мір і радасць нам прынёс — Аллелюя!
Ён у славе і красе — Аллелюя!
На зямлі спявайце ўсе — Аллелюя!
 2. Божую з'явіў любоў — Аллелюя!
У дзіўным, велічным з баёў — Аллелюя!
Смерці ўладу Ён скрышыў — Аллелюя!
Рай нябесны нам адкрыў — Аллелюя!
3. Хрыстус навучае жыць — Аллелюя! /
Смерць Хрыстовых не страшыць — Аллелюя! /
Смерцю смерць Ён зваяваў — Аллелюя! /
Моц у пекла адабраў — Аллелюя!
 4. Шлях адкрыўся нам прамы — Аллелюя!
Там, дзе Хрыстус будзем мы — Аллелюя!
Хто з Хрыстом туг на зямлі — Аллелюя!
Будзе з Ім на вышыні — Аллелюя!

47. СЁННЯ ЎСТАЎ ХРЫСТОС

1. Сёння ўстаў Хрыстос з памерлых: Радуйся, народзе верны. *Аллелюя! Хрыстос уваскрос. Аллелюя!*
2. За свет людскі, грэхам скуты, Ён аддаў жыццё ў пакутах. *Аллелюя!...*
3. У дзень светлы, Велікодны, праслаўляйма Збаўцу годна. *Аллелюя!...*
4. Бога ў Тройцы вызнавайма, чэсць, хвалу Яму аддайма. *Аллелюя!...*

48. СЛЁЗЫ З ТВАРУ ВЫЦРАЙЦЕ.

1. Слёзы з твару выцрайце,
Праганяйце з сэрцаў грэх.
Песні радасна спявайце,
Хай гучыць вясёлы смех.
Уваскрос Пан над Панамі,
Ён жыве, Ён разам з намі.
Аллелюя, аллелюя, усклікайце: аллелюя!

2. Што для Пана варты зброя,
Камень — перашкоды ўсе.
Не стрымае злая воля
Цуд, што нам жыццё нясе.
Знішчыць Бога хто стараўся —
Надарэмна намагаўся.

Алеллюя, аллелюя, усклікайце: аллелюя!

3. Бог магутны, Пан натуры,
Што стварыў зямны абшар,
Выйшаў з гробу, знішчыў муры —
Бессмяротны Валадар.
Варта пакідала зброю,
Не валодае сабою.

Алеллюя, аллелюя, усклікайце: аллелюя!

4. Езу Хрысце, дай збаўленне,
Далучы і нас усіх
Праз Тваё ўваскрасенне
Да супольнасці святых.
У небе перад Сынам Божым
Хай хвалу ўзносіць кожны.

Алеллюя, аллелюя, усклікайце: аллелюя!

49. ХРЫСТОС ЎВАСКРОС

1. Хрыстос уваскрос з памерлых! Смерць смерцю
зваяваў, парваўшы пугы пекла, жыццё нам дараваў.

2. Апоўначы з магілы наш Збаўца ўваскрос; усім верным
з неба радасць і супакой прынёс.

3. Зямля ўся затраслася, калі Збавіцель наш устаў з
магілы ў славе ў бласлаўлены час.

4. Анёл там прамяністы на камяні сядзеў, і голасам
нябесным "Хрыстос уваскрос!" — ён пеў.

5. Пабожныя жанчыны да Езуса ішлі і міра дарагое з
сабой яны няслі.

6. Прыйшлі намасціць цела Валадара свайго: ды толькі ў
магіле Яго ўжо не было.

7. Анёлы ім казалі: "Больш вам не трэба слёз —
Хрыстос, Збавіцель свету, з памерлых уваскрос!"

8. Хрыстос уваскрос з памерлых смерць смерцю зваяваў, парваўшы пугы пекла, жыццё нам дараваў!

50. О, ЕЗУ ХРЫСТЭ

1. О, Езу Хрысце, цэлы свет — Аллелюя, аллелюя! — хвалу, пашану шле Табе. Аллелюя, аллелюя!

2. Нябёсы песню ўзнялі — Аллелюя, аллелюя! — і хрысціяне на зямлі. Аллелюя, аллелюя!

3. Уся прырода ажыла — Аллелюя, аллелюя! — і зелянець распачала. Аллелюя, аллелюя!

4. І птушкі спеў свой узялі, — Аллелюя, аллелюя! — услаўляюць Бога салаўі. Аллелюя, аллелюя.

5. Праменні сонца зіхацяць, — Аллелюя, аллелюя! — нам хочучь нова ззянне даць. Аллелюя, аллелюя!

6. Увесь сусвет хвалу Табе — Аллелюя, аллелюя! — уносіць сёння ў хвале. Аллелюя, аллелюя.

51. REGINA CAELI

Regina caeli, laetare, *Alleluia*, quia, quem meruisti portare, *Alleluia*, resurrexit sicut dixit, *Alleluia*, ora pro nobis Deum, *Alleluia*.

ЎЛАДАРКА НЕБА

Ўладарка неба, уцешся, *Аллелюя*, бо Той, каго пад сэрцам насіла, *Аллелюя*, уваскрос Ён, як казаў нам, *Аллелюя*; Богу за нас маліся, *Аллелюя*.

52. АНЁЛ ПАНСКІ

Анёл Панскі звеставаў Панне Марыі і зачала ад Духа Святога.

*Вітай Марыя, поўная ласкі, Пан з Табой,
благаслаўёная Ты між жанчынамі,
і благаслаўёны плод улоння Твайго Езус.*

*Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных,
цяпер і ў хвіліну смерці нашай, Амэн.*

Вось я, слуга Панская
няхай мне станецца паводле Твайго слова.

Вітай Марыя, поўная ласкі,...

А Слова сталася Целам
і пасялілася між намі.
Вітай Марыя, поўная ласкі...

**Маліся за нас, Святая Багародзіца,
Каб сталіся мы годнымі абяцанняў Хрыстовых.**

Молімся:

Усемагутны Божа, просім Цябе, улі ў нашыя сэрцы Тваю ласку, каб мы, пазнаўшы праз анёльскае звеставанне ўцелаўленне Хрыста, Твайго Сына, праз муку Яго і крыж былі даведзеныя да хвалы ўваскрасэння. Праз Хрыста, Пана нашага. Амэн.

Калі "Анёл Панскі" ахвяруецца за памерлых, тады дадаецца:

Вечны адпачынак дай ім Пане, а святло вечнае няхай ім свеціць. Няхай адпачываюць у супакоі вечным. Амэн.

53. ЦЯБЕ, БОГА, ПРАСЛАЎЛЯЕМ (TE DEUM)

Цябе, Бога, праслаўляем,
Табе, Пане, хвала вечна,
Неба і зямля спявае Табе,
Ойча векавечны.

Табе, Божа, ўсе Анёлы,
З імі Моцы і Нябёсы,
Хэрубімы, Сэрафімы
Гімн хвалы адвечны ўзносяць.

Святы, Святы над святымі,
Бог Магутны і Ласкавы,
Над зямлёй і небам слыне
Неабсяжнасць Тваёй славы.

І апосталы, і вучні,
Хор прарокаў, поўны хвалы,
З імі мучанікаў лучнасць
Аддаюць Табе пашану.

У сугучным хоры льецца
Па усёй зямлі наўкола

Табе хвала з нашых сэрцаў,
Спеў святы Твайго Касцёла.

Сына з Духам Суцяшэння,
Велічы Айца прамністай
Праслаўляе ўсё стварэнне, -
Валадар хвалы Ты, Хрыстэ.

Праз які гучыць няспынна
Спеў, што славіць Твае справы.

Пане, ад усіх правінаў
Захаваць нас будзь ласкавы.

Каб жа выбавіць свет цэлы
Праз свае святыя раны,
Сын Айца спрадвечны, цела
Ты прыняў ва ўлонні Панны.

Зруйнаваў Ты брамы смерці,
На крыжы ёй вырваў джала,
Каб для ўсіх, хто ў Цябе верыць,
Радасць вечная заззяла.

Праваруч Айца, у славе
Трон Твой, Збаўца наш адзіны,
Прыйдзеш зноў адтуль у яве,
Каб судзіць людскія чыны.

Грэшным Ты не дай загінуць, -
Будзь нам Збаўцам, не Суддзёю
І абмый нас ад правінаў
Дарагой сваёй крывёю.

Са святымі, у бляску моцы
Захавай Тваіх абраных,
Пане, збаў народ Твой, просім,
Благаслаў Тваіх падданных.

Шляхам нас вядзі бяспечным
У нябесны Ерузалем.

Цябе, Валадар адвечны,
Мы штодзёна праслаўляем.

Не пакінь жа свайго люду,
Божа, без Тваёй апекі.
Пану веру, дык не буду
Асаромлены навекі.

СПЕВЫ ДА МАЦІ БОЖАЙ

54. ВІТАЙ, УЛАДАРКА

Вітай, Уладарка, Маці міласэрнасці, жыцця асалода і надзея, вітай! Да Цябе ўзносяць свае просьбы дзеці Евы, да цябе ўздыхаем, стогнем і плачам у слёзнай даліне. І таму, Апякунка наша, зірні на нас міласэрным позіркам сваіх вачэй. І Езуса, бласлаўлены плод Твайго улоння, пасля выгнання тога дай нам бачыць. О Ласкавая, о Літасцівая, о Велічна, Панна Марыя.

SALVE REGINA

Salve Regina, Mater misericordiae, Vita, dulcedo, et spes nostra, salve. Ad te clamamus, exules, filii Evae. Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

55. МАЦІ БУДЗЕМ МЫ ВІТАЦІ

1. Маці будзем мы вітаці песняю прыгожай, / хоць даволі аніколі даць хвалу не зможа / ні святы пабожны, ні Анёле кожны годны ўславіць, благаславіць Маці Марыю.

2. Я, нягодны, песняй роднай Маці прывітаю / і з бяздоння шлю я сёння мольбы Ёй да раю: / не забудзь на небе грэшніка ў патрэбе, / будзь ратункам, Апякунка, Маці-Марыя!

3. О, цудоўна, ласкі поўна чыстая Лілея, / міласціва, літасціва, грэшнікаў Надзея, / да Цябе ўздыхаем, прагнем ды чакаем / добрай рады і спагады, Маці-Марыя!

4. Свету Панам, Валадарам Ты была абрана, / найяснейша, найсвяцейша, без заганы Панна. / Стала годнай Маці Езуса-Дзіцяці / чыста Дзева, Каралева Маці-Марыя.

5. Месяц, сонца, зорак мноства гэтак не яснеюць, / пры Тваім святым пачацці ўсе яны цьмянеюць. / Больш за сонца ясна, Зорка непагасна, / свеціш ярка, Валадарка Маці-Марыя.

6. Нас ратуеш і кіруеш Ты на сцэжкі Бога, / Маці ласкі
непарушнай, наша дапамога. / Будзь для нас пацехай, барані
ад грэху, / Панна міла, літасціва Маці-Марыя.

7. Мы вітаем, бласлаўляем мудрасці Сталіцу, / Дзеву
верну, міласэрну, радасці Крыніцу. / Праслаўляйма хорам
поўную пакоры / добру Панну, беззаганну Маці-Марыю.

56. ВОСТРАБРАМСКА МАЦІ БОЖА

Вострабрамска Маці Божа,

Ты прачыстая, прыгожа.

Міласэрнасць Тваёй волі

Свеціць Вільні ў нядолі.

На Радзіме Ты ў чэсці,

З неба шлеш нам добры весці!

Шчасце, мір і згоду ў краі

Нам даеш ад Бога з раю!

Уся Цябе Русь славіць Бела

І Літва, і Польшча цэла,

Бо Ты, Маці, міласціва,

Сваім дзеткам дабратліва.

Іх у смутку пацяшаеш,

Хворых Ты аздараўляеш.

Да Цябе хто толькі прыйдзе,

Той без радасці не выйдзе.

Ты так кожнаму дагодзіш,

Што надзею ў сэрцы зродзіш;

Праз Цябе ўсе правіны

Сын даруе Твой адзіны!

57. О МАЦІ МІЛАСЦІВА

1. О Маці міласціва, Панна літасціва годная падзіву.
Марыя! *О, заступіся!*

2. Ты свету суцяшэнне, / грэшнікам збаўленне, /
вернікам натхненне. Марыя! *О, заступіся!*

3. Няма ўжо пасля Бога / вышэй анікога, / наша
дапамога. Марыя! *О, заступіся!*

4. Прыйдзі ў дзень апошні, / на суд стане кожны / прад
абліччам Божым. Марыя! *О, заступіся!*

5. Спашлі нам злітаванне, / з Табой панаванне / дай жа нам, о Панна! Марыя! *О, заступіся!*

58. ВІТАЙ, ЗОРКА МОРА

1. Вітай, Зорка мора, / Маці Збаўцы Бога, / Панна Найчысцейша, / брама неба добра.

2. Ты, што прывітана / словам Габрыэля, / умацуй у спакоі, / змый правіны Евы.

3. Вызваль з грэшных путаў, / зрок вярні аслеплым, / аддалі ўсе смуткі, / апякуйся светам.

4. Сведчанне дай, Маці, / узруш малітвай Сына, / Ён прыйшоў, каб збавіць / грэшных ад правінаў.

5. Панна ўслаўлёна, / прыклад, Ты пакоры / збаўленым ад смерці, / будзь для нас узорам.

6. Дай жыццё нам чыста, / шлях сцялі бяспечны, / Езуса дай бачыць, / мець з Ім радасць вечна.

7. Бог Айцец хай будзе / з Сынам праслаўлены, / і супольна з Духам / Божым улюбёны. Амэн.

59. ЦЕШСЯ, НЯБЕСНАЯ КНЯЖНА!

Цешся, нябесная Княжна! *Радуйся, Марыя!*

Цешся, бо жалю ўжо няма. Аллелюя! *Малі за нас, Марыя!*

Годнай была Хрыста насіць. *Радуйся, Марыя!*

Збаўца жыве — мы будзем жыць. Аллелюя! *Малі за нас, Марыя!*

Ён уваскрос, смерць перамог. *Радуйся, Марыя!*

Як нам казаў Сапраўдны Бог. Аллелюя! *Малі за нас, Марыя!*

Бога малі і будзе так. *Радуйся, Марыя!*

Мы уваскрэснем праз Хрыста. Аллелюя! *Малі за нас, Марыя!*

60. БУДЗЬ УЛЮБЁНА

1. Будзь улюбёна, о, Святая Панна, / скрушаны сэрцам шлю я прывітанне, / шлю я прывітанне.

2. Ты Маці Збаўцы Божага Месіі, / наша пацеха апякуйся ўсімі.

3. Да Сэрца Маці грэшнікі ўздыхаюць, / у пакаянні слёзы праліваюць.

4. Маці, ратуй нас у Евіным выгнанні, / хай жа зазнаем ласку злітавання.

5. Бо непрыяцель па зямлі блукае, / душы людзкія паглынуць жадае.

6. О, заступіся, будзь нам абаронай, / дай нам ратунак пад Тваёй каронай.

7. Край беларускі Ты вазьмі ў апеку, / дай згоду, радасць, шчасце чалавеку

8. Маці Святую без грахоўнай плямы / шчыра ўслаўляем на вякі ўсе. Амэн.

61. О МАРЫЯ, МАЦІ БОГА

1. О Марыя, Маці Бога, / Ты ўсім грэшным дапамога. / Неба чыстая Лілея, асвятці нам шлях надзеяй. /

О, Марыя, малі Сына, Ты надзея наша адзіна.

2. Вызнаём Цябе, Марыя, / нашай Матачкай адзінай: / Ты ў смутку пацяшаеш, / супакоем адараеш.

О, Марыя, малі Сына, Ты надзея наша адзіна.

3. Хочам мы Табе, о Маці, / думкі ўсе свае аддаці. / У дар прымі, Марыя, сэрца, / да Цябе яно імкнецца.

О, Марыя, малі Сына, Ты надзея наша адзіна.

4. І ў ліхой, цяжкой гадзіне / ласкі поўная Марыя / ўсіх гаротных супакоіць, / душы міласцю спатоліць.

О, Марыя, малі Сына, Ты надзея наша адзіна.

5. Сцеражы ад злых прыгодаў, / ад душы і цела шкодаў, / войны, голад, мор, пажары / — адварні ўсе Божы кары.

О, Марыя, малі Сына, Ты надзея наша адзіна.

6. А калі па волі Пана / скон жыцця майго настане, / памажы тады мне Маці, у ласцы Божай паміраці.

О, Марыя, малі Сына, Ты надзея наша адзіна.

62. ВІТАЙ, МАРЫЯ

1. Вітай Марыя, Хрыстова Маці. / Дазволь нам грэшным Табе чэсць даці. / Прымі Ты нашы просьбы нізкія, / за нас маліся "Вітай Марыя!".

2. Ты, што карміла свету Збаўленне, / і нам, як Маці, дай пажыўленне, / ад голаду нас няхай укрые / Твая апека — вітай, Марыя!

3. Чысцейша Панна, без грэху сказы, / усцеражы нас хвароб, заразы, / Ты — найстрайнейша райска Лілея, / ачысць паветра — вітай, Марыя!

4. Цяжкі жаль мела над смерцю Сына. / Праз боль і слёзы, Маці адзіна, / хай нам хвіліны смерці цяжкія / спакойны будуць — вітай, Марыя!

5. Прыклад пакоры, поўна лагоды / дай Беларусі спакой і згоду; / між нас хай згінуць сваркі ліхія, / крый нас ад войнаў — вітай, Марыя!

6. О, Найсвяцейша, без ценю грэху, / у кожным часе будзь нам пацехай; / Твая апека хай нас укрыве / ад гневу Бога — вітай, Марыя!

7. Уладарка наша, між херубімаў, / пачуй маленне, неба Княгіня, / што йдзе праз крокі Твае святыя, / за нас маліся — Вітай, Марыя!

63. УЛАДАРКА ЛАСКІ

1. Уладарка ласкі, болем пранята, грэшных прытулак і Унебаўзята; Маці, маліся да Бога - Сына, каб дараваў Ён нашы правіны

2. Да Божай Маці з кожнай старонкі / дзеці прыносяць жаль скаргі горкай. / Не пагарджай мальбою пакутнай, / адхілі кары просьбай магутнай!

3. І да каго мы, о Маці пойдзем, / дзе дапамогу, спагаду знойдзем. / З путаў грахоўных вызваль, з няволі, / нас адвядзі ад цяжкай нядолі.

4. Лекарка хворых, Маці любові, / жаданняў грэшных аслаб аковы, / так бо нам цяжка з імі змагацца, / цяжка самім нам добрымі стацца.

5. Веры Старожка, Матачка Божа, / Ты з Беларусі выжань бязбожжа, / Богу "Гасанна" хай стройна, громка / вольна спявае родна старонка!

6. У час як настане смерці гадзіна / з вока спадзе апошня слязіна, / Маці, закрый святымі рукамі / нашыя вочы навікі. Амэн.

64. ДА РУЖАНЦОВАЙ МАЦІ БОЖАЙ

1. Уладарка і зямлі і неба, / да Цябе звяртаемся ў патрэбе.

У Цябе ратунку мы шукаем, праз Ружанец літасці чакаем, Ружанцова Панна Марыя.

2. Маці, Ты прыйшла з адным жаданнем / ратаваць людзей ад пакарання. *У Цябе...*

3. Хто ад гневу Богага ўратуе, / хто гаротных грэшных пашкадуе? *У Цябе...*

4. Праз Бэрнарду ты дала ружанец, / грэшным ён для абароны шанец. *У Цябе...*

5. Таямніцы ружанца святога / перамогуць моц шатана злога. *У Цябе...*

65. ГЛЯНЬ НА НАС, ДЗЕТАЧАК

1. Глянь на нас дзетачак, Маці святая, / светач вачэй Тваіх хай нам зазьяе. / Сваёй апекаю Ты нас атулі, / за ўсіх дзяцей Тваіх Бога малі, Бога малі.

2. Матачка добрая, у сэрцы пяшчотным / верны прытулак дай дзецям гаротным. / Духа нячыстага ад нас аддалі, — / за бедных грэшнікаў Бога малі, Бога малі!

3. Ты на Кальварыі ў скрусе стаяла, / Маці для кожнага з вернікаў стала, / не пакідай жа нас, дзе б мы не былі, / і за святы Касцёл Бога малі, Бога малі!

4. Ты, што ў Будславе і ў Вострай Бrame / любові матчынай слынеш дарамі, / долю лепшаю наш люд надзялі, / за беларускі край Бога малі, Бога малі!

5. Табе пакорныя зямля й нябёсы, / мы аддаем Табе нашыя лёсы. / Будзь нам Заступніцай вернай на зямлі / і ў смерці нашай час Бога малі, Бога малі!

66. МАРЫЮ ЛЮБІЦЬ

1. "Марыю любіць - сэнс усіх маіх дзён", / у сэрцы гучыць нібы радасны звон. / Ты поўная Божае ласкі была, нам Збаўцу ад Духа Святога дала.

2. Усявышні ў сэрцы любоў запаліў, / гатовай прыняць Звеставанне зрабіў. / Сказала: "Хай стане па слову Твайму, / хачу толькі Богу служыць аднаму".

3. Ты з простага люду абрана была, / каб Збаўцу паўсюдна гучала хвала. / Ты ведаеш працу і клопат пра хлеб, / складанасць жыцця, мноства нашых патрэб.

4. На мукі Хрыстовы глядзела, на кроў. / Ён вучняў даверыў Табе, як сыноў. / О Маці Балесная, просім Цябе, / каб годна маглі стаць ля Крыжа ў журбе.

5. О Маці святая, падай нам руку, / нас грэшных вядзі па жыццёвым шляху. / Дзяцей жа сваіх у небяспецы ратуй, / хто Сына шукае, тым ласку даруй.

6. І Цябе над анёламі і над людзьмі / Ўсявышні паставіў, у рай нас вядзі! / Ты радасць зямлі і душэўны спакой, / Ты поўная ласкі і Госпад з Табой.

67. МАТАЧКА БОЖАЯ

1. Матачка Божая, Матачка добрая, / бедныя дзеці, мы клічам Цябе; / песняй пакорнаю мольбы складаючы, / сэрцы свае аддаем мы Табе.

2. Вылеч Ты сэрца нам, раны глыбокія, / міласцяй чыстаю нас запалі, / каб слава Божая, не жальба вечная, / у неба ляцела, ляцела з зямлі.

3. Нас, сваіх дзетачак, што ў Цябе просяцца, / Матачка добрая, Ты пашкадуй; / ласкай ажыўчаю Бога Спрадвечнага, / Матачка Божая, нас абдаруй.

4. Нашы галовы святлом Божай мудрасці / Матачка Божая, Ты асвяці, / каб мы пазналі ўсе праўду адвечную, / Богу службылі тут верна ў жыцці.

5. Дай жа дарогу нам, дзетачкам, простую, / смерці хвіліну шчаслівую дай. / Вядзі нас, Матачка, зоранька ясная, / да вечнай радасці, у цудны рай.

68. САРДЭЧНА МАЦІ

1. Сардэчна Маці, наша апякунка, / Мы, як сіроты, просім паратунку. / Молім пакорна ў зямным выгнанні: / Дай нам прытулак, злітуйся над намі!

2. Бедным сіротам да каго ўздыхаці? / Толькі да Сэрца наймілейшай Маці, / бо міласэрна кожнаму спрыяе, / тым асабліва, хто турботы мае.

3. Мы заслужылі ўласнымі грахамі, / каб успылаў гнеў
Божы па-над намі. / У час, як Айцец Бог гнеўна нас карае, /
шчасны, хто ў Маці паратунак мае!

4. Для Беззаганнай Бог усё здзяйсняе: / доўг нам даруе,
віны прабачае. / Як жа Цябе нам не любіць сардэчна, / бо
ўкрыцца можам пад Твой плашч бяспечна.

5. Маці, ратуй нас, будзь нам абаронай / і адвядзі Ты
Божы гнеў суровы. / Сэрца ўгадай жа, што мячом працята, / у
час, калі Сына крыжавалі каты.

6. Дзеля пакутаў і душы збалелей, / бо на Галгофе з
Сынам Ты цярпела, / Бог нам даруе, каб мы за правіны, / так
не цярпелі, як цярпець павінны.

7. Гнеў справядлівы як Айцец злагодзіць, / Ты пакажы
да неба нам дарогу. / Сэрца святога ласку і апеку / будзем
узносіць з веку і да веку.

69. З ДАЛЁКАЙ ФАЦІМЫ

1. З далёкай Фацімы даносіцца звон, з'яўленне Марыі
для нас весціць ён.

Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria

2. Дык пойдзем да Маці праз свет поўны слёз, / каб
скласці на рукі Марыі наш лёс.

Ave,...

3. Цудоўная Пані нязвычайнай красы, / ружанец трымае,
бы кроплі расы.

Ave,...

70. МАЦІ БОЖАЯ БУДСЛАЎСКАЯ

1. У Адраджэння век залаты
Узнікла раптам у Рыме Ты,
Шляхам цудоўным з далніх краёў
Прыйшла да нас, беларусоў.

Рэфрэн:

Маці Будслаўская, Маці святая,

Перад Табою галовы схіляем:

Нас да сябе Ты прыгарні,

Ад зла і бед абарані!

Радзімы край абарані!

2. Тваёй малітвы светлая сіла
Храм у Будславе ўваскрасіла.
Ад рук бязбожных у страшны час,
Ты зберагла веру для нас.

3. Дзева Марыя, Юзаф святы,
Вельмі патрэбны для маладых
Прыклад цяплівай вашай любві,
У якой сакрэт шчасця сям'і.

4. Ад злой Чарнобыльскае бяды
Прыкрый гаротных дзетачак Ты,
І Беларускі збалелы край
Не пакідай, не пакідай.

5. Мы да Будслаўскай крочым святыні,
Просім заступніцтва перад Сынам.
Каяцца ёсць у чым нам усім,
Хрыста за нас перапрасі!

СПЕВЫ ДА ДУХА СВЯТОГА

71. О, ТВОРЦА ДУХ

О, Творца Дух Святы прыйдзі!
І верны люд наведай свой,
Дар ласкі дай для нашых сэрц,
Што моцай створаны Тваёй!

Ты Суцяшыцель нам усім,
І Найсвяцейшы Бога дар,
Ты намашчэнне нашых душ,
Жыццё, любоў, агнёвы жар.

Ты спасылаеш сем дароў,
Бо моц Табе Айцец-Бог даў,
Ты абяцаны Богам нам,
Каб словам нас узбагачаў.

Ты ўлі святло у думкі нам,
Сэрцы любоўю напаўняй,
Магутнай моцай незямной,
Ты нашым целах сілу дай.

Ад сіл варожых і ліхіх

Дай нам спакой у кожны час.
Хай у дарозе за Табой
Адпрэчым зло, што зводзіць нас.
Бога Айца дай нам спазнаць,
Дай, каб і Сын слазаны стаў.
Цябе, адзіны подых Двух,
Каб кожны з верай праслаўляў.

Хай загучыць хвала Айцу,
І Збаўцу Сыну, што ўваскрос,
І Духу ў Тройцы Прасвятой
хай спеў імкнецца да нябёс! Амэн.

72. О ТВОРЦА ДУХ ПРЫЙДЗІ ДА НАС

1. О, Творца Дух, прыйдзі да нас, наведай верных у добры час. Усё стварыла моц Твая, о Найсвяцейшы дар жыцця!

2. Ты, Суцяшыцель дарагі, / Свет божай ласкі з вышыні, / жыцця Крыніца і Любоў, / наш Скарб і Даўца ўсіх дароў.

3. Твае паўсюдна сем праяў, / о, Палец Божы, Веліч спраў / Цябе Айцец меў ласку даць / нам мовай новай прамаўляць.

4. Святло Сваё ў нас запалі, / любоў у сэрцах ажыві / і нашы целы ўмацуй, / улі сілу, ласкамі шчыруй.

5. Ад нас шатана прагані, / дары спакоем ва ўсе дні, / каб мы, асветлены Табой / не ўпалі ў грэх спакусай злой.

6. Айца, Валадара нябёс / і Збаўцу Сына, што ўваскрос, / Цябе абодвух, Дух Святы, / услаўляем песнямі назаўжды.

73. БОЖА, ДУХ СВЯТЫ, ПРЫЙДЗІ / СЕКВЕНЦЫЯ

1. Божа, Дух Святы, прыйдзі / і нябеснага спашлі / нам святла Твайго струмень. / Добры Ойча ўбогіх, / Даўца дараў многіх / і Святло ўсіх сэрцаў.

2. Суцяшыцель паспяшы, / наймілейшы госць душы, / Прахалода стомленых, / Адпачынак ў працы, / Цень у дзень гарачы, / ў плачы Суцяшэнне.

3. О Святло шчаслівае, / у сэрцаў глыб уніклівае, / ласкай верных напаўняй. / Без Твайго натхнення / што сярод стварэння. / Толькі небяспека.

4. Усс, што бруднае — абмый, / што засохла — ажыві, / што паранена — злячы. / Нахілі, што цвёрда, / разагрэй, што горда, / выпрастай крывое.

5. Дай Тваім жа верным, / Божай ласкі пэўным, / сем дароў Тваіх святых: / умеласць, раду, мудрасць, / боязь, розум, мужнасць, / і даруй пабожнасць. Амэн.

СПЕВЫ ДА СВЯТОЙ ТРОЙЦЫ

74. ТРОЙЦЫ СПРАДВЕЧНАЙ

"Тройцы спрадвечнай будзь хвала" —

Сэрцам усім спяваем.

З верай нясём любові дар

І Тройцу праслаўляем.

Сам Бог-Айцец нас сатварыў,

Сын адкупіў крывёю.

Ласкай Святы Дух асвятціў,

Каб жыць маглі любоўю.

75. СЛАВА БУДЗЬ БОГУ

Слава будзь Богу ў Найсвяцейшай Тройцы:

Айцу і Сыну, хай гучыць бясконца.

З Духам Святым, што ў боскасці Ім роўны,

святасці поўны.

Бога Айца мы будзем праслаўляці,

За дабрадзеіствы, што меў ласку даці,

Вывеў з няволі свой народ абраны

У край абяцаны.

Сына праславім! Праз свае пакуты

Выбавіў людзкасць ад грахоўных путаў.

Збаўцам названы усяго сусвету

За міласць гэту.

Духу Святому будзь хвала навікі:

сэрца натхняе, мір шле чалавеку.

Просім, напоўні божымі дарамі.
Будзь разам з намі!

76. У ТРОЙЦЫ АДЗІНЫ

1. У Тройцы адзіны, Бог адзінасутны, / Ойча і Сыне, з
Духам Усемагутны. / У трох асобах Бог адвечнай славы, /
будзь нам ласкавы!

2. Клічу Цябе я, о Тройца Святая, / дай дапамогу, да
Цябе ўсклікаю: / дай дабрыню нам, дай нам блашчавенне /
Тваім стварэнням.

3. Дай мір і ласку, Ойча наш вячысты; / Сыне Крывёю
нам душу ачысці; / ласку спашлі нам Духу жыватворны, /
просім пакорна.

4. Ойча, з Табою роўны Сын Адзіны. / Духу, паходзіш ад
Абодвух дзіўна. / Мы Божай ласкай адроджаны станем / і ў
цнотах устанем.

5. Ты ў трох Асобах святасцю з'яднаны / вечнаю моцай
велічнага Пана. / Верай з'яднай нас непарыўнай, сталай, / у
душах трывай.

6. Адпроч бядоты, голад, разбурэнні, / нам, грэшным,
ласку дай і суцяшэнне; / дай дабрыню нам, за грэх пакаянне, /
ў ласцы сканнане.

7. А калі сэрца біцца перастане, / прымі мяне Ты, мой
ласкавы Пане / каб мне пабачыць Сутнага ў Тройцы / нашага
Творцу.

ФРАНЦІШКАНСКІЯ СПЕВЫ

77. ВІТАЙ, ОЙЧА ЎМІЛАВАНЫ,

Вітай, Ойча ўмілаваны,
Ты нам святасці ўзор.
Езуса Ты носіш раны,
Здобіш Сэрафінаў хор.

Паблагаславі ад сэрца
І пакліч нас за сабой,
З нас любоў няхай ільецца,
Агарняе супакой.

Ойча, будзь нам дапамогай,

Каб для нас усім быў Бог.
Хай жа на зямных дарогах,
Па Тваіх ідзем слядох.

Хай у сэрцах нашых носім,
Вобраз Езусавых ран,
Ойча, ласкі гэтай просім,
Хай нам ёй удзеліць Пан.

78. ЁЖО НА ЗЯМЛЮ АПУСЦІЎСЯ ЦЕНЬ

Ужо на зямлю апусціўся цень
І змрокам свет увесь атуліў,
Смерці прадчуванай дзень
Попелам ложа Айцу засцяліў.

Як непахісна Муж Святы
Ў веры, надзеі моцна Ён трываў,
Агонь любові рос у душы,
У Яго сэрцы пажарам стаў.

Плачуць, стаяць на каленях сыны:

"Не адыходзь, Ойча, бо не час!

З рук выпускаеш авечкі Ты,

І хто ж цяпер вясці будзе нас?"

Ён жа да неба ўзняў ясны твар

Выцягнуў рукі і так сказаў:

"Бог ласкай знішчыць цемру хмар,

Вас берагчы і карміць будзе Сам.

Толькі з сэрц вашых усякі падман

І ўсякі бруд трэба адкідаць,

А душы чыстыя і без плям

Няхай мноствам цнотаў блішчаць."

Так Ён пакінуў авечак сваіх

І адышоу з зямных дарог,

Вечнасць ужо Яму зіхаціць,

Ля брамы неба чакае ўжо Бог.

Богу Айцу чэсць і хвалу

У неба ўносіць кожны з нас,

Годную песню Збаўцы Хрысту,

Й Духу Святому ў вечны час.

79. ГОЛАСНА Я ЎСКЛІКАЮ ДА ПАНА

Голасна я ўсклікаю да Пана,
Голасна да Пана малюся.
Прад Ім мой жаль выліваю
Свой сум Яму я раскрываю.

Калі мой дух у ва мне знемагае,
Ты ведаеш маю дарогу.
На сцежцы, па якой хадзіў я,
Яны сіло мне наставілі ўпотаі.

Паглядзеў я ўправа - і бачу,
Што нікога няма, хто б пра мяне клапаціўся.
Няма dla мяне прытулку,
Ніхто пра душу маю не парупіцца.

На мой плач звярні увагу,
бо я вельмі знямогся.
Ты мяне ратуй ад маіх ганіцеляў,
Бо яны за мяне больш моцныя.

З вязніцы душу маю вызваль,
Каб Імя Тваё праслаўляў я.
Набожныя мяне навокал абступяць,
Калі Ты мяне ласкай адорыш.

Хвала будзь Айцу і Сыну,
і Святому Духу.
Як была спрадвечу, цяпер і заўсёды,
і на вякі вечныя.

80. ДОБРЫ ПАНЕ...

Рэф.: *Добры Пане, учыні мяне, прыладаю Твайго супакою*
Каб нёс любоў туды, дзе пануе нянавісць,
каб прабачаў там, дзе абражаюць,
каб яднаў там, дзе сварка і звада,
каб праўду казаў там, дзе ёсць фальш,

Рэф.: *Добры Пане, учыні мяне, прыладаю Твайго супакою*
каб нёс веру туды, дзе ёсць сумненне,
каб абуджаў надзею там, дзе пануе роспач,
каб распаліў святло там, дзе валадарыць цемра,
каб нёс радасць туды, дзе турбуе неспакой.

Рэф.: *Добры Пане, учыні мяне, прыладаю Твайго супакою*

Учыні, каб не шукаў я суцяшэння, а суцяшаў іншых,
каб не толькі прагнуў разумення, але каб разумеў іншых,
каб не шукаў уласнай любові, а любіў іншых.

Рэф.: *Добры Пане, учыні мяне, прыладаю Твайго супакою*

Бо той, хто дае, заўсёды атрымлівае,
хто не шукае свайго, той знаходзіць,
хто прабачае, таму будзе прабачана,
бо, паміраючы, мы нараджаемся для жыцця вечнага.

Рэф.: *Добры Пане, учыні мяне, прыладаю Твайго супакою*

81. СВЯЦЕЙШЫ, УСЯВЫШНІ

Наш добры, Усявышні Пан Бог усемагутны,
Табе я ўзноўшу хвалу.

Спявайце, хваліце Імя Пана Бога,
Усклікнем "Гасанна" Яму!

Хвала Табе, Божа, за яснага брата,
За сонца - стварэнне Тваё!
Ім дзень асвятляеш, святлом напаўняеш,
Узвялічваеш Імя Сваё.

Хвала Табе, Божа, за зоркі на небе,
Хвала за сястрыцу - луну!

А іх зіхаценне, святла прамяненне
Струменяць у душы вясну.

Хвала Табе, Божа, за ветрыка - брата,
Паветра і воблака цень!
Тваё сатварэнне - нябёс праясненне,
Табой дараваны нам дзень.

Хвала Табе, Божа, за воду - сястрыцу,
За рэкі, крыніцы хвала!

Азёры і моры жыццё нам бадзёраць.

За іх Табе, Божа, хвала!

Хвала Табе, Божа, у полымі дзіўным
Магутнага брата - агню.
Што цела сагрэе і цемру развее -
Начную разгоніць тугу.

Хвала Табе, Божа, за маці - зямліцу,
За глебу сястрыцу - хвала!

У ёй зерне паспее і сад заквітнее –

Атуліць нас ласка Твая.

Хвала Табе, Божа, за тых, хто даруе,

Каго навучаў Ты любіць.

Праз выпрабаванне, цярпенне, выгнанне

Вянок атрымаюць хвалы.

Хвала Табе, Божа, за нашу сястрыцу,

За смерць, што ў канцы нашых дзён.

У ёй бачым тленне, а Ты прабачэнне

Даў тым, хто жыў воляй Тваёй.

82. ХОРАША СЛУХАЦЬ

Хораша слухаць, як у маім сэрцы

Зараз пакорна родзіцца любоў

Хораша бачыць, што я не самотны,

Бо да жыцця бязмежжа я належу.

Яно мяне хараством агортвае -

Гэта бясконцай Тваёй любові дар.

Ты даў нам неба і яскравасць зорак,

Брата - сонца, і сястру луну,

Маці - зямліцу ў прыгажосці красак

Полымя, вецер, чыстую вадугу:

Жыцця крыніцу для сваіх стварэнняў -

Гэта бясконцай Тваёй любові дар | X2

Пане, Табе ўся слава і пашана -

Сваёю моцай Ты ўвесь свет стварыў.

Пане, Табе ўся слава і пашана -

Стварыў усіх нас Ты сваёй рукой -

Гэта бясконцай Тваёй любові дар,

Шчаслівы той, хто пакорны Твой слуга.

83. ГІМН ЛЮБОВІ СВ. ПАЎЛА

Рэф. *Запавет свой новы даю вам, каб адзін другога мілавалі*

Калі б я гаварыў мовамі людзей або анёлаў,

а любові ня меў бы,

я быў бы як медзь звінчачая,

або цымбалы гудзячыя.

Калі б я меў дар пракавання ды зведаў усе тайны

і ўсякую ве́ду,
і меў усю веру, што і горы пераносіў,
але любові ня меў бы, я быў бы нішто.
І калі б раздаў бедным усю сваю маёмасць,
і цела сваё аддаў на спаленне,
але любові ня меў бы,
ніякай мне з гэтага карысці.
Любоў церпіць доўга,
яна міласэрная,
любоў не зайздросціць, не вывышаецца,
любоў не ганарыцца.
Любоў не гняўлівая,
свайго не шукае,
любоў не амбітная,
не памятае злага.
Любоў не цешыцца з несправядлівасці,
але радуецца з праўды,
ўсё пераносіць, усяму верыць,
на ўсё спадзяецца, усё церпіць.
Любоў ніколі не знікне, хоць прароцтвы спыняцца,
мовы змоўкнуць і веды скасуюцца.
Цяпер трываюць вера, надзея і любоў,
але любоў з іх найбольшая.

СПЕВЫ НА АДВЕНТ

84. CONDITOR ALME SIDERUM

1. Conditor alme siderum, / aeterna lux credentium, / Christe redemptor omnium, / exaudi preces supplicum. Amen.
2. Qui condolens interitu / mortis perire saeculum, / salvasti
3. mundum languidum, / donans reis remedium, 3. Vergente mundi vespere, / uti sponsus de thalamo, / egressus honestissima / Virginis matris clausula.
4. Cuius forti potentiae / genu curvantur omnia; / caelestia, terrestria / nutu fatentur subdita.
5. Te, Sancte, fide quaesumus, / venture iudex saeculi, / conserva nos in tempore / hostis a telo perfidi.

6. Sit, Christe, rex piissime, / tibi Patrique gloria / cum Spiritu Paraclito, / in sempiterna saecula. Amen.

О, ЖЫВАТВОРНЫ ТВОРЦА ЗОР

1. О, жыватворны Творца зор, / святло жыцця і наш узор,
/ о, Адкупіцель усёй зямлі, / малітвы нашы Ты прымі. Амэн

2. Ты спачуваў, што згіне век / і смерць спазнае чалавек.
/ Знямоглы свет збаўляеш Ты, / нас апраўдаеш назаўжды.

3. Хіліўся свет у вячэрні час, / Ты як жаніх прыйшоў да нас
/ з улоння Дзевы! Слава Ёй, / Марыі, Маці дарагой.

4. Прад моцай Божай ты схілі / свае калені і малі. / Зямля
і неба хай пяюць, / прарочаць і пашану шлюць.

5. Цябе, Святога, з вераю / мы просім у будні шэрыя, /
Суддзя народаў, збаў жа нас / ад зброі д'ябла ў страшны час.

6. Няхай Табе, наш Хрыстус Бог, / з Айцом і Духам, што
ў трох, / ад нас, год колькі будзем жыць, / хвала вячыстая
гучыць.

85. ЗВЕСТАВАННЕ

1. Бог не шле да Панны простага анёла, / а нябёсаў веліч
— Князя арханёла: / ласка для народу. Хай жа Габрыэля / шле і
ў нашай справе, каб Хрыста з'яўленнем / знішчыў Бог
бязпраўе з ласкі Дзевы плоду.

2. Усім стварэнням радзіць Бог хвалы бясконцай, /
спраўна валадарыць, свеціць нам, як сонца, / зло з зямлі
знішчае. / Ганарліўцаў пыху, злыя думкі зрыне, / і Яго ніводзін
у славе не абміне, / бо сіл не хапае.

3. І няхай з пасадаў Ён князёў здымае: / Маці Бога-Сына
да хвалы ўзвышае / і на трон саджае. / Ты, Пасол Нябесны з
божымі дарамі, / адчыні засовы, што ўжо прад вякамі / Бог для
нас трымае.

4. Прыступі са словам: "Будзь жа прывітана, / ласкі
поўна, з Богам злучаная Панна". / І скажы: "Не бойся! / Ты
прымі скарб гэты, захавай аддана, / у якім план Божы будзе
дараваны / ў чалавечым лёсе".

5. Выслухала Панна, прыняла маўкліва, / верыць стала
слову і пачала Сына, / Уладара Магуццяў. / Моцным Ён

дарадцам стане для народу / прад пасадам Бога чалавеку з роду / ў справах і пачуццях.

6. Бог няхай нам дорыць ласку прабачэння / і грахі змывае, нам дае збаўленне / праз святыя справы. / Ты прасі, Марыя, за людзей у Сына, / каб дазволіў быць нам у вечнае Айчыне, / просім мы ласкава.

86. ЕЗУ МАЛЕНЬКІ

1. Езу маленькі, прагна чакаю,/ з верай гляджу ў нябёс сіняву. Свет паднябесны / Бога гукае, сэрцам сваім я Збаўцу заву./ Па Табе сумуюць людзі, о прыйдзі, сущеш і нас. Мы любіць Цябе ўсе будзем,/ о, прыйдзі настаў Твой час.

2. Дзева Марыя, мы Твае дзеці, / Ты — наша Маці на кожны дзень. / Ты нам як ясна сонейка свеціш, / нашых грахоў знішчаючы цень. / За свае грахі цяжкія / мы ў скрусе, і таму / просім Збаўцу, о Марыя! / Сэрцы аддаем Яму!

87. ПРАЗ ГРЭХ АДАМА

1. Праз грэх Адама людзі ў цяргпенні, / рай зачыніўся, надышлі мучэнні. / Дай дождж, о неба, на зямныя нівы-/ з ясных аблокаў сыдзе Справядлівы.

2. У цемры плача чалавек самотны. / Дык хто ж напавіць гэты лёс гаротны? / Ды вось нарэшце так людзьмі чакана / Зорка заззяла — без заганы Панна.

3. Яе пакора, чысціня і сціпласць / у Бога-Творцы распаліла міласць. / Збаўцу Святога прыняла ва ўлонне / веліч Якога і свет не агорне.

4. Нашых у гэтым не было заслугаў, / што так бясконца палюбіў Бог слугаў. / Цела людзкае пажадаў прыняці, / нас мець братамі, Сынам быць у Маці.

5. Падзякуй Пану шчыра, о люд верны, / бо нас наведаў і быў міласэрны. / Рукі ўзнясіце і хвалу ўсклікайце, / вечнага Бога ў Тройцы праслаўляйце.

88. О, ЗБАЎЦА

1. О, Збаўца, неба разарві, сыйдзі да нас Ты з вышыні, знішчы нябесныя замкі і з намі будзь ва ўсе вякі.

2. О, Божа, з неба злі расу, каб Збаўцы бачыць нам красу. Воблакі, плачце вы дажджом на Пана праз Якубаў дом.

3. Гара з далінаю квітней, зямля наўкола зеляней, нам гэту кветку райску дай. О, Збаўца, Ты з зямлі ўзрастай.

4. Дзе Суцяшэнне наша ёсць, наша Надзея, мілы Госць? З залі высокай узглянь, мы тут, сучеш у даліне слёз, пакут.

5. Прыгожа Зорка, Сонца Ты, жадаем быць з Табой заўжды. Шлях нам у цемры асвяці, ласкаў праменнем зіхаці!

6. Сярод нядолі мы й пакут, смерць прад вачыма злая тут. Нас Ты вядзі Сваёй рукою у вечны нябесны супакой

89. ЗБАЎЦА СВЕТУ, ЗАВІТАЙ

1. Збаўца свету, завітай, / нам з'яўленне бачыць дай. / Хай жа дзівіцца зямля / прыйсцю Божага Дзіця.

2. І не з сямя мужа там, / а праз сілу Духа Пан / з Слова Целам стаць хацеў — / плод улоння заквітнеў.

3. Панна носіць ужо Дзіця, / захавана й чысціня. / Увысь штандары перамог, / у святыні Госпад Бог.

4. Хай з пакою выйдзе Той, / з каралеўскай чысцінёй / Волат праўды ў вяках, / каб пачаць свой збаўчы шлях. Роўны Ты Айцу Свайму, / Творцу Богу аднаму. Целы нашы ўмацуй / і збаўленне нам даруй.

5. Ззяюць яслі ўжо Твае, / неба новы свет нам шле. / Хай не гасне ўноч і ўдзень / веры нашае прамень. Хрысце, свету Валадар, / Дух, што ласкі шле нам дар, / і Табе, Айцец Святы, / хай хвала гучыць заўжды.

90. ТВОРЦА ЗОР І ЎСІХ СВАЦІЛАЎ

1. Творца зор і ўсіх свяцілаў, / свет справечны, верных сіла! / Хрысце, адкупіцель мілы / просьбы выслухай чуліва. О Творца, о Творца, о Творца.

2. Спаचваючы няшчасным, / што загінуць могуць з часам, / свет знямоглы Ты збаўляеш, / на судзе нас апраўдаеш.

3. Свет да вечару хіліўся / як жаніх Ты нам з'явіўся: / выйшаў з лона Дзевы-Маці / Ты ў вобразе дзіцяці.

4. Прад магутнай моцай Божай / схіліць голаў вернік кожны. / Неба і зямлі стварэнні / хай прарочаць у натхненні.

5. Просім мы Цябе, Святога, / захавай нас ад ліхога. / Ты суддзёю будзеш людзям, / пад Тваёй апекай будзем.

6. Хай Табе, наш Хрысце мілы, / Валадару справядлівы, / і Айцу і Духу-Творцу / хай хвала гучыць бясконца.

91. БОЖА ВЕЧНЫ

1. Божа вечны, літасцівы, / Адкупіцель наш праўдзівы, / выслухай голас тужлівы.

2. Ты знаходзішся ў вышынях, / можа літасць Ты учыніш — / у нашыя сыдзеш глыбіні.

3. О, нябесныя вы горы, / з нас расою змыйце гора / і грэху знішчыце мора.

4. Хай жа хмары дождж праліюць / і шляхі да нас адкрыюць / Боскаму Збаўцы-Месіі.

5. О, наш Божа міласэрны, / Ты прыйдзі ў мой свет мізэрны. / Цябе чакае люд верны.

6. Божа, будзь да нас ласкавы, / каб не горшыліся справы / дзеля Тваёй, Божа, славы.

7. Зменшы, просім, гнеў свой строгі, / каб мог чалавек убогі / стаць на святыя парогі.

8. Плач пачуй Свайго стварэння / і яму дай суцяшэнне — / Збаўцы чакаць нараджэння.

9. Божа, мы схіляем голаў, / Ты вазьмі нас, грэшных, з долу / у неба край, да Анелаў.

92. ДАЙЦЕ, НЯБЁСЫ

Рэфрэн: Дайце, нябёсы, росы з вышыняў, / хмары, спашліце Бога Месію.

1. Гнеў справядлівы ўстрымай Свой, Ойча, /на Тваю літасць спадзявацца хочам.

2. Грэх нас знявечыў і ўсе людзі разам / прад Збаўцам свету нібы ў праказе.

3. Глянй на цяжкія нашых сэрцаў раны, / дай нам Таго, Хто мае быць спасланы.

4. Люду, сущешся, ды забудзь нядолю, / з путаў грахоўных выйдзеш ты на волю.

5. Дзверы адкрый нам вечнай ласкі, Божа, / дай жа нам Збаўцу, што грэх пераможа.

93. ДЛЯ ЗБАЎЛЕННЯ ЧАЛАВЕКА

1. Для збаўлення чалавека, / а такі план быў спрадвечу, / наша грэшнае падзенне / Бог змяняе на збаўленне.
2. Тройца так пакіравала, / каб грахі, а іх нямала, / змылі праз уцелаўленне, / справай Духа асвятчэння.
3. Богам праз вякі абрану / Арханёл вітае Панну. / То паважная прычына: / стане Маці Бога-Сына.
4. Кажа Арханёл да Панны: / "Будзь, Марыя прывітана, / ласкі поўна, Бог заўсёды / выбавіць Цябе з нягоды.
5. Вось пачнеш Ты Сына-Творцу, / Ён магутны і бясконцы. / І народзіш Духа сілай, / станеш Богу гэтым мілай".
6. Дзева поўна неспакою, / чуе першы раз такое. / Волю Божую прымае / Панна чыстая, святая.
7. Гэта выслухала, устала / і пасланцу так сказала: / "Я слуга Яго, хай стане / так, як весціць прывітанне".
8. Вось адразу Дух сыходзіць, / асвятчэнне надыходзіць. / Слова Бога целаю стала, / хвіля радасці настала.
9. І ў навіне той прыемнай, / што сказаў Анёл таёмна, / чутны веснікі збаўлення, / што прыйдзе праз Нараджэнне.

94. ОЙЧА НАШ НЯБЕСНЫ

Рэфрэн: Збаўца наш, мы Цябе чакаем.

1. Ойча наш нябесны, глянь на нас ласкава: / цемрай свет пакрыты, зло запанавала. / На зыходзе нашы сілы, не пакінь нас, Божа мілы.
2. Просіць люд бяздольны, грэшны і пакутны. / З цемры грэху звольні, Збаўца наш магутны. / Адхілі свой гнеў і кару ад нас, Божа-Валадару. *Збаўца наш...*
3. Хай слязьмі абмыем мы свае правіны. / Да Цябе ўсклікаем, Збаўца наш адзіны. / Дай нам слёзы ачышчэння і спашлі Тваё збаўленне. / *Збаўца наш...*
4. Хай святлом заззяе Збаўцы нараджэнне - / з краю і да краю людзям на збаўленне. / Твая ласка хай пальцеца ў нашы сем'і, ў нашы сэрцы. / *Збаўца наш...*

95. ГЭЙНАЛ РАЗАМ ЗАСПЯВАЙМА

1. Гэйнал разам заспявайма, / славу Пану Богу дайма, / усе набожна усклікайма. Моцны Божа, Пан з вышыняў, / Ты святлом Сваім учыніш, / што аковы пекла зрынеш.

2. Вось ужо і ноч мінула, / што свет Божы агарнула; / Божы кліч зямля пачула. Хрыстус Бога Сын Адзіны, / каб зняць нашыя правіны / прыйдзе з вечнае Айчыны.

3. Бог увесь свой люд у апеку / даў Яму як Чалавеку, / каб не згінулі да веку. Ён лагодна ўсіх прымае, / шлях жыццёвы асвятляе, / збаўчай ласкай адарае.

96. А ПАСЛЯ ГРАХОЎНАГА ПАДЗЕННЯ

1. А пасля грахоўнага падзення / злітаваўся Пан усяго стварэння. / Арханёла шле для абвяшчэння.

2. "Да Марыі ў Назарэт спяшайся, / "Ласкі поўна!" — з Ёю прывітайся, — / Бог з Табою ў бласлаўлёным часе."

3. Панна ў цішыні псалтыр чытала, / з Арханёлам Божым размаўляла, / над Святым Пісаннем разважала.

4. Арханёл той цнотай захапіўся / і з пакоры Панны Ён дзівіўся: / "Ты не бойся, Богу пакарыся.

5. Ты знайшла ў Творцы ласкаў многа, / будзеш называна Маці Бога / згодна з воляй Госпада Святога.

6. Сын Твой будзе Езусам названы / на збаўленне душаў людзкіх даны. / Ты прымі усё, Святая Панна".

7. Усё ж Марыі на душы трывожна: / "Як Тваю спазнаці волю, Божа? / Амэн", — так прамовіла прыгожа.

8. "Усё жыццё сваё таго жадала / і малітвы ў неба пасылала, / каб, як Ты прамовіў, так і стала".

9. Толькі словы гэтыя сказала / з Духа Сына Божага пачала, / мір і радасць у сэрцы адчувала.

10. О, Святая Панна, дай нам сілы! / У радасці часы і ў дзень сумлівы / ўзглянь на нас, о Маці літасціва.

11. Просім, каб праз Матчына прашэнне / мелі мы правінаў прабачэнне, / у небе вечнаіснае збаўленне.

97. ДА МАРЫІ БЫЎ ПАСЛАНЫ

1. Да Марыі быў пасланы Габрыэль, Анёле слаўны. З волі Тройцы Найсвяцейшай / кажа Дзеве Найчысцешай: "Будзь вітана, / ласкі поўна, Бог з Табою, бласлаўлёна".

2. Панну дужа падзівіла, / вестка, што пачута была. / Слова ў сэрцы разважае, / Божы сэнс у іх шукае. / Засмучоная з той мовы, / не азвалася ні словам.

3. Той Вястун святы з аблокаў, / поўны мудрасці высокай, / словы Ёй сказаў такія: / "Не палохайся, Марыя! / З ласкі Божае прычыны / Ты народзіш Бога-Сына.

4. Будзе Езусам названы / Божы Сын ушанаваны, / "Ён Найбольшы" — скажа кожны, — / неабдымны ў свеце Божым, / Бога вечнага Сын вечны, / Збаўца свету — Бог спрадвечны."

5. "Як жа можа быць такое, — / кажа Панна ў непакое, — / мужа я ж яшчэ не знала?" / Адказаў Анёл: "Так стала! / Сына Дух Святы падорыць, / ў чысціні дзявочай створыць."

6. Панна ў гэта верыць стала / і удзячна прамаўляла: / "Хай не зменіцца нічога, / Я служыць гатова Богу. / Калі гэтага Ён хоча, / будзе так, як Ты прарочыш!"

98. ВІТАЙ, ЗОРКА ВОД ГЛЫБОКІХ

1. Вітай, Зорка вод глыбокіх - / Маці Бога з хмар высокіх. / Панна, будзь Благаслаўлёна - / Брама раю аддамкнёна.

2. Ты Анёлам прывітана, / Маці Божай называна. / Адары спакоем з неба, / што згубіла Маці Ева.

3. Глянй на тых, што з гора плачуць. / Хай сляпыя свет убачаць. / А памылкі чалавека / адвядзе Твая апека.

4. Разарві грахоў аковы, / бачыць дай сляпым нанова. / Зло адрывь ад нас ліхое, / дай жыццё ў Хрысце святое.

5. Мы Табе ўдзячны, Панна, / што за нас бесперастанна / Сына моліш і ўпрашаеш / і да літасці схіляеш.

6. Сціпасць, цішыня, цярпенне / ў Ёй дастойны праслаўлення. / Дык прасі, каб нашы віны / Бог змяніў у добры чыны.

7. Просім, дай жыццё нам чыста, / каб мы мелі вечаісны / супакой і радасць з Богам — / ужо вышэй няма нічога.

8. Слава будзь Айцу й пашана, / Сыну Божаму таксама / і Святому Духу-Творцу / хай хвала гучыць бясконца.

99. РАДУЙСЯ, МАРЫЯ

1. Радуйся, Марыя! Ты - нябёс Лілея, / Богам Ты абрана,
о, Святая Панна! / Збаўцу свету нам дала, ласкі поўная была!

2. Габрыэль пасланы да Цябе, о Панна. / Весціць Ён
навіну. З гэтае прычыны / ў радасці ўся зямля — заклік
вечнага жыцця.

3. Слухаеш вітанне, ласкі прадказанне, / Ты ў хваляванні і
ў разважанні. / І з пакораю тады славу не прымаеш Ты.

4. Ты не бойся болей, Госпад Бог з Табою, / вось зачнеш
Ты Сына і народзіш дзіўна — / будзеш чыстаю заўжды, хоць і
Маці станеш Ты.

5. Знішчыць грэх Адама той Месія слаўны. / На пасад
узыйдзе слаўнага Давіда / і ў Якуба доме валадарства зойме!

6. Панна ў хваляванні і ў святым маўчанні. / Мы аб
згодзе просім, мольбы ў неба ўзносім, / поўны радасці святой,
што дае душы спакой.

7. Я слуга, хай стане, як у прывітанні / Мне распавядаў
Ты і што абяцаў Ты. / Я шчаслівая ў вяках, што сказала Богу
так!

8. Маці ўсіх сіротаў, прыстань для журботных, /
немачных ратунак, грэшнікаў прытулак, / праз Тваё прашэнне
прынясі збаўленне.

100. VENI EMMANUEL

1. Veni, Veni Emmanuel, / captivum solve Israel, qui gemit
in / exilio, privatus Dei Filio.

Refren: Gaude, gaude: Emmanuel nascetur pro te, Israel.

2. Veni, o Sapientia / exolve nos amentia / disponens omne
suaviter / attingens fines fortiter. *Gaude, gaude...*

3. Veni, veni, o Adonai, / qui populo in Sinai ? / legem
dedisti vertice / in majestate gloriae. *Gaude, gaude...*

4. Veni, o Jesse Virgula; / ex hostis tuos ungula, / de specu
tuos tartari / educ et antro barathri. *Gaude, gaude...*

5. Veni, Clavis Davidica; / regna reclude caelica; / fac iter
tutum superum, / et claude vias inferum. *Gaude, gaude...*

6. Veni, veni, o Oriens; / solare nos adveniens; / noctis
depelle nebulas / dirasque noctis tenebras. *Gaude, gaude...*

7. Veni, veni, Rex gentium / desiderate omnium / te angulari lapide / salvemur juncti solide. *Gaude, gaude...*

ПРЫЙДЗІ, ПРЫЙДЗІ, ЭММАНУЭЛЬ

1. Прыйдзі, прыйдзі, Эммануэль, / з няволі вызваль Ізраэль. У зямным выгнанні / стогне Ён, чакае Бога - Сына / дзён.

Хвала, хвала! Эмануэль прыходзіць збавіць Ізраэль

2. Прыйдзі, крыніца мудрасці, / пазбаў жа нас ад пошасці. / Лагодна ўсім кіруеш Ты, / бязмежны Творца, Бог Святы. Рэфрэн: *Хвала, хвала!....*

3. Прыйдзі, прыйдзі, о Аданай, / Закон з Сіная верным дай. / Цябе ў віхуры люд спазнаў / і веліч славы адчуваў. *Хвала, хвала!...*

4. Эсея парастак, прыйдзі, / народ з няволі выведзі. / З праддоння пекла, з д'ябла рук, / Ты, Божа, вызваль верных слуг. *Хвала, хвала!...*

5. О, Ключ Давіда, адчыні / нябёсаў брамы ў вышыні. / Прамым чыні да неба шлях / і зачыні пякельны страх. *Хвала, хвала!...*

6. Прыйдзі, прыйдзі, о наш Усход, / суцеш Ты наш зямны паход. / Начную цемру прагані, / хай зло не зводзіць ва ўсе дні. *Хвала, хвала!...*

7. Народаў Валадар, прыйдзі, / бо па Табе сумуем мы. / Усе станем збаўлены Хрыстом, / бо вуглавы наш камень Ён. *Хвала, хвала!...*

101. БОЖЫ АРХАНЁЛ

1. Божы Арханёл Габрыэль Святы / абвясціў Прачыстай Дзеве: / «Ты народзіш Сына Божага, / Езус будзе імя Яго."

2. "Бога я слуга, а жыццё" маё / прыналежыць волі Творцы, / хай спрадвечна воля споўніцца / як Табою абвешчана".

3. Стаўся Ён дзіцём, хоць і Богам быў, / у святым улонні Дзевы. / І збаўлення радасць нам адкрыў / вечны Бог, добры Збаўца наш.

102. ЗЯМЛЯ І НЕБА

1. Зямля і неба, зямля і неба радасна спяваюць, Анёлы свету, Анёлы свету дзіва абвяшчаюць:

Рэфрэн:

Хрыстус радзіўся, Бог аб'явіўся, Анёлы славяць, цудна спяваюць, пастушкі іграюць, вол з аслom вітаюць, у Дзіяці Бога знаюць!

2. Сёння ў Бэтлеем, сёння ў Бэтлеем дзіўная навіна: / Прачыста Панна, Прачыста Панна нарадзіла Сына! / *Хрыстус радзіўся...*

3. Марыя Панна, Марыя Панна Дзіцятка пястуе / і стары Юзаф, і стары Юзаф Езуса гадуе. / *Хрыстус радзіўся...*

4. Каралі тры, і Каралі тры з усходу прыбылі, / Богу—Дзіцяці, Богу—Дзіцяці ахвяры злажылі. / *Хрыстус радзіўся...*

5. Бліснула сонца, бліснула сонца, сонца праўды вечнай, / надзея грэшным, надзея грэшным шчаслівасці вечнай. / *Хрыстус радзіўся...*

6. Прыходзьце кожны, прыходзьце кожны прывітаць Езуса, / з чыстай душою, з чыстай душою выслаўляць Хрыстуса. / *Хрыстус радзіўся...*

7. Будзь жа вітаны і праслаўлены, міласэрны Божа! / Праз Тваю волю гора, нядоля хай жа нас не зможа. / *Хрыстус радзіўся...*

103. ВЫРАСЛА РУЖЫ КВЕТКА

1. Вырасла ружы кветка / з корня пяшчотна так. / Як пелі продкі дзеткам - гэта Ясэя знак. / Нам кветачку нясеш, / сярод зімы халоднай / апоўначы нам шлеш.

2. Гэтая сцяблінка, / так, як сказаў прарок, / — то чыстая Паненка, / якую даў нам Бог. / То Божы завет: / хоць Сына парадзіла, — / як Панну знае свет.

3. Хоць кветачка малая, / нам шле прыемны пах. / Ззяннем сваім яскравым / прагоніць цемры жах. / Сапраўдны

чалавек / Хрыстос — наш Бог сапраўдны / шле міласць у род і ў век.

104. НАРАДЗІЎСЯ, НАМ З'ЯВІЎСЯ

1. Нарадзіўся, нам з'явіўся / сярод ночы ў стайні Бог. / Хто ж Малога, дарагога праслаўляць там годна мог? / Пастушкі, вы паспяшайце, / чэсць і славу Богу дайце, / вас Анёл туды заве.

2. Разам з вамі мы з мальбамі / паспяшым туды хутчэй, / хоць Малога, станем Бога / цешыць песняю сваёй. / Бо Ён бедна нарадзіўся, / у жалабочку прытуліўся, / каб нас, грэшных, у небе мець.

3. Станем у кола і вясёла / будзем "Глёрыя" спяваць: / бо Жаданы ёсць пасланы, / каб збаўленне свету даць. / Шчыра так Яго вітайма / і з Анёламі спявайма: / "Усім спакой тут на зямлі!".

4. Прывітайма, запытайма, / хто ж прычынай гэта быў? / Скуль патрэба, што аж з неба / на зямлю сам Бог сступіў? / Міласць Божа то зрабіла, / Сына з неба падарыла, / каб у небе мы былі.

5. Чаму ж, Божа, жолаб-ложа, / з сена меў пасцель сабе? / Быдла грэла — літасць мела, / а не людзі для Цябе? / "Грэшнік, злосці што паддаўся, / і як сена кволы стаўся, - / праз Мяне, каб рай здабыў".

6. У дарогу к Сыну Бога / сабраліся каралі, / дарагія — залатыя яны дары прывязлі. / Хоць дары Ты і прымаеш, — / больш на сэрца ўсё ж зважаеш — / над людзьмі Ты літасць мей.

105. ЯК ЖАДАНЫ ХРЫСТУС

1. Як жаданы Хрыстус к нам на свет прыходзіць, / ноч у ясным ззянні на зямлю сыходзіць. / Цешацца ўсе Анёлы, да нябёс іх спеў вясёлы: /

Рэфрэн: "Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo!"

2. Пастушкам Анёлы абвясцілі чутку: / "У Бэтлеем бяжыце да стаенкі хутка. / Нарадзіўся там Збавіцель, / усяго свету Адкупіцель". / *Gloria...*

3. "О, нябёсаў сілы і пасланцы неба, / Вы ясней скажыце, што рабіць нам трэба. / Бо мы ўсе не разумеем / і ажно ад страху млеем". / *Gloria...*

4. "У Бэтлеем ідзіце, бо там дзіва дзіўна — / у жолабе спавіты Божы Сын Адзіны. / Пакланіцеся, як Богу, / Ён пашле вам дапамогу". / *Gloria...*

5. Як жа зразумелі пастушкі навіну, / у Бэтлеем пабеглі, каб пабачыць Сына. / Цуд вялікі там адкрылі, / як Анёлы гаварылі. / *Gloria...*

6. А калі прыбеглі, у здзіўленні сталі, / што зышоў з нябёсаў Бог да беднай стайні. / Укленчылі прад Богам Вечным / у абліччы чалавечым. / *Gloria...*

106. ADESTE, FIDELES

1. Adeste fideles, laeti triumphantes; Venite, venite in Bethlehem. Natum videte Regem angelorum.

Refren: *Venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus, Dominum.*

2. Deum de Deo, lumen de lumine, / gestant puellae viscera, / Deum verum, genitum, non factum. / *Venite adoremus...*

3. Cantet nunc hymnos chorus angelorum, / cantet nunc aula caelestium: / Gloria, gloria in excelsis Deo! / *Venite adoremus...*

4. Ergo qui natus die hodierna, / Iesu, tibi sit gloria: / Patris aeterni verbum caro factum. *Venite adoremus...*

ПРЫЙДЗІЦЕ ДА ЗБАЎЦЫ

1. Прыйдзіце да Збаўцы, верныя, са спевам! Прыйдзіце да ясляў Яго ў Бэтлеем! Цар нарадзіўся. Цар усіх стварэнняў.

Рэфрэн: *Прыйдзіце пакланіцца, Прыйдзіце пакланіцца, Прыйдзіце пакланіцца Госпаду!*

2. Бог наш ад Бога як Святло з'явіўся, / і Панны ўлонне насіла Яго. / Ён нарадзіўся, а не ўтварыўся. / *Прыйдзіце пакланіцца...*

3. І крочаць за зоркай Мудрацы з Усходу, / з паклонам дары ўсе складаюць Яму: / золата, смірну і духмяны водар. / *Прыйдзіце пакланіцца...*

4. Нябесныя хоры, радасна спявайце, / сусвет хай пачуе
хваленне Хрысту! / Слава, гасанна на вышынях Богу. /
Прыйдзіце пакланіцца...

5. Пакінуўшы статак, пастушкі ў пакоры / спяшаюць да
месца, у якім Божы Сын. / Мы паспашайма за такім узорам. /
Прыйдзіце пакланіцца...

6. Спрадвечнага Бога бляск спрадвечны ўбачым, /
схаванага ў Целе малога Дзіця. / Бедна спавіты, не ў аксаміты.
/ Прыйдзіце пакланіцца...

7. Для нас Ён стаў бедным і ляжыць на сене. / Дык
пойдем з любоўю абдымем Яго. / Хто ж не палюбіць уласнае
Збаўленне? / *Прыйдзіце пакланіцца...*

8. Езусе, Цябе мы радасна вітаем, / Табе чэсць і славу ад
сэрца пяём. / Вечнае Слова к нам прыйшло ў целе. / *Прыйдзіце
пакланіцца...*

107. А УЧОРА З ВЯЧОРА

А ўчора з вячора: /з нябеснага двора.

З нябеснага двора : / прыйшла к нам навіна.

Прыйшла к нам навіна :/ — нарадзіўся нам Сына.

Нарадзіўся нам Сына :/ ад Панны Марыі!

108. НЕ МЕЎ ТЫ МЕСЦА Ў ЗАЕЗДЕ

1. Не меў ты месца ў заездзе / ў час святы ў Бэтлееме. / І
нарадзіўся Ты, Езу, / у беднай стайні на сене. / Не меў Ты
месца, хоць збавіць / прыйшоў зямныя стварэнні, / каб грэх
Адама паправіць, / прынесці нам суцяшэнне.

2. Не меў Ты месца, мой Божа, / хоць прагнуў свет
прытуліці, / падаць скрываўлены рукі / з крыжа, з якім будзем
жыці. / Без месца быў, хоць імкнуўся / нам даць грахоў
адпушчэнне / і праз крыжовы пакуты / свет ратаваць ад
знішчэння.

3. Не меў Ты месца, хоць прагнуў / Сваё адкрыць Сэрца
людзям, / каб ласку Бога спазнаўшы, / больш не жылі ў грэху
брудзе. / Чаму ж цяпер гэтак цяжка / плач да нябес уздымаем?
/ Хіба таму, што для Бога / ў душах месца не маем.

109. ПАСТУШКАМ АНЁЛ СКАЗАЎ

1. Пастушкам Анёл сказаў: / "Нарадзіўся Хрыстус вам, / у месцы тым, у Бэтлееме святым, / нарадзіўся, людзі, усім стварэнняў Валадар.

2. Каб пасланне то спазнаць, / трэба ў Бэтлеем спяшаць. / Вось яны хуценька туды прыйшлі, / у жолабе Дзіця знайшлі, / Марыю з Юзафам.

3. Годны славы, моцны Бог / знізіцца з вышыняў змог. / І Сабе Ён палацаў не прыдбаў, / а ў стаенцы пражыбаў / Збаўца і Божа наш.

4. Нараджэнне дзіўнае, / светам не спазнанае. / У чысціні Сына Панна пачала, / ласкі поўная была ў бязгрэшнасці Сваёй.

5. Пэўна наступіў для нас / абяцанняў Божых час: / бо была кветкаю Аронавай, / з ружамі цудоўнымі, / пладамі поўная.

6. Слухайце ж усе Айца, / што збаўленне абяцаў. / Гэта Сын, што зышоў да нас з нябёс, / Збаўца свету, Бог Хрыстос — слухайцеся Яго.

7. Узносім Богу чэсць, хвалу, / ахвяруемся Яму. / Як Айцу, так і Сыну Божаму, / Духу ў славе роўнаму, / у Тройцы Адзінаму.

110. А УЧОРА З ВЯЧОРА

1. А ўчора з вячора засвяціла зора / засвяціла зора.

2. Зора засвяціла, свет узвесьяліла / свет узвесьяліла.

3. Свет узвесьяліўся, Хрыстус нарадзіўся! / Хрыстус нарадзіўся!

4. Людзі, паспяшайце, Збаўцу прывітайце! / Збаўцу прывітайце!

5. Хрыста нараджэнне, людзям на збаўленне / людзям на збаўленне.

111. ЛЮЛІ, МОЙ ЕЗУСЕ

1. Люлі, мой Езусе, мілы Сыночак, / спі мая Кветачка, мой Галубочак.

Рэфрэн: Люлі, мой Езусе, Люленькі — люлі, а Ты суцеш з плачу Сына, Матуля.

2. Закрый стамлёныя плачам павекі, / вусны сучіш Свае
на час хоць нейкі. / *Люлі, мой Езусе...*

3. Люлі, цудоўны мой, мілы Анёлак, / Кветка, якой няма
ў свеце роўнай. / *Люлі, мой Езусе...*

4. Люляй жа, Ружачка найпрыгажэйша, / люляй жа,
Лілея найздабнейша. / *Люлі, мой Езусе...*

5. Спі, ясна Зорачка, што ззяе дзіўна / Ты — наша
Сонейка, наш Бог праўдзівы. / *Люлі, мой Езусе...*

6. У неба краіне ўсе хочам так быць мы, / і на зямлі Цябе
прагнем дубіць мы. / *Люлі, мой Езусе...*

112. ЗОРКА БЭТЛЕЕМСКА

1. Зорка Бэтлеемска над зямлёю ззяе, / радасную вестку
людзям абвясчае.

*Рэфрэн: Не спі абудзіся! Хрыстус нарадзіўся! З неба
радасць праявіцца, будзем весяліцца.*

2. Промень ласкі Божай на зямлю праліўся, / каб табе
даць шчасце, Збаўца нарадзіўся. / *Не спі абудзіся!...*

3. Устань жа, не спазніся прывітаць Дзіцятка. / Да
жыцця ачніся, беларусе-братка. / *Не спі абудзіся!...*

113. ПОЎНЫЯ СЛАВЫ НЯБЁСАЎ

1. Поўныя славы нябёсаў анельскія хоры. / Пану
спявайце, лунае хай спеў у прасторы. / Гляньце, вось Бог, нам
міласэрнасць збырог. / Гэта прыміце з пакорай.

2. Поўняцца славай нябёсы, зямля весяліцца, / Бог шле
да грэшніка вечнае ласкі крыніцу. / Божы спакой, / у радасці
сэрцы святой. / Будзем да Бога маліцца.

3. Гляньце, як нізка схіліўся да нас Божа славы. /
Гляньце, як любіць Ён нас і збаўляе ласкава. / Гэта дзіця / нас
узняло з небыцця, / дорыць нам ласкаў нямала.

4. Уцэлавіўся! І хто зразумець гэта можа? / Дзверы
жыцця адчыніў нам усім добры Божа. / Ёдзіце туды, / там, дзе
ляжыць Бог Святы, / у яслях Сабе выбраў ложа.

5. Эммануэль нараджаецца ў душах таксама. / Збаўца,
прыйдзі, каб жа месца не даці падману. / Ува мне жыві, / з
Табой адзіным чыні, / каб у вяках нёс пашану.

114. ХТО ДА ЯСЛЯЎ БЭТЛЕЕМСКІХ

1. Хто да ясляў бэтлеемскіх да Дзіцятка паспяшыць
паспяшыць / Богу шчыра пакланіцца, што сышоў між намі
жыць! / Пастушкі, вы прыбягайце і з удзячнасцю іграйце: /
Збаўца ў ясельках ляжыць!

2. Мы і самі ўслед за вамі / з песняй радаснай ідзем. /
Там Самога сына Бога / ўбачым і хвалу ўзнясём. / Што за
беднасць і нястача! / Ён у халоднай стайні плача. / Суцяшэнне
мы нясём.

3. Хай усюды радасць з цудаў / будзе ў свеце панаваць. /
Ён пасланы, людзям даны, / каб грахоўны свет збаўляць. / Бога
радасна вітаем / і з анёламі спяваем, / каб у вышынях славу
ўзняць!

4. Будзь вітаны наш чаканы, / Ты, што роскашы нябёс. /
Ты пакінуў і ў нізіны / к нам сышоў і мір прынёс. / То любоў
Твая стварае, / верных Богу уздымае / і нябесным робіць лёс.

5. У жалабочку, а не ў ложку / месца Сыну Божаму, / не
з князямі, а з валамі / у сянцо паложаны. / Грэшнік з сенам
параўнаны / ды жывёлаю названы, / збаўлен ласкай Божаю.

6. Свет паданы, Божа слаўны / ўжо Табе спрадвеку быў. /
Ты як кветка на палетках — / усё ж к сабе Ён не пусціў. / Бо
часовыя выгоды / сталі свету да спадобы; / крыжам Збаўцу,
адарыў.

7. У Раме слёзы і ў нябёсы / голас смутку шле Рахэль: /
для сыночкаў, галубочкаў / ужо крывавая куггэль. / Горшае
выпрабаванне, / у крывавым акіяне / выцерпіць Эмануэль.

8. І з усходу з той нагоды / Карылі ідуць туды, / дзе
з'явіўся, нарадзіўся / Збаўца свету, Бог святы. / Там дары Яму
складаюць, / там Дзіцятка пацяшаюць — / дасць ім радасць
назаўжды.

115. НАРАДЗІЎСЯ НАМ ЗБАВІЦЕЛЬ

1. Нарадзіўся нам Збавіцель, / Езус Хрыстус, Адкупіцель
/ у Бэтлееме, месцы дзіўным / з Панны Бог праўдзівы.

2. А Марыя, Дзева чыста / нарадзіла Збаўцу Хрыста. /
Там, у ясельках на сене / ў бедным Ён адзенні.

3. Пастушкі паслі ахвоча, / ім Анёл з'явіўся ноччу. / З гэтай светлыні прыгожай / усе ў баязні Божай.

4. Далучыліся Анёлы, / загучаў іх спеў вясёлы: / Богу слава на вышынях, / мір жа - на нізінах.

5. Узнясём Хрысту пашану / Духу і Айцу таксама: / Бог для нас Сябе прынізіў - / збаўчы час прыблізіў.

116. ДЗІЎНАЯ НАВІНА

1. Дзіўная навіна сёння Дзева Сына нарадзіла ў Бэтлееме, Марыя адзіна.

2. Не ў царскай палаце, не ў багатай хаце, а ў вярцёпе пасяліўся і ўсе будуць знаці.

3. З Назарэту места — Марыя Усячыста і радзіла і павіла Яго як нявеста.

4. На руках трымае і Яму спявае, Усемагутным Творцам Богам Сына называе.

117. ЯК ПРЫБЕГЛІ ПАСТУХІ

1. Як прыбеглі пастухі у Бэтлеем, / заспявалі песню, шго і мы пяем:

Рэфрэн: Слава на вышынях, / слава на вышынях, / і спакой на зямлі.

2. І з пакорай кланяліся ўсе Яму, / аддалі пашану Богу нашаму. *Слава на вышынях,...*

3. Абвясціў Анёл Святы аб цудах там, / не вядомых на зямлі раней людзям. / *Слава на вышынях,...*

4. І нясуць Анёлы пільна варту там, / ля Дзіцяці і Марыі з Юзафам. / *Слава на вышынях,...*

5. Распазналі ў Ім Месію слаўнага, / Збаўцу нам пасланага, ласкавага. / *Слава на вышынях,...*

6. Мы таксама Бога-Сына вызнаём, / шчыра Яго любім і Яму пяём: / *Слава на вышынях,...*

118. ГОЛАС АНЕЛЬСКІ

1. Голас анельскі пастухам сказаў: / "Бог нарадзіўся! Людзям радасць даў. / Чым хутчэй усе выбягайце / і ў Бэтлеем спяшайце Збаўцу прывітаць".

2. У стайні Дзіятка ў жолабе ляжыць, / і нова зорка ў небе зіхаціць. / Бога шчыра ўшанавалі / і, вітаючы, спявалі з радасцю яны.

3. "Вітай жа, Збаўца! Мы Цябе ўвесь час / з верай чакалі, бо ўратуеш нас. / Каралі, прарокі, людзі / марылі аб гэтым цудзе, нам з'явіўся Ты".

4. І мы чакаем нашага Хрыста, / верым, на заклік прыйдзе святара. / І галовы ўсе схіляем, / верым, што мы Бога маем у Хлебе з алтара.

119. НАРАДЗІЎСЯ ЕЗУС ХРЫСТУС

1. Нарадзіўся Езус Хрыстус у ясельках малы. / Богу слава на вышынях, мір усёй зямлі!

Рэфрэн:

Gloria, gloria in excelsis Deo! Gloria, gloria in excelsis Deo!

2. У пячоры вол і ослік кленчаць перад Ім, / Бога — Творцу ўсе спазналі ў Дзіятку тым. / *Gloria...*

3. Пастушкі пабеглі хутка — ім Анёл сказаў; / прывіталі шчырым сэрцам, кожны заспяваў: / *Gloria...*

4. Мудрацоў з краін далёкіх зорка прывяла, / каб усю зямлю пра Збаўцу вестка абышла. / *Gloria...*

5. Сэрцам радасна прымайма гэту навіну. / Годна славу Богу дайма, нашаму Хрысту. / *Gloria...*

120. ЕЗУС НАШ МАЛЕНЬКІ

1. Езус наш маленькі пасярод стаенкі / плача ў сцюжы, бо Матуля не дала сукенкі.

2. Бо была так бедна, у хустачку адзіну / спавіла, прыкрыўшы сенам Дзева Бога-Сына.

3. Не было калыскі, ні падушкі, толькі / Сыну ў ясельках паклала сена пад галоўку.

4. А Дзіятка плача ў жолабе ціхенька — / надта зябка і так цвёрда, хіліцца стаенка.

5. У распачы Матуля — як слязам не ліцца? / "О, мой Сыне, Божа воля — што ж Табе не спіцца?"

6. Хопіць плакаць, Сынку, жаль душу сціскае, / досыць мне тае пакуты, што я ў сэрцы маю".

121. ДЗЕВА СВЯТАЯ

1. Дзева Святая Сына калыхала, / шчыра, з любоўю так Яму спявала: / "Люленькі — лю-лі, Ты маё Дзіцятка, / Люленькі — люлі, Кветка — Немаўлятка".

2. З неба Анёлы на зямлю прыбудзьце / і супакою вестунамі будзьце. / Люленькі — люлі, Божа — наша Сонца. / Люленькі — люлі, Валадар бясконцы.

3. Богу спявайце ўсе зямныя дзеці, / хай Божа радасць у сэрцах вашых свеціць. / Люленькі - люлі, мілы наш Збавіцель. / Люленькі — люлі, свету Адкупіцель.

122. ДЗІЦЯ ПРЫЙШЛО Ё БЭТЛЕЕМ

1. Дзіця прыйшло ў Бэтлеем, Бэтлеем, / у радасці Ерузалем. / *Алелюя, Аллеюя.*

2. У яслях тут яно ляжыць, так ляжыць, / Ён запануе без мяжы. / *Алелюя....*

3. І з Сабы каралі прыйшлі, так прыйшлі, / дары Дзіцяці прыняслі. / *Алелюя....*

4. У дом паважна ўвайшлі, так увайшлі, / пашану Збаўцу аддалі. / *Алелюя....*

5. І на калені сталі ўтрох, сталі ўтрох, / сказаўшы: "Чалавек і Бог". / *Алелюя....*

6. За гэты бласлаўлены час, слаўны час, / пашаны спеў прымі ад нас. / *Алелюя....*

123. НАРАДЗІЎСЯ ХРЫСТУС-БОГ

1. Нарадзіўся Хрыстус - Бог, нарадзіўся, / у збаўленні нам памог, радуймся! / У беднае адрыве, месца дзе жывіне, / Ён нам нарадзіўся!

2. Не ў палацах багачоў нарадзіўся, / а ў паветцы бедакоў нам з'явіўся. / У пакоры, цноце, у холадзе, бядоце / Ён нам нарадзіўся.

3. Не пагардзіў Бог наш Пан, радуймся, / найніжэйшы людзкі стан, радуймся. / Каб даць вестку з неба, як нам жыцці трэба / Ён нам нарадзіўся.

124. НОЧКА ЦІХАЯ, ЗАРЫСТА

1. Ночка ціхая, зарыста, цуд — часіна. / Нарадзіла Дзева чыста Бога — Сына. / Па загаду Бога - Духа ўцелавіўся, / каб нас выбавіць ад грэху аб'явіўся.

2. Нарадзіла Дзева Маці ў бядоце, / у паветцы, у недастатку, у клапоце. / І над гэтым Божа Маці бедавала / і калышучы Дзіцятка, так спявала:

3. Спі, мой міленькі Сыночак, Збаўца свету, / выбачай, мой галубчак, беднасць гэту. / Чым Цябе, Сыночак, маю прыкрываці, / Твае ручанькі прыгожы спавіваці?

4. Не пагардзіў Ты прыйсці так на свет гэты, / у сукеначку ў мяне Ты не адзеты. / Толькі сенцам тут Цябе я атуляю, / невыгоды можа гэтым больш спраўляю.

125. ЧАМУ Ж СЁННЯ

1. Чаму ж сягоння ночка, а днее, / і, як ад сонца, неба яснее?

Рэфрэн

Хрыстус, Хрыстус, нам нарадзіўся. / Божым святлом грэшны свет азарыўся.

2. Чаму ж сягоння з неба Анёлы / верных збіраюць гімнам вясёлым? / *Хрыстус, Хрыстус,...*

3. Чаму ж сягоння людзі спяваюць, / дары прыносяць, Бога ўслаўляюць? / *Хрыстус, Хрыстус,...*

4. Чаму ж і зорка ззяе так дзіўна, / прад каралямі свеціць няспынна? / *Хрыстус, Хрыстус,...*

126. СЁННЯ Ў БЭТЛЕЕМЕ

Сягоння ў Бэтлееме народжана Дзіця. / Пастанавіў сабе я: Ён - Валадар жыцця. / Езус Хрыстус: Ён - Валадар жыцця.

1. Тваёй святой любові хачу аддаць сябе, / бо сэрца ўраз з душою імкнецца да Цябе. / Езус Хрыстус імкнецца да Цябе.

2. Цябе, Дзіця Святое, хачу любіць заўжды, / у радасці і ў болі, на доўгія гады. / Езус Хрыстус: на доўгія гады.

3. Знайду Цябе я, Божа ў Целе і Крыві. / О, скарбе мой прыгожы, прашу, ува мне жыві. / Езус Хрыстус: прашу, ува мне жыві.

4. Спашлі мне злітаванне з глыбіняў сэрца. Дай / з Табою прабыванне, вядзі ў светлы рай. / Езус Хрыстус: вядзі у светлы рай.

127. АХ, УБОГІ ЖОЛАБ

1. Ах, убогі жолаб з небывалым дзівам: / тут у выглядзе дзіцяці Бог ляжыць праўдзівы. / Тут у выглядзе дзіцяці Бог ляжыць праўдзівы.

2. Зімна Сыну Бога ў кутку маленькім. / Ён пакінуў край нябесны, атрымаў стаенку.

3. Ці не мог Ты, Божа, мець палац прыгожы? / Ах, нашто сцюдзёнай ноччу выбраў гэта ложа?

4. Прад Табой з паклонам галаву схіляем, / між жывёлы ў стаенцы мы Цябе вітаем.

5. З неба прыбываеш, нам грахі змываеш. / А змываючы грахі ўсе, слёзы праліваеш.

6. Злітуйся над намі, змый грахі слязамі. / Богу сэрцы ў пакоры аддаем мы самі.

128. УСЛАЎЛЯЙЦЕ ХРЫСЦІЯНЕ ЎСЕ

1. Ўслаўляйце хрысціяне ўсе / спрадвечны Божы трон. / Пан Бог уладарства нам нясе і Сына дорыць Ён, / і Сына дорыць Ён.

2. З Яго ўлоння выйдзе Той, / хто збавіць людзкі род. / Дзіцяткам стане і спакой / Ён прынясе ў народ:

3. Адмовіўся Ён ад выгод, / прыніжаным Ён стаў. / Хоць Творцам званы з роду ў род, / Ён лік слугі прыняў.

4. Нам дзверы сёння адчыніў / у Свой нябесны рай. / Там, з Хэрубімам ў вышыні, / паклон Хрысту аддай

129. НОВА РАДАСЦЬ СТАЛА

1. Нова радасць стала, / што яшчэ не бывала: / над Бэтлеем зорка ясна свету зазьзяла.

2. Дзе Хрыстос радзіўся, / з Панны ўцэлавіўся, / нібы чалавек убогі ў пялюшкі спавіўся.

3. Пастушкі з ягняткам / перад тым Дзіцяткам / упадаюць на калені / для Яго ўслаўлення.

4. І мы заспявайма, / Хрыста праслаўляйма, /
нарадзонага з Марыі / пакорна ўпрашайма.

5. Просім Цябе, Божа, / просім мы, як можам: / дай нам у
небе жыццё шчасна, / на зямлі прыгожа.

130. ЦІХАЯ НОЧ

1. Ціхая ноч, дзіўная ноч! Свет маўчыць, моцна спіць.
Вось чувае Святая Сям'я, Маці ў яслях люляе Дзіця: "Спі,
Сыночак малы, спі, Сыночак малы!"

2. Ціхая ноч, дзіўная ноч! / Божы Сын, Ты адзін / дорыш
людзям з усмешкай любоў. / Час шчаслівы для свету прыйшоў
/ з нараджэннем Тваім, / з нараджэннем Тваім.

3. Ціхая ноч, дзіўная ноч! / Быў спярша пастушкам /
голас з неба анёлаў святых / гучна, блізка і ў далечыні: / "Езус
Збаўца прыйшоў, / Езус Збаўца прыйшоў!"

131. РАДАСНАЯ ВЕСТКА

1. Радасная вестка ў горадзе юдэйскім.

Радуйся! Зямля, узрадуйся — Сын Божы нарадзіўся.

2. Былі ў тую пору пастушкі на полі. *Радуйся!..*

3. Цудныя з'яўленні ўбачылі ў здзіўленні. *Радуйся!..*

4. Бо нябеснай сілай неба асвятліла. *Радуйся!..*

5. У Бэтлеем спяшайце, стайню адшукайце. *Радуйся!..*

6. Збаўца там радзіўся, свету аб'явіўся! *Радуйся!..*

7. Гэты спеў вясёлы прынеслі Анёлы. *Радуйся!..*

8. З моцным хваляваннем людзі беглі к стайні. *Радуйся!..*

9. І Дзіця віталі, Бога праслаўлялі. *Радуйся!..*

10. Мудрацы з паіпанай чэсць аддалі Пану. *Радуйся!..*

11. І як Уладару тут усклалі дары. *Радуйся!..*

12. Ёсць Хрыста вітайма, "Глёрыя" спявайма! *Радуйся!..*

Спевы

132. СПЕЎ НА ХРОСТ

1. Што абяцаў я ў час хрышчэння/ шчыра ўсё прымаю:
/годна спаўняць Бога настаўленні,/ у еднасці быць жадаю. /
Богу падзяку ўзнясём, / кліча Ён нас у Божы Дом, / з Ім быць
заўсёды прагну.

2. Ворага злага, яго загады / я абяцаў адрывуць. / Гнеў і гардыня – раскошы ўлады, / трэба цяжар той скінуць! / Я пазбягаю спраў ліхіх, / бо страх і мукі толькі ў іх, / клічуць да вечнай смерці.

3. Я давяраюся Пану Богу, / буду з грахам змагацца. / Ойча, ратуй нас ад спраў ліхога, / дай нам святымі стацца. / Быць ля Цябе дай Валадар, / Ты мой адзіны скарб і дар. / Тут, на зямлі і ў небе!

133. ДАЙ, ДОБРЫ БОЖА

1. Дай, добры Божа, зару й сонца бачыць. / Тваёю ласкай захавай ад грэху. / К Табе ўздыхае маё сэрца плачыць. / Дай у Тваёй сіле мне знайсці пацеху.

2. Ты свет уладзіў на людзскую службу / – такі карысны і такі прыгожы, / Каб мы ўвайшоўшы з гэтым светам у дружбу, / Цябе хвалілі, найлепшы наш Божа.

3. Табе маюся, Божа міласцівы, / дай мне ўбачыць свет твой найяснейшы – / Цябе самога і ўсе ў небе дзівы / на векі вечны, Божа наймілейшы!

4. Тваёю моцай і я моцны стану. / Айца і Сына і Святога Духа / Тройцу адзіну, калі ў неба гляну, / хваліці буду Стварыцеля Бога.

5. Будзь хвала Богу ў Тройцы ўсемагутнай / і жыватворчай, вечнай назаўсёды, / і непадзельнай, і адзінасутнай, / у Божай моцы знак любові, згоды.

134. БЛІЗКА ЁСЦЬ ПАН

Блізка ёсць Пан, чакай Яго. Блізка ёсць Пан – жыцця святло!

135. ТЫ НЕ БОЙСЯ

Ты не бойся, блізка ёсць Бог, і што аддзеліць цябе ад Бога?

Ты не бойся, Бог ёсць з табой. Ці табе мала Божай любові?

З намі будзь, маліся, чуйай; будзь чуйны сэрцам, Богу даверся.

Бог ёсць тут, Ён ёсць паміж нас. Ён чуе просьбу, што ў тваім сэрцы.

136. ДЗЯКУЕМ ТАБЕ, БОЖА НАШ

Дзякуем Табе, Божа наш, бо Ты ёсць добры. *Дзякуем Табе, Пане, Аллелюя!*

Дзякуем Табе, Езу, за Тваю любоў святую. *Дзякуем Табе, Пане, Аллелюя!*

Дзякуем Табе, Дух святы, за святло і суцязэнне. *Дзякуем Табе, Пане, Аллелюя!*

137. МАЯ ДУША Ё БОГУ

Мая душа ё Богу мае спакой, у Ім адным – спакой . Так, Ён адзіны любіць мяне верна, у Ім адным – спакой.

138. О ЕЗУ НАШ

О Езу наш, свяці нам у цемры, выратуй нашыя душы ад грахоў. О Езу наш, свяці нам у цемры, сэрцы прагнуць любові тваёй.

139. МАРЫЯ, НАДЗЕЯ НАША.

Марыя, надзея наша! Марыя, надзея наша! Літасцівай будзь да нас, Маці, падтрымай нас!

140. МАРЫЯ, ТЫ НАДЗЕЯ

Марыя, ты надзея, у малітве нам успамога, ты нас беражы, Матуля спакою.

141. МАРЫЯ, ПРЫГОЖА ПАННА

Марыя, прыгожа Панна, Маці Збаўцы і наша Маці. Ты нам дапамажы, ад ліхоццяў нас беражы.

142. БУДЗЬ ПОБАЧ З НАМІ, ПАНЕ

Будзь побач з намі, пане, бо дзень ужо мінае. Будзь побач з намі, Пане, бо цемра ўсё ахінае.

143. БОГ ЁСЦЬ ЛЮБОЎ

Бог ёсць любоў, майце адвагу жыць для любові. Бог ёсць любоў, будзьце мужнымі.

144. НЯ БОЙЦЕСЯ ЖЫЦЬ ДЛЯ ЛЮБОВІ.

Ня бойцеся жыць для любові, для той любові варта жыць.

145. ТЫ АГАРНІ НАС.

Ты агарні нас, Дух Божае любові што з сэрца Езуса, Езуса, Езуса!

146. ВОДЫ ЯРДАНУ

Воды Ярдану, радуйцеся! Наш Збавіцель прыходзіць. Воды жыцця – Крыніца ў пустыні.

147. ХАЙ СЦЕРАЖЭ

Хай сцеражэ мяне Твая святая Кроў, хай беражэ мяне Тваё святое Цела.

Езу Хрыстэ, будзь са мной, Езу Хрыстэ, вядзі мяне.

148. ЗРАЗУМЕЦЬ НЯЗДОЛЬНЫ ПАНА

Зразумець няздольны Пана, усё ж люблю яго аддана больш за ўсё стварэнні свету, бо Ён ласкай ззяе светлай.

149. ПАНЕ, СВОЙ ТВАР МНЕ ПАКАЖЫ

Пане, свой твар мне пакажы, дай мне пачуць голас Твой. Салодкі голас Твой і твар Найяснейшы, Пане, Свой твар мне пакажы.

150. БЛАСЛАЎЛЯЙЦЕ ПАНА

1. Бласлаўляйце Пана, усё яго стварэнні, якія б не квітнелі без ахвяры, бласлаўляйце Пана.

2. Бласлаўляйце Пана, жаль і слёзы, мая слабасць і прыніжэнне, бласлаўляйце Пана.

3. Бласлаўляйце Пана, усё мае раны, бо Дух Святы вас здараўляе, бласлаўляйце Пана.

4. Бласлаўляйце Пана, усё мае хваробы, тыя, што хаваю па бяссоннай ночы, бласлаўляйце Пана.

5. Бласлаўляйце Пана, бо Яму давяраю, ласкаю Сваёю Ён мяне збаўляе. Бласлаўляйце Пана.

151. О, БОЖА МОЙ

О, Божа мой, Цябе шукаю, і прагне Цябе мая душа. Маё цела па Табе тужыць, як зямля, што прагне вады.

152. ТВАЁ СВЯТЛО

Тваё святло цемру раз'ясняе. Жыццё з Табою смерць перамагае. Табе верым, Міласэрны, Езу, Збаўца наш.

153. СЛАВУ ПАНА АБВЯШЧАЙЦЕ

Славу пана, мае вусны, абвяшчайце! Хай Імя Яго святое праслаўляе кожны навекі.

154. ВЫСЛУХАЙ, БОЖА

Выслухай, Божа, маю малітву, не адварніся ад маёй просьбы. Ты на мяне зірні, ласкаю ахіні і пачуй мяне.

155. АДКРЫЙ СВАЁ СЭРЦА

Адкрый сваё сэрца на Святога Духа і Ён павядзе за сабою.

156. ТОЙ, ЯКІ СЛОВАМ

Рэфрэн: Той, які словам стварыў нябёсы, Ён свайго Сына нам дае.

1. Велічае душа мая Пана, і ўзрадаваўся дух мой у Богу, маім Збаўцы.

2. Бо ўзглянуў Бог на пакору сваёй слугі, цяпер бласлаўляць мяне будуць усе пакаленні.

3. Бо вялікае ўчыніў мне Усемагутны, а імя Яго святое. І міласэрнасць Яго з пакалення ў пакаленне над тымі хо Яго баіцца.

4. Паказаў моц сваёй правіцы, рассеяў тых, хто пыхлівы сэрцам. Скінуў магутных з трону, а ўзвысіў пакорных.

5. Дабром галодных насыціў, а багатых ні з чым адправіў. Прыняў свайго слугу Ізраэля, памятаючы пра сваю міласэрнасць.

6. Як абяцаў айцам нашым, Абрагаму і яго патомству навекі. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому, Як было спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на вякі вечныя. Амэн.

157. АСВЯЦІ АГОНЬ НАС

Асвяти агонь нас, распалі, Агонь нас, умацуй, Агонь, нас, у веры злучы нас.

158. ВІТАЙ, ПАЖЫТКУ

Вітай, пажытку, у якім уккрыты зямлі і неба велічны Стварыцель. Вітай Напою, што дум нашых здольны прагу спатоліць.

Вітай, крыніца дабрыні магутнай. Сам Бог сусвету ў табе прысутны. Ты для ўсіх верных – знак мудрасці Божай вечнай, прыгожай.

Вітай, о Мання, што з нябёс спадае і смак раскошны ў сэрцах учыняе. Людзі, прыйдзіце, адчуіце смак гэты – лепшы ў свеце.

Вітай, о дрэва з велічнага раю. Плод з цябе поўны сокаў жыццядайных. Хто плод скаштуе, той смерці так блізкай не забаіцца.

Вітай, адзіна нашых сэрцаў радасць, для бедных душаў дзіўная ласкавасць. Сёння Цябе мае слёзы шукаюць, клічуць узываюць.

159. КРОЎ І ВАДА

Кроў і вада, што пралілася з сэрца Езуса, як крыніца Міласэрнасці да нас, Табе давяраем.

160. АНЁЛЕ БОЖЫ

Анёле Божы, дружа мой, ты заўсёды будзь са мной. Рана, увечар, удзень і ўначы будзь ласкаў мне памагчы. Барані ад духа злога і прывядзі да Бога.

161. О ПРЫЇДЗІ, ПРЫЇДЗІ ХУТЧЭЙ

О прыйдзі, прыйдзі хутчэй, Пане мой! Наталі мяне Ты ласкай сваёй. Горкі сум аддалі, сэрцу радасць спашлі. О прыйдзі, прыйдзі хутчэй, Пане мой!

162. ВЕЛІЧНЫ СПРАВЫ

Велічны справы Тваёй моцы, Пане. І годная падзіву міласэрнасць Бога.

Аллелюя, Аллелюя, Аллелюя, Аллелюя, Аллелюя!

163. ЕЗУ, ДАЙ СІЛЫ

Езу, дай сілы, вядзі да Айца мяне, Езу, дай сілы, вядзі да Айца мяне, каб акунуўся ў яго крыніцы. Амэн. Амэн.

164. ЕЗУ, ПРЫЇДЗІ

Езу, прыйдзі, дакраніся, ачысці мяне, вылечы раны сэрца майго.

165. ВЫ НЕ БОЙЦЕСЯ

Вы не бойцеся, Я побач з вамі. Вы не бойцеся, Я побач з вамі. Вы не бойцеся, Бог ёсць любоўю. Вы не бойцеся будзьце моцныя у веры.

Скала збаўлення для свету, Надзея наша адзіная. Мы ідзем за святлом да Цябе, нашы сэрцы ласкай аздараўляй.

Дапамажы нам пранесці агонь любові праз усё жыццё. У Табе наш заўсёдны прытулак. Міласэрнасцю нас асвятлі.

Быць сведкам добрае весткі, несці пасланне збаўлення ў свет. Вось адзнака праўдзівае веры - быць святлом для ўсіх і соллю зямлі.

166. БЛАГАСЛАЎЛЕННЕ

Хай цябе Пан Бог благаславіць,

Хае дае табе спакой.

Ў тваё сэрца любоў Ён увалье,

Заўсёды з табою Ён.

167. KYRIE

Пане змілуйся, Пане змілуйся над намі, Пане змілуйся.
Хрыстэ змілуйся, Хрыстэ змілуйся над намі,
Хрыстэ змілуйся. Пане змілуйся, Пане змілуйся над намі, Пане змілуйся.

168. GLORIA

Ref: Gloria in exelsis Deo! Gloria. Gloria. Gloria.

Хвала на вышынях Богу, а на зямлі супакой людзям
добрай волі. Хвалім Цябе, благаслаўляем Цябе, кланяемся
Табе, праслаўляем Цябе, дзякуем Табе дзеля вялікай хвалы
Тваёй. Пане Божа, Валадару нябесны, Божа, Ойча
Ўсемагутны, Пане Сыне Адзінародны, Езу Хрыстэ, Езу
Хрыстэ, Езу Хрыстэ, *Gloria...*

Пане Божа, Баранку Божы, Сыне Айца, Які бярэш
на Сябе грахі свету, змілуйся над намі, Які бярэш на Сябе
грахі свету, прымі маленне нашае, Які сядзіш праваруч Айца,
змілуйся над намі. Бо толькі Ты святы, толькі Ты – наш Пан,
толькі Ты Найвышэйшы, Езу Хрыстэ, з Духам Святым у хвале
Бога Айца.

Амэн. Амэн. *Gloria...*

169. SANCTUS

Святы, Святы, Святы, Пан Бог Усемагутны, неба і зямля
поўныя Хвалы Тваёй. /Гасанна, гасанна, гасанна на вышынях.
x2/

Благаслаўлены той, хто прыходзіць у Імя Пана. /Гасанна,
гасанна, гасанна на вышынях. x2/

170. AGNUS DEI

Баранку Божы, які бярэш на сябе свету грахі,
Змілуйся над намі, о змілуйся.

Баранку Божы, які бярэш на сябе свету грахі,
Змілуйся над намі, о змілуйся.

Баранку Божы, які бярэш на сябе свету грахі,
Дай нам супакой. О, дай нам супакой.

171. АДНАВІ МАЮ НАДЗЕЮ

Аднаві маю надзею,
Запалі ўва мне любоў.

Пане, дай жывую веру,
Каб ёй жыць слуга мог Твой.
Рэф.: Я знаю – Ты любіш мяне,
Я знаю – Ты чуеш мяне;
Мой Езу, з'яднайся са мной,
Жыві ўва мне. (х2)

Адпусці мае правіны і прабач мае грахі.
Пане добры і цяроплівы, не пагардзь слугой Тваім.
Акажы мне міласэрнасць, наталі Сваім жыццём.
Захапляе Твая вернасць, Пане мой і дружа мой.

172. АЛЛЕЛЮЯ

Аллелюя, аллелюя! Амэн, амэн, аллелюя! (х2)
Езус – зла пераможца! Ён – Бог і Пан наш! (х2)
Езус – зла пераможца! Ён – Бог і Пан! Амэн, амэн, аллелюя!
Спявай Яму песню! Ён – Бог і Пан!..
Святкуй усім сэрцам!

173. АЛЛЕЛЮЯ...

Аллелюя, аллелюя, аллелюя, Аллелюя! (х 2)
Хваліце з неба нашага Пана,
Хваліце на вышынях нябесных!
Хваліце Пана, Яго анёлы,
Яго хваліце, войскі Ягоныя!
Хваліце Пана, сонца і месяц,
Хваліце Пана, ясныя зоры!
Хваліце Пана, вы, усе нябёсы,
І вы, усе воды, што пад нябёсамі!
Кожны хай хваліць Імя святое,
Бо Пана слова ўсё сатварыла!
Ўзвышана толькі Панскае Імя,
Хвала Ягоная будзе на вякі!
Свайму народу Бог дае сілы,
І паслухмяных з пылу ўзнямае.

Пан ёсць Бог блізкі для Ізраэля,
Хваляць Яго выбранцы Ягонья.
Будзь хвала Богу, Творцу сусвету,
І Яго Сыну, нашаму Пану!
Духу, каторы нас асвятчае,
Хай будзе хвала вечная. Амэн.

174. АМЭН, АМЭН, БОГ ЛЮБОЎЮ ЁСЦЬ

Амэн, амэн, Бог любоўю ёсць, маё сэрца запаліў сабою.
Амэн, амэн, Езус – Пан мой, напаўняе Дух Яго мяне.
Ён Айца ўславіў на Святым Крыжы,
Пан зямлі і неба праслаўленне.
Беззаганны Ягнятка, хваліць хачу Цябе,
І навек жыццё знайсці ў Табе.

175. БЛАСЛАВЁНЫ ПАН

Блаславёны Пан, хвалю Яго Імя.
Блаславёны Пан, даў мне святло жыцця.
Блізка, блізка ля мяне
Блізка, блізка ля мяне, Ты Пане,
Блізка, блізка чую подых Твой.
Ты прыходзіш, дакранаешся мяне,
Ласкай прабачэння корміш Ты душу маю.

176. БОГ ЁСЦЬ ЛЮБОЎ

Бог ёсць любоў, майце адвагу жыць для любові.
Бог ёсць любоў, будзьце мужнымі.

177. БОГ ПАТРАБУЕ ЦЯБЕ

Бог патрабуе цябе, вельмі моцна патрабуе цябе. (х2)
Патрабуе цябе мацней, чым неба,
Патрабуе цябе мацней, чым зямлю,
Патрабуе цябе мацней, чым мора,
Патрабуе Бог.

178. БОГА ВЕЧНАГА ПРАСЛАЎЛЯЮЦЬ

Бога вечнага праслаўляюць вусны мае, голас гучна спявае:
Амэн! (х2) Аллелюя, аллелюя, аллелюя. Амэн! (х2)

179. БОГА ХВАЛІЦЬ ХАЧУ

Рэфрэн: Бога хваліць хачу і праслаўляць навікі.

Толькі Яму спяваю песнь хвалы.
Божую славу буду абвяшчаць заўсёды.
Ён сэрцу супакой дае.
Богу слава! Айцу заўсёды слава!
І Хрысту пашана, моц!
У Святым Духу - веліч і падзяка
Богу ў Тройцы магутнасць

180. БУДУ БОГА ПРАСЛАЎЛЯЦЬ

Буду Бога праслаўляць,
Бо Ён – Стварыцель усёй зямлі.
Гасанна, гасанна – Езус, Ты мой Пан(х2), Амэн!
Маё збаўленне.

181. ВАЛАДАР, ЕЗУ

Валадар, Езу, у жыцці маім,
Як мой Пан, ува мне Ты жыві.
Царства хай Тваё ўва мне жыве,
Табе служыць хачу, Валадару мой!

182. ВЯДЗІ МЯНЕ, БОЖА

Вядзі мяне, Божа (х2), праз цемру і вецер (х2),
Туды, дзе ўбачу (х2) збаўлення святло (х2).

Рэфрэн: Божа, к Табе іду, Божа, Цябе шукаю.

Божа – душы святло, узношу мой голас да Цябе.

Мой Бог – Пастыр Добры (х2), мяне не пакіне (х2),
З любоўю прытуліць (х2) да Сэрца свайго. (х2)
У цемры даліны (х2) я не заблукаю - (х2)
Вядзе мяне Бог мой (х2), надзея мая. (х2)

183. ГАСАННА УСЕМАГУТНАМУ!

Гасанна, гасанна, гасанна Ўсемагутнаму! (х2)

Хай жа сэрца маё (аллелюя!) славіць Імя Тваё, (аллелюя!)

Славіць ласку і моц Тваю! Гасанна Ўсемагутнаму!

1. Gloria, gloria, на вышынях gloria! (х2)

2. Са мною, са мною спявайце песню гожую. (х2)

3. Спявай жа, спявай жа, скачы, мой браце, як Давід. (х2)

4. Мы скачам, мы скачам усе на хвалу Божую. (х2)

184. ГЛЯДЗІ, ЯКУЮ ЛЮБОЎ НАМ ДАЎ

Глядзі, якую любоў нам даў Айцец Нябесны наш, (х2)

Каб маглі быць дзяцьмі Ягонымі. (х 2)

185. ДАЙ ДУХА

Дай Духа любові, увайдзі ў жыццё маё! (х2)

І буду я хваліць усім сэрцам Цябе,

І буду я хваліць усім розумам Цябе,

І буду я хваліць душою Цябе,

О, Пане мой!

І буду я шукаць..

І буду я любіць.

І буду я хваліць... шукаць... любіць...

186. ДАКРАНІСЯ ДА МАІХ ВАЧЭЙ

Дакраніся да маіх вачэй - і ўбачу,

Дакраніся маіх вуснаў - і прамоўлю праслаўленне.

Дакраніся майго сэрца і ачысці.

Хай Твой Дух Святы напаўняе мяне.

187. ДЗЕ ЛЮДЗІ ЕДНАСЦЬ МАЮЦЬ

1. Дзе людзі аднасьць маюць,

Дзе крыўды знікаюць,

Дзе хвала льецца ракой.

Рэфрэн: Там сустракаецца неба з зямлёй,

Там валадарыць супакой. (х2)

2. Са злом дзе парываюць,
Душою саграваюць,
Дзе хвала льецца ракой.
3. Дзе радасна спяваюць,
Любоўю адараюць,
Дзе хвала льецца ракой.

188. ДУХ СВЯТЫ, ПРЫЙДЗІ

Рэфрэн: Дух Святы, прыйдзі! Дух Святы, прыйдзі!

Хай адбудзецца цуд перамянення сэрца.

Дай мне моц Тваю, каб я стаўся слабым.
Дай мне моц Тваю, каб стаўся пакорным.
Мудрасць дай Тваю, каб я стаўся простым.
Багацце дай Тваё, каб стаўся ўбогім.

Радасць дай Тваю, каб я мог быць ціхім.

Дай справядлівасць Тваю, каб я больш не спрачаўся.

Слова дай Тваё, каб мог замоўкнуць.

Дай жыццё Тваё, каб мог памерці.

189. ЕЗУ, ДАЙ СІЛЫ

Езу, дай сілы, вядзі да Айца мяне.(х2)

Каб акунуўся я у Яго крыніцы.

Амэн. Амэн.

190. ЕЗУ, ТЫ ЁСЦЬ СВЯТЛОМ

Езу, Ты ёсць святлом для свету,

Сярод цемры ўсялякай свеціш.

Асвятлі нас Тваёю праўдай,

Дай пазнаць моц Тваёй любові.

Асвятлі мяне, асвятлі мяне.

Рэфрэн: Хрыстэ, свяці, славай Божай зямлю напоўні.

Духу, гары ў сэрцах Божым агнём.

Струмень, плыві, ласкі Божай на ўсе народы.

Слова спашлі, хай жа стане святло.

Адчуваю Тваю прысутнасць,

Цемра перад Табой знікае.

Кроў Твая душу абмывае,

Дух Святы сэрца напаўняе.

Асвятці мяне, асвятці мяне.

Тваю веліч я адчуваю,

Радасць твар мне раз'ясняе.

Дай мне моц жыць паводле Духа,

Сведчыць аб Табе перад светам.

Асвятці мяне, асвятці мяне.

191. ЕЗУС ВЫЗВАЛІЎ МЯНЕ

Езус вызваліў мяне,

Я живу ў святле, цемры ўжо няма. (х2)

Адкупіў мяне, злітаваўся нада мною,

Ачысціў (х2) мяне.

192. ЕЗУС НАМ ДАЕ ЗБАЎЛЕННЕ

Езус нам дае збаўленне, Езус нам дае спакой.

Да Яго шлем свае маленні, Езуса славіць голас мой.

Рэфрэн: Езус — моц мая, мая песня і збаўленне,

Вечны Валадар, Ёсмагутны Пан мой.

Ў Ім я адишкаў, чаго прагнула сумленне,

Мне руку падаў, шлях да неба паказаў.

Езус — наша вызваленне, смерць Яго адкупіла нас.

Кроў Яго — наша ачышчэнне, Езуса славім ў кожны час.

193. ЖЫВЕ ЕЗУС!

Жыве Езус! Хай будзе ўзвялічаны,

Ушанаваны Бог — маё збаўленне! (х2)

Буду праслаўляць Божае Імя,

Народам абвяшчаць Яго хвалу.

Калісьці ўбачу,

Калісьці ўбачу, Пане, я Цябе,

Тварам у твар спаткаюся з Табой,

І заспяваю песнь хвалы Табе,

Якую хочаш з вуснаў маіх чуць.

Гасанна! Аллелюя!

Буду жыць з Табой заўсёды я

Там, дзе месца мне падрыхтаваў.

Па зялёных далінах вечнасці
Пайду з Табой разам, Пане мой.

194. ЛЮБОЎ

Слёзы з твару майго выціраеш, мой Езу.
Словы зноў да мяне прамаўляеш праз сэрца.
Позірк Твой я з крыжа не забуду ніколі.
Божа, колькі Табе прычыняю я болю!

*Рэфрэн: Бо любоў - большая, чым крыж,
Большая, чым смерць,
Большая, чым грэх,
Чым мой боль.
Я прашу: супакой мяне,
Агарні мяне,
Не пакінь мяне, Езу мой!*

Шлях свой, поўны ўпадкаў, Табе я адкрыю,
Веру, зможаш Ты змыць іх Сваёю крывёю.
Цяжка будзе ісці мне ўслед за Табою,
Дай мне ўдоставь напіцца любоўю Тваёю.

195. ЛЮБОЎ ТВАЯ

Любоў Твая найвышэй за горы ўсе,
Ласка без межаў Твая ад неба ды увысь.
Любоў Твая — гэта акіян ды без дна,
Ласка без межаў Твая спадае на мяне.

196. МАЛЮСЯ ЗА ЦЯБЕ, БЕЛАРУСЬ

Малюся за цябе, Беларусь,
За тваіх дачок і сыноў,
Каб была паміж намі любоў,
Я малюся да Бога і прашу:
Хай прыйдзе да цябе
Божае Слова, хай сыйдзе на цябе
Божая радасць, і ўвайдзе ў нашыя сэрцы
Да Бога любоў і да брата
Хрыстова любоў.
І хоць цяжкія дні існуюць,
І шмат злога ёсць між людзмі,

Божа, край наш, прашу, не пакінь,
Захавай ад няшчасця і граху.

197. МОЙ БОГ – ПАСТЫР ДОБРЫ

Мой Бог – Пастыр добры, мне ўсяго даволі.
На нівах зялёных пасвіць Ён
Да водаў свежых мяне водзіць.

198. НАЙСВЯЦЕЙШАЕ ІМЯ

Найсвяцейшае імя: Езус, Езус, Езус.
Маю ў сэрцы я, таму хачу
Сілай Духа хваліць Цябе. (х2)
Няма ў іншым збаўлення, толькі верыць у праўду,
Пра Божага Сына, (1. бо Ён збавіў свет) (2. Езус збавіў свет).

199. НАШАМУ БОГУ ПЕСНІ ГРАЙЦЕ

Нашаму Богу песні грайце, моц Яго і веліч праслаўляйце! (х2)
Аллелюя, аллелюя, аллелюя, аллелюя! (х2)

200. НЕ БОЙЦЕСЯ ЖЫЦЬ ДЛЯ ЛЮБОВІ

Не бойцеся жыць для любові - для той любові варта жыць.

201. НАШЫЯ ДАРЫ ПРЫМІ, О БОЖА

Нашыя дары прымі, о Божа,
Што складаем на алтар Табе.
З верай і надзеяй, Пане, просім:
Адары любоўю, хай душа Табой жыве.
Дай пазнаць нам волю Тваю, Пане,
Хочам жыць паводле слоў Тваіх.
Без Цябе мы – пыл мізэрны, марны,
Ў цемры без Цябе блукаем, шлях нам асвятлі!
Просім, дай нам ласку Тваю, Пане.
Памажы нам да Цябе прыйсці.
Хочам быць з Табою ў небе разам,
Тваю веліч і магутнасць вечна каб хваліць.

202. О, ПРАСЛАЎЛЯЙЦЕ ЯГО

О, праслаўляйце Яго, ўсе народы,
З пашанай песні Яму спявайце,
Бо Яго ласка заўсёды з намі,
А Яго міласць на вякі.
О, аллелюя, аллелюя! (х4).

203. ОЙЧА, БЯСКОНЦА ДОБРЫ

Ойча, бясконца добры,
Цябе пакорна просім,
Праз Твайго Сына
Дай нам знак любові.
Усе дары, ахвяры,
Што мы Табе прыносім,
Ты прымі, наш Пане,
І благаславі.

Навучы (х2)
Нас любові (х2)
Благаславі (х2)
Благаславі (х2)

204. ПАН МОЙ ІДЗЕ

Пан мой ідзе, (х2) зараз бяжыць, каб сустрэць мяне. (х2)
Абмінае горы й рэкі, каб у Гостыі прыйсці,
Хоча накарміць нас Хлебам, да сябе нас прывясці.

205. ПАН ПАНОЎ І ВАЛАДАР НАШ

Пан паноў і Валадар наш! Хвала, аллелюя! (х 2)
Езус — Князь супакою! Хвала, аллелюя! (х 2)

206. ПАНЕ МОЙ, К ТАБЕ ІДУ

Пане мой, к Табе іду, сэрцам да Цябе крычу.
Ты яго прымі, о, не адкінь!
Рукі ўзношу ў гару, Табе з радасцю пяю:
Хвала Табе, мой Збаўца, Ты ў цемры светач мой.
Цябе я слаўлю духам, Ты — Бог мой.

207. ПЕРАД ТВАРАМ БОГА

Перад тварам Бога спанізімся, (х 2)

Ён сам узвысіць нас,

Пана зямля ёсць і час.

Пан сам узвысіць нас.

Усе свае праблемы аддай Яму...

208. ПРАГНУ СЛАВІЦЬ Я ЦЯБЕ

Прагну славіць я Цябе, узвышаць Цябе, мой Пане.

Маю радасць у Табе, бо мяне прыйшоў і збавіў.

З неба зышоў і цяпер вядзеш мяне,

Заплаціў мой доўг праз крыж замест мяне,

Уваскрос і жывы, Пане неба і зямлі,

Прагну славіць я Цябе.

Прагну славіць я Цябе, абвяшчаць Імя Святое.

Супакой мой у Табе, бо з Табой магу ўсё я.

209. ПРАСЛАЎЛЯЙЦЕ ПАНА БОГА

Рэфрэн: Праслаўляйце Пана Бога

Ўсе народы,

Свае справы і малітвы

Давярайце Яму.

Ведайце, што Пан наш добры,

І Ён нас сатварыў.

Усе мы – Яго дзеці,

Усе мы – Яго уласнасць.

З удзячнасцю ў храм уваходзьце,

Спявайце Богу гімны,

Благаславіце Яго Імя,

Хваліце Пана сёння.

Глядзі, які добры Бог,

І на вякі Яго ласка.

Глядзі, які добры Бог,

Спявай Яму ўсё жыццё.

210. ПРАСЛАЎЛЯЙЦЕ, СЛУГІ

Рэф.: *Праслаўляйце, слугі, праслаўляйце Бога,
Імя Ягонае, о аллелюя! (х2)*

Там, дзе ёсць плач сэрцаў зраненых,
Сваё Слова Бог дае. (х2)

Бог кліча нас к сабе на Сыён,
Дзе прабывае ў хвале. (х2)

Божы народ пераможа ўсё,
Усклаўшы рукі на Сыён. (х2)

211. ПРАЧЫТАЙ У МАІМ СЭРЦЫ, ПАНЕ

Прачытай у маім сэрцы, Пане,
Няхай так стане, як хочаш Ты, мой Божа,
Бо з усіх дарог Твая адна – мая.

Рэфрэн: *Найсвяцейшы Бог да мяне прыйшоў,
Адкупіў мяне сваёй міласцю,
І сказаў, што Яго любоў
Ува мне адбілася.
Найсвяцейшы Бог да мяне прыйшоў,
Адкупіў мяне сваёй ласкаю
І сказаў, што на ўсіх шляхах
Маё жыццё ў Яго руках.*

Прачытай у маім сэрцы, Пане,
На ўсе пытанні дай мне адказ, мой Божа,
Бо з усіх дарог Твая адна – мая.

212. СЁННЯШНІ ДЗЕНЬ

Сённяшні дзень (х2) Бог падараваў. (х2),
Узрадуемся (х2) і сучешымся ў ім. (х2).
Сённяшні дзень Бог падараваў, узрадуемся і сучешымся ў ім.
Сённяшні дзень (х2) Бог падараваў.

213. СЛАЎЦЕ ПАНА НАРОДЫ

Рэфрэн: *Слаўце Пана, народы, праслаўляйце, плямёны,
Бо вялікая ласка над намі.*

Гучна Пану свайму заспявайце,
Няхай сёння гучыць Пану хвала,

Хай Касцёл свайго Бога ўсхваляе,
Яго Валадарства навікі.

Хай Імя Яго славяць у танцах,
На тымпанах і арфе хай граюць,
Бо любоў Пана Бога над намі,
Пакорны ўсіх пераможа.

Хай святыя цешацца ў небе,
Гімн хвалы хай спяваюць для Бога,
Хвала Пану на вуснах хай будзе,
Перамога наша ў Пану.

214. СЛУХАЙ, ИЗРАЭЛЮ

Слухай, Израэлю! (х4) Пан – гэта Бог твой, (х2)
Пан Бог адзіны. О-о-о, Israel, sh'ma Israel! (х2)

215. СТАНЕМ ДРУЖНА МЫ

Станем дружна мы ў кола, заспяваем гучным хорам! (х2)
Гасанна, гасанна, гасанна, -санна, гэі!
Аб'яднаем нашы сэрцы – песня ў неба хай пальецца. (х2)
Цябе, вечны добры Божа, будзем славіць, колькі зможам! (х2)

216. СТРАХ АДКІНЬ

Страх адкінь, на глыбіню плыві - сам Хрыстос цябе вядзе.
Не страшись, на глыбину плыви. Рядом есть Господь всегда.

217. ТАБЕ АХВЯРЮЮ, ПАНЕ МОЙ

Табе ахвярую, Пане мой, усё маё жыццё,
І цяпер я Твой назаўсёды.
Гэта – маё сэрца, паглядзі, Ты – любоў мая адзіная.

218. ТЫ АГАРНІ НАС

Ты агарні нас, Дух Божае любові,
Што з сэрца Езуса, Езуса, Езуса.
Аллелюя. (х5)

219. ТЫ ЁСЦЬ СКАЛОЮ

Ты ёсць скалою майго збаўлення,

Ты ёсць заслонай маёй,
Ты ёсць надзеяй, маім натхненнем,
Я жыву толькі Табой.
Веру я Табе – Табе, мой Бог.
Назаўжды любоў Твая.
Суцяшэнне Ты мне ў час тугі,
Падзяка Табе і хвала!

220. ТЫ НАШ ПАН

Ты наш Пан, Валадар, о Божа наш. (х2)
Узносім да Цябе мы сэрцы, узносім да Цябе мы рукі,
Стаім перад Тваім абліччам, славім Цябе (х2)

221. У ПОДЫХУ ЛЁГКІМ

У подыху лёгкім наведваеш мяне Ты (х2)
Не віхурай вялізнай,
Не агнём, што палае,
Але подыхам лёгкім мяне абдымаеш,
У подыху лёгкім душа Цябе адчувае.

222. УВОЙДЗЕМ У БРАМЫ ЯГО

Увойдзем у брамы Яго ды з падзякай,
Прад Яго тронам аддайма хвалу.
Увойдзем у брамы Яго ды з падзякай,
Радасна гімн заспявайма Яму.
Узрадуйся ў Ім, Збаўцы і Пану,
Узрадуйся ў Ім, праўды Святле,
Узрадуйся ў Ім, Збаўцы і Пану,
Узрадуйся ў Ім, аддай Яму чэсць.

223. ХАЙ ЗЫХОДЗІЦЬ ДУХ ТВОЙ

Хай зыходзіць Дух Твой і зямлю адновіць,
Дождж сплыве ў спёку да спрагнёных сэрцаў,
Асвятлі, абмый мяне,
Песня славы хай заўжды гучыць./ х2
Слава Езусу, які жыццё мне даў,

Слава, бо Ён той, хто першы палюбіў мяне,
Езус, толькі Езус Пан мой.

224. ХАЙ МІЛАСЦЬ БУДЗЕ БОЖАЯ ЎВА МНЕ

Хай міласць будзе Божая ўва мне,
Спевам слаўлю Імя Яго, бо Ён – святло жыцця майго.

225. ХВАЛА ТАБЕ, ВЯЛІКІ БОГ

Хвала, хвала, хвала Табе, вялікі Бог. (х2)
Днём і ноччу, Божа, слаўлю я Цябе.
І шчаслівы я, што Ты живеш у ва мне,
І спяваю для Цябе я гімн хвалы.
Са мною, Божа, Ты заўжды.

226. ХВАЛІМ ЦЯБЕ, ПАНЕ

Хвалім Цябе, ПANE (х2), праслаўляем (х2),
Узносім угору свае рукі, праслаўляючы Цябе.
Вялікі Ты, моцны ў велічы Сваёй.
Хто зраўняецца з Табой?!
Хто зраўняецца з Табой?!

227. ХЛЕБ НАЙЦІШЭЙШЫ

*Рэфрэн: Хлеб найцішэйшы, агарні сваім маўчаннем,
Скрыў мяне ў белай Гостыі
Забяры маю цемру.*

Агарні мяне, каб, як Ты, стаўся хлебам,(х2)
Паблагаславі, як хлеб, падзялі паміж тымі, хто прагне.(х2)
А крышынкi тыя, якія застануцца,(х2)
Раздай тым, хто не верыць у сваё прагненне.(х2)

228. Я ХАЧУ ПЕРАСТУПІЦЬ

Я хачу пераступіць дому Божага парог
З праслаўленнем і падзякай у душы,
Бо чарговы дзень настаў, яго Бог падараваў,
Я цешуся, бо радасць даў мне Пан.
Радасць даў мне Пан, (х 2)
Я цешуся, бо радасць даў мне Пан.

229. ЯК МАЛЫ ТАК І ВЯЛІКІ

Рэфрэн: Як малы, так і вялікі

Можжа быць святым,

І таўсцюшка, і худзенькі

Можжа быць святым,

Як і я, так і ты

Можаш быць святым. (х 2)

Святы любіць Бога, жыцця яму не шкода

І любіць бліжняга, як сябе самога.

На твары святога ўсмешка заўсёды,

Таксама і святая твар вясёлы мае.

Хто Бога знойдзе, той радасны ходзіць,

Бо душа святая любоў да Бога мае.

Дзе можна сэння ўбачыць святых?

- Яны паміж намі, жывём сярод іх.

230. ВІТАЕМ МЫ ЦЯБЕ, МАРЫЯ

Вітаем мы Цябе, Марыя, Пані наша,

Ты карону з зорак нябесных носіш.

У сонейка апранута, кветак прыгажэй,

Надзея на збаўленне, Ты Богам дадзена.

231. ДА ЦЯБЕ, МАЦІ, УЗНЯСУ Я МАЛІТВУ

Да Цябе, Маці, узнясу я малітву,

Пажадай, каб Езус жыў ува мне.

Дзе Ты ёсць – Святы Дух зыходзіць,

Дзе Ты ёсць – неба бачу я .

Маці, Ты – Брама да неба.

Маё неба – гэта Твой Сын.

Забяры да свайго лона,

Каб я стаў чыстым, стаў чыстым, як Ён.

232. КАЛІ Б НЕ СВЯЦІЛІ...

Калі б не свяцілі
Ні сонца, ні месяц на зямлю,
Свяцілі б зоркі Твае
І асвятлялі душу.
Маці Нябёсаў
І Маці Зямлі – Як прыгожа гучыць.
Мы будзем песні спяваць,
Вянкі з малітваў сплятаць.

*Рэфрэн: Ціхая, пакорная,
Марыя, Маці Божая,
Нябеснай любоўю прыбраная
Марыя, Марыя.*

233. МАРЫЯ, ТЫ – НАДЗЕЯ

Марыя, Ты – надзея,
Ў малітве нам успамога.
Ты нас беражы, Матуля спакою.

234. БОЖА, АДКРЫЙ МАЁ СЭРЦА

Божа, адкрый маё сэрца,
Дай яму бачыць Цябе,
Я Цябе прагну, я цябе прагну.
Рэфрэн: І славу Бога ўбачу я,
Магутнасцю, любоўю што свеціць,
Ён дасць нам Духа, і сілу, і моц.
Спявай: Святы, Святы, Святы
Святы (Зр)/, Святы (Зр)
Святы (Зр), я Цябе прагну.

235. ДУША ВЕСЯЛІЦЦА

Душа весяліцца, славіць свайго Пана,
буду спяваць Табе ўсім сэрцам.
Славіць буду Твае справы,
буду спяваць Табе ўсім сэрцам.
Праслаўляць я буду Тваё Імя,
бо міласэрны Пан магуццяў.

Моц Тваёй правіцы над народамі.
Пан мой, Збаўца мой.

236. МЫ – ТОЛЬКІ МОМАНТ, ТЫ, БОЖА, - ВЕЧНАСЦЬ

Мы – толькі момант, Ты, Божа, - вечнасць
Па-над часамі, перад усім.
Мы – пыл смяротны, Ты – Бог спрадвечны,
Бясконца ласка, жывая любоў.

*Рэфрэн: Слаўны, Слаўны Пан Бог Магутны,
Ты Ягня, ахвяра за ўсіх.
Слава, моц, любоў, пакланенне
ў Імені Тваім!(2р.)*

Мы паміраем, Ты ажыўляеш,
Езу, наш Збаўца, Праўда і Моц.
Гімнам любові вечна праславяць
зямлі ўсёй народы Імя Тваё.

237. НЯХАЙ ТВАЯ МОЦ ПРЫЙДЗЕ

Няхай Твая моц прыйдзе калі чакаем Цябе,
Калі чакаем Цябе, хай моц прыйдзе!
Няхай радасць прыйдзе калі чакаем Цябе,
Калі чакаем Цябе, радасць прыйдзе!

238. ПРЫЙДЗІ, МЫ ЦЯБЕ ЧАКАЕМ

Прыйдзі, мы цябе чакаем
Прыйдзі, так як новага дня святло.
Клічам: прыйдзі, няхай будзе радасць
Духа Святога Твайго.

239. СВЯТЛО ЖЫЦЦЯ

Святло жыцця, асвятлі маю цемру,
Аздараві сэрца зрок.
Міласць Твая дасягае неба,
Праўда Твая вышэй зор.
Ты адзіны – верны,
Ты адзіны – вечны,

Ты адзіны – годны славы.
Ты адзіны – слаўны,
Ты адзіны – Пан мой,
Ты адзіны - Бог мой, толькі Ты!
Каб толькі зразумець я мог,
цану, што заплаціў мой Бог.

240. СПЯВАЙ ДЛЯ ЕЗУСА

Спявай для Езуса,
Спявай для свайго Бога,
Спявайце Яму, Аллелюя.
Рэфрэн: Бо Ён – добры Бог,
Чуе сэрца тваё.
Спявайце Яму, Аллелюя.

241. ТВАЯ ПРЫСУТНАСЦЬ

Твая прысутнасць(2р.)
Нібы паветра ў сэрцы маім.
Адпачываю (2р.)
Калі я толькі чую голас Твой.
Рэфрэн: Вось я перад Табою, мой Бог.
Не варты зусім я такой любові Тваёй.

242. АЛЛЕЛЮЯ, АЛЛЕЛЮЯ, АЛЛЕЛЮЯ, АЛЛЕЛЮЯ

Рэфрэн: Аллелюя, Аллелюя, Аллелюя, Аллелюя (2р.)

1. Хваліце з неба нашага Пана,
Хваліце на вышынях нябесных!
Хваліце Пана, Яго анёлы,
Яго хваліце, войскі Ягоныя!

2. Хваліце Пана, сонца і месяц,
Хваліце Пана, ясныя зоры!
Хваліце Пана, вы, усе нябёсы,
І вы, усе воды, што пад нябёсамі!

3. Кожны хай хваліць Імя святое,
Бо сатварыў свет Бог сваім словам!

Узвышана толькі Панскае Імя,
Хвала Ягоная будзе на вякі!

4. Свайму народу Бог дае сілы,
І паслухмяных з пылу ўзнямае!
Пан ёсць Бог блізкі для Ізраэля,
Хваляць Яго выбранцы Ягонья.

5. Будзь хвала Богу, Творцу сусвету,
І Яго Сыну, нашаму Пану!
Духу, каторы нас асвятчае,
Хай будзе хвала вечная. Амэн.

243. ГЭТА ЁСЦЬ ДЗЕНЬ

Гэта ёсць дзень (2х), які даў нам Пан (2х).
Радуйцеся (2х), весяліцеся ў ім (2х).
Гэта ёсць дзень які даў нам Пан.
Радуйцеся, весяліцеся ў ім.
Гэта ёсць дзень (2х), які даў нам Пан.

244. МАЯ ДУША Ў БОГУ

Мая душа ў Богу мае спакой,
У Ім адным спакой.
Так, Ён адзіны любіць мяне верна,
У Ім адным спакой.

245. O, ADORAMUS

O, Adoramus te Domine.

246. IN MANUS TUAS, PATER

In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum,

247. ТЫ НЕ БОЙСЯ

1. Ты не бойся, блізка ёсць Бог, і што аддзеліць цябе ад Бога?
2. Ты не бойся, Бог ёсць з табой. Ці табе мала Божай любові?

3. З намі будзь, маліся, чуйай; будзь чуйны сэрцам, Богу даверся.

4. Бог ёсць тут, Ён ёсць паміж нас. Ён чуе просьбу, што ў тваім сэрцы.

248. LAUDATE PUERI

Laudate pueri Dominum. Laudate nomen Domini.

249. О ЕЗУ НАШ

О, Езу наш, свяці нам у цемры,
Выратуй нашыя душы ад грахоў.

О, Езу наш, свяці нам у цемры,
Сэрцы прагнуць любові Тваёй.

250. АНЁЛ АХОЎНІК

Анёл Ахоўнік, будзь заўжды са мной.

Раніцай, увечары, удзень і ўночы,

Будзь са мной, каб дапамагчы,

Ад кожнага зла зберажы,

І да вечнасці давядзі.

251. НА ЧЭСЦЬ ПАНА БУДУ СПЯВАЦЬ

На чэсць Пана буду спяваць, Ён мяне насыціў дабром,

На чэсць Пана заспяваю, насычае Ён мяне дабром.

252. МАРЫЯ, НАДЗЕЯ НАША

Марыя, надзея наша! Марыя, надзея наша!

Літасцівай будзь да нас, Маці, падтрымай нас!

253. БОГУ ВЕЧНАМУ

1. Богу, вечнаму – Пану, буду песню спяваць і цяпер і заўсёды.
Амэн х2/ Аллеллюя ...

2. Богу, вечнаму – Пану, буду сэрцам спяваць і цяпер і заўсёды. Амэн х2/ Аллеллюя ...

3. Богу, вечнаму – Пану, заспяваю жыццём і цяпер і заўсёды.
Амэн х2/ Аллеллюя ...

254. ADORAMUS TE CHRISTE

Adoramus te Christe, benedicimus tibi quia per crucem tuam
redemistri mundum,
Quia per crucem tuam redemistri mundum.

Дзякуем Табе, Хрысьце, славім мы Цябе, Божа, бо праз крыжа
ахвяру,
Ты свет грэшны збавіў.

255. ADOREMUS TE JESU CHRISTE

Adoremus te Jesu Christe, alleluja, alleluja!
Et laudemus te Jesu Christe et laudemus te, alleluja!

Табе молімся, о наш Божа, аллелюя, аллелюя!
Цябе славім мы, о наш Божа, Цябе славім мы, аллелюя!

256. БУДЗЬ СА МНОЙ

Будзь са Мной, маліся, чуйай, са Мной маліся, са Мной маліся.

257. БЛАСЛАВЁНЫ ПАН

Блаславёны Пан! Хвалю я Яго Імя! Блаславёны Пан даў мне
святло жыцця!

258. DOMINE DEUS

Domine Deus Filius Patris, miserere nobis.

259. ЕЗУ, УЗГАДАЙ МЯНЕ

Езу, узгадай мяне ў нябесным Валадарстве.

260. LAUDATE DOMINUM

Laudate Dominum, Laudate Dominum, omnes gentes. Alleluja!
Alleluja!

Хваліце Госпада, хваліце Госпада, усе людзі. Аллелюя!
Аллелюя!

261. LAUDATE OMNES GENTES

Laudate omnes gentes, laudate Dominum. Laudate Dominum!

Спявайце ўсе народы, хваліце Госпада! Хваліце Госпада!

262. MAGNIFICAT

Magnificat, Magnificat, Magnificat, anima mea Dominum.

Magnificat, Magnificat, Magnificat, anima mea!

263. NADA TE TURBE

Nada te turbe nada te espante: quien a Dios tiene nada le falta. Solo Dios basta.

Хай тваё сэрца больш не журыцца, Бог цябе любіць, Ён цябе збавіў. Бог заўжды з намі.

264. SALVE VIRGO VIRGINUM

Salve Virgo Virginum, Salve Sancta Parents.

Genuisti Filium, Salve Sancta Parents.

Creato rem omnium Salve Sancta Parents

Qui regit imperium. Omni labe cares.

Salve Virgo Virginum, Salve Sancta Parents.

Tu patrem ac dominum

Salve Sancta Parents

Roga salus hominum

Salve Sancta Parents

Ut nutriat populum

Salve Sancta Parents

Vite fundens poculum

Virgo flos non arens

Salve Virgo Virginum

Salve Sancta Parents

Cordibus fidelium

Salve Sancta Parents

Verum desiderium

Salve Sancta Parents

Prestet et solatium
Salve Sancta Parents
Nostrum refrigerium
Mundo lumen clarens
Salve Virgo Virginum
Salve Sancta Parents

265. GLORIA PATRI ET FILIO

Gloria gloria gloria Patri et Filio
Gloria gloria gloria Spiritui Sancto.

266. JESUS LE CHRIST

Jesus le Christ, lumiere interieure, ne laisse pas mes te nebres me parler.
Jesus le Christ, lumiere interieure, donnem moi daocuillir ton amour.

267. MAGNIFICAT (CANON)

Magnificat, Magnificat, Magnificat, anima mea Dominum.
Magnificat, Magnificat, Magnificat, anima mea!

268. MISERICORDIAS DOMINI

Misericordias Domini in aeternum cantabo.

269. DOMINUS SPIRITUS EST

Dominus Spiritus est. Spiritus autem vivificat. Spiritus autem vivificat.

270. CHRISTE SALVATOR

Christe Salvator, Filius Patris, dona nobis pacem.

271. CHRISTE, LUX MUNDI

Christe, lux mundi, qui sequitur te habebit lumen vitae, lumen vitae.

272. EXAUDI ORATIONEM MEAM

Exaudi orationem meam, et clamor meus ad te veniat.
Tu, Deus, in aeternum permanes, in aeternum permanes.

273. МАЦІ ХРЫСТОВА

1. Маці Хрыстова, мы Цябе просім, поўная ласкі, верым Табе.
Пашлі нам Сына ў Святой Камуніі, бо без Езуса так цяжка жыць.

Рэфрэн: О, Марыя, Марыя, наша Маці,
О, Марыя, Уладарка ўсёй зямлі.
Хай малітва ў нас полымя запаліць,
Сваім дзецям Ты надзею ў душу ўлі.

2. Прымі, о, Маці, сэрца малое, радасць і горыч нашы прымі.
Хочам з крыніцы праўды напіцца, Тваёй малітвы чакаем мы.

3. Як бараніла Вострую Брану, так ад шатана нас уратуй
Матчынай ласкай вылечы раны і міласэрнасць дай нам сваю.

274. ПАН МОЙ ІДЗЕ

Пан мой ідзе, (х2) зараз бяжыць, каб сустрэць мяне. /х2
Абмінае горы й рэкі, каб у Гостыі прыйсці.
Хоча накарміць нас хлебам, да Сябе нас прывясці.

275. НАШАМУ БОГУ ПЕСНІ ГРАЙЦЕ

Нашаму Богу песні грайце, моц Яго і веліч праслаўляйце! (х2)
Алелюя, аллелюя. аллелюя, аллелюя! (х2)

276. ВОДЫ ЯРДАНУ

Воды Ярдану радуецца, Наш збавіцель прыходзіць.
Вада жыцця, крыніца ў пустыні.

277. СЛАЎЦЕ ПАНА

Слаўце Пана ўсе народы. Аллелюя!

1. Слаўце Бога ў Яго святыні,
Слаўце Яго на небасхіле моцы Ягонай.
Слаўце Яго за Яго магутныя справы,
Слаўце Яго за бязмежную веліч Ягоную.

2. Слаўце Яго гукам трубы,
Слаўце Яго на арфе і гуслях,
Слаўце Яго бубнам і танцам,
Слаўце Яго на струнах і флейце.
3. Слаўце Яго на мілагучных цымбалах,
Слаўце Яго на цымбалах звонкіх,
Усё жывое няхай славіць Пана,
Хай славіць Яго і ўзвышае на векі.

278. СУПАКОЙ ВАМ

Супакой Вам, супакой, каб знік Ваш страх, Вам супакой.
Вазміце Духа Святога, Ён павядзе з моцай Вас.

279. СТРАХ АДКІНЬ

Страх адкінь, на глыбіню плыві, сам Хрыстос цябе вядзе.

280. УЗНОСІМ ПАДЗЯКУ

Узносім падзяку стала мы да Бога за ўсіх Вас,
Умілаваныя Бога – Вы ўсе выбраныя Яго.
Вы ішлі па ўсёй зямлі свету, неслі добрую навіну,
У Божай моцы, Божай славе і Святога Духа паўнаце,

Хворых Вы аздараўлялі і злых духаў выганялі прэч.
І цяпер мы ўсе жывём толькі моцай Бога, што ў Вас.
З Вамі Бог наш і наш Пан, цуды чыніце Вы разам з Ім.
І трываючы ў веры, радасць у сэрцы Вы далі ўсім нам.
І ў Маёй любові захаваны, абвяшчаеце спраў Божых моц.

281. СЛАЎЛЮ ЦЯБЕ

Слаўлю Цябе, усхваляю Тваё Імя.
Слаўлю Цябе, усхваляю.
Бо ў Цябе, Божа, цудоўныя задумы.
Здаўна ўзнікшыя, сталыя намеры.
Аллелюя!

282. КРОЎ І ВАДА

Кроў і вада, што пралілася з сэрца Езуса, як крыніца
Міласэрнасці да нас, Табе давяраем.

283. AVE MARIA...

Ave Maria...

Поўная ласкі Пан з Табою, благаслаўлёная Ты між жанчынамі
і благаслаўлены плод улоння Твайго Езус. Святая Марыя,
Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці
нашай. Амэн.

284. БОЖА МОЙ

Божа мой, Божа мой, чаму мяне пакінуў?

44. Уязджае Езус ціхі

1. Уязджае Езус ціхі ў горад хвалы Божай.

Родны люд Яго вітае, кліч гучыць набожны:

Гасанна, гасанна для Божага Сына!

Гасанна, гасанна, Ён збаўца Адзіны!

2. Дзеці ружы, пальмы кветкі сьцеляць Пану ў ногі,

А іх маці расцілаюць сукны на дарогі

Гасанна...

3. Наваколле сёння чуе – Хрыстус валадарыць,

Людзі Езусу лілеі так да ног кідаюць.

Гасанна...

4. Хай гучыць Гасанна Збаўцу! Крочыць бласлаўлены.

Ён ідзе ад імя Бога, Пан наш улюбёны

Гасанна...

5. Будзь жа шчыра праслаўлены Божа наш і Створца,

Ты прымі наш спеў удзячны, што гучыць ад сэрца.

Гасанна...

285. МАЦІ НАЙЯСНЕЙША

О Марыя, ззоркай ззяеш, нас да сэрца прытуляеш.
Маці, нам Ты спачуваеш, у нас надзею нараджаеш.
За нас маліся.

286. ЦЯБЕ ЎЗВЫСІМ, ПАННА

1. Цябе ўзвысім, Панна праслаўлёна,
Словамі, што пачула ад Анёла.
Бласлаўлёнай Ты была названа,
Будзь прывітана!
2. Цешышся, Панна, Ты дарамі з неба,
Бог Цябе імі надарыў без меры,
Ласкаю ззяеш той, што атрымана
Ад Бога Пана.
3. Цябе спрадвеку для сябе Ён выбраў,
Каб стала Панна на зямлі святыняй,
Цябе ў неба ўзнёс па-над аблогі
На трон высокі.
4. Ты між жанчынаў, верных Пану Богу,
Першаю стала, слаўная пакорай,
Ты найчысцейша, без грахоў заганы,
Годна пашаны.
5. Таму, о Панна, гімн Табе спяваем,
Мы дапамогі прагнем і чакаем,
Каб Сын прабачыў праз Тваю апеку
Грэх чалавеку.

287. ВЕЧНАЕ Ў НЕБЕ

1. Вечнае ў небе дай адпачыванне душам памерлым, Наш
ласкавы Пане!
А яснасць небе хай ім свеціць вечна, хай бачаць вочы Божае
аблічча. Х 2

2. Вызвалі душы вернікаў памерлых, літасць пашлі ім, у зямлю палеглым.

Хай Твая ласка, Божа міласэрны, гнеў справядлівы судным днём паменьшыць. Х 2

3. Божа Збавіцель, наш ласкавы Пане! Дай ім ў небе шчасця прабывання.

Вечным святлом іх ахіні, о Божа, хай радасць неба свеціць ім прыгожа. Х2

288. ЗА ЎСЁ ДАБРО

1. За ўсё дабро праслаўся Ты, наш Ойча,
Сын і Дух Святы, Цябе мы не дастойны,
Прымі падзяку, спеў хвалы,
Прымі мальбы, паклоны.

2. Сардэчна Ты ўсіх прыняў,
Узвысіў, любасцю абняў,
Маліцца заахвоціў,
Наш дом ахоўваў дабрынёй
І ласкаю спатоліў.

3. Усім, што лепшае ўва мне
Я абавязаны Табе,
Тваёй рукі шчадротам.
І ўсім, што здоліў спраўдзіць я,
Тваім святым дабром.

4. Дык будзь у моцы міла Ты,
Аслонай нам у час цемнаты,
Адкрый свае нам далі.
І ў смерці час прымі ўсіх нас
З любоўю, з мілажалем.

289. УЗНОСІМ ПАДЗЯКУ

Узносім падзяку стала мы да Бога за ўсіх вас.
Умілаваныя Бога, вы ўсе выбраныя Яго.
Вы ішлі па ўсёй зямлі свету неслі добрую навіну.

У Божай моцы, божай славе і Святога Духа паўнаце,
Хворых Вы аздараўлялі і злых духаў выганялі прэч.
Цяпер мы ўсе жывём толькі моцай Бога, што ў вас.
З вамі Бог наш і наш Пан, цуды вы чыніце разам з Ім.
І трываючы ў веры, радасць у сэрцы вы далі ўсім нам,
І ў маёй любові захаваны, абвяшчаеце спраў Божых моц.

290. МАРЫЯ, БЕЛАРУСІ АПЯКУНКА

1. Марыя, Беларусі апякунка,
Марыя, маліся за наш край,
О Марыя, мы шукаем паратунку:
Свайму народу шчасце й згоду дай.
2. Марыя, наша Будслаўская Маці,
О Маці, прымі сваіх дзяцей,
І святыні Беларусі дарагія,
Сваёй апекай матчынай сагрэй.
3. Мы Будслаў любім шчыра і аддана,
Цудоўны і святы абраз,
О Марыя, на руках трымаеш Пана,
І моліш Ты Яго за грэшных нас.
4. Айчыну захавай ад сіл варожых,
І веру, Марыя, зберажы,
Навучы нас жыць шчасліва і прыгожа,
Дарогу нам да Сына пакажы.

291. ХАЧУ ЎЗВЯЛІЧВАЦЬ ЦЯБЕ

1. Хачу ўзвялічваць Цябе Божа мой і Валадару,
І бласлаўляць ва ўсе вякі Тваё Імя,
Кожны дзень буду Цябе бласлаўляць я,
І вечно праслаўляць Тваё Імя.
2. Вялікі Пан і годны вялікай хвалы,
І недасяжная Яго веліч,
Пакаленне пакаленню абвяшчае Твае чыны,
І дабравесцяць пра Твае магутныя справы.

3. Абвяшчаюць цудоўную хвалу вялікасці Тваёй, о Божа,
І апавядаюць пра Твае цуды,
Кажуць пра моц Тваіх справаў дзівосных,
І дабравесцяць пра Тваю веліч.
4. Пераказваюць успаміны пра дабрыню Тваю,
І радуюцца, што Ты справядлівы.
Пан лагодны і міласэрны, +
Няскоры да гневу і вельмі ласкавы.
Пан добры для ўсіх, +
А Яго міласэрнасць над усім, што стварыў Ён.

292. БУДУ ЎЗВЯЛІЧВАЦЬ БОГА

Буду ўзвялічваць Бога ўдзячным і шчырым сэрцам,
І навекі буду славіць Яго Імя,
Бо да мяне бязмежна міласэрнасць Пана,
Ён вярнуў мне жыццё з пякельных глыбіняў.

1. Ратуй мяне Божа, бо воды дайшлі мне да шыі,
Я загразнуў у глыбокай багне і ня маю пад нагамі апоры.
Увайшоў я у водныя глыбіні,
І паток захапіў мяне.
2. Я ўзношу да Цябе малітву, Пане,
Пачуй мяне ў вялікай сваёй міласэрнасці,
Выцягні мяне з багны, каб не загразнуў,
Вызвалі з глыбокіх водаў.
3. Няхай не зацягнуць мяне водныя плыні,
Няхай не замкнецца нада мной пашча прорвы.
Пачуй меня, Пане, бо шчодрая міласць Твая,
Глянь на мяне паводле вялікай дабрыні Тваёй.
4. Ubачаць убогія і ўсцешацца,
І ажыве сэрца тых, хто шукае Бога.
Няхай славяць Яго зямля і нябёсы,
Мора і ўсё, што рухаецца ў іх.

293. ДЗЯКУЕМ, ПАНЕ

1. Дзякуем Пане за цела і за кроў, за вечнасці частунак хвала Табе.

Славім Цябе Ёсемагутны, за бясконцыя дары святыя,
За цела Тваё і за кроў, у дабрыні Сваёй прабач тым,
Што Цябе не дастойны, калі да стала Твайго прыходзім.

2. Прабач, бо Ты шчодры і верны,
Вызвалі з путаў граху,
Каб мы маглі перамяніцца,
Праз таямніцы святыя.

3. Хай з зорных вышынь зляціць анёл Твой мілы,
Ачысціць і вылечыць нашыя сэрцы і целы,
І павядзе, моцай той таямніцы, аж на пік неба.
А тут, на зямлі, ратуе магутнай Тваёй абаронай.

4. Глянь, Творца, ласкава на нас, кволых і слабых,
Зберажы, Добры Пастыр, авечак на сваім лузе,
Ты жыццё нам вярнуў насуперак д'яблу
І ўзмацняеш ужо назаўсёды, кормячы нас сабою.

5. Дай, о Айцец Усяможны, у сваёй дабрыні бязмернай,
Каб мы былі адно, з Табой, Хрыстом і Духам.
На векі вечныя. Амэн.

294. ПРАСЛАЎЛЯЮ З ВЕРАЙ

1. Праслаўляю з верай, Божа мой Цябе
Ты пад відам хлеба скрыты дзя мяне.
Сэрца ў пакоры, Божа прад Табой,
Усё губляе вартасць у велічы Тваёй.

2. Да ўсіх пачуццяў трачу я давер,
Толькі слыху верыць я магу цяпер.
Веру моцна ў тое, што сказаў Бог-Сын,
Словы вечнай праўды мае Ён адзін.

3. Боскасць утаіў Ты на крыжы сваім,
Там было й людзкое ўкрытае на ім.
Як злачынец з крыжа, з верай вызнаю,
Што Ты - Бог спраўдны! Збаў душу маю.
4. Як Тамаш няверны не шукаю ран,
Я вызнаўца праўды, што Ты Бог і Пан.
Умацуй, о Езу, веру і любоў,
Дай жа мне надзею, дай паўстаць з грахоў.
5. Успамін Хрыстовай збаўчай смерці час,
Хлеб жывы - крыніца ласк жыцця для нас.
Асвятці мой розум мудрасцю сваёй,
Будзь заўсёды побач і даруй спакой.
6. Ты, як птах ахвярны, кроўю поіш люд,
Мне вярні нявіннасць, змый грахоўны бруд.
Напаі крывёю, што ад страшных бед,
Кропляю адною збавіць цэлы свет.
7. Хоць цяпер укрыты ў Гостыі святой,
Я малюся шчыра, Божа прад Табой,
Каб у вечнай славе я ўглядацца мог,
У Тваё аблічча, Пане мой і Бог.

295. ЛЮБОЎ

1. Калі я гавару мовамі людзей і анёлаў
А любові не маю,
Я станаўлюся як медзь звонкая,
Або гулкія цымбалы.
2. І калі маю дар прароцтва і спазнаў усе таямніцы,
І маю ўсякія веды,
І паўнату веры, каб перастаўляць горы,
А любові не маю, то я – нішто.
3. І калі раздам усю маёмасць сваю,
І аддам цела сваё на спаленне,

А любові не маю,
Няма мне з гэтага ніякай карысці.

4. Любоў доўгацярплівая, любоў ласкавая,
Не зайздросціць, любоў не пыхлівая,
Не ганарыцца, не бессаромная,
Не шукае свайго.

5. Любоў не гневаецца,
Не памятае зла,
Не радуецца несправядлівасці,
Але радуецца разам з праўдай.

6. Любоў усё зносіць,
Любоў усяму верыць,
На ўсё спадзяецца,
Любоў усё церпіць.

7. Любоў ніколі не мінае,
Так як прароцтвы, якія спыняюцца.
А цяпер трываюць вера, надзея і любоў,
Але найбольшая з іх любоў.

296. ПАНЕ, Я НЕ ВАРТЫ

Пане, я не варты, каб Ты прыйшоў да мяне,
Ты скажы мне толькі слова і душу маю ачысці.

1. У хлебе Тваім схаваны Дух,
Яго спажыць не можым ,
У віне Тваім плыве агонь,
Яго не можам выпіць.

2. Дух у Тваім хлебе, Агонь у Тваім віне,
Вялікія цуды прымаюць нашыя вусны,
Пан сышоў на зямлю, учыніў нас новым стварэннем,
Няхай на ўзор Анёлаў Агонь і Дух нас напаўняюць.

3. Агонь і Дух былі ў Той, якая Цябе нарадзіла, Дух і Агонь прыходзяць у хросце –

Так у хлебе і келіху ёсць Дух і Агонь.

У Тваім хлебе гіне прагавітасць. Твой келіх знішчае смерць, што нас пагланае.

Спажываем і п'ём Цябе, Пане, не толькі каб насыціцца, але каб жыць праз Цябе.

4. Сэрца Тваё, Пане, перапоўненае Тваімі дабрадзействамі,
Суціш струмень Сваёй ласкі.

Захавай яе ў скарбніцы Сваёй,

Каб калісці мне ізноў удзяліць.

297. РАДУЦЕЙСЯ ХРЫСЦІЯНЕ

1. Радуйцеся, хрысціяне, аллелюя!

Бо ўваскрос Хрыстос, наш Пан, аллелюя!

Валадарства смерці знікла, валадар Хрыстос!

Перад Ім схіліся кожны, бо Ён збавіў нас!

2. Перамог Ён моц шатана, аллелюя!

Бо ўваскрос Хрыстос, наш Пан, аллелюя!

Зруйнаваў адхлані брамы, душы ўратаваў.

Іх анёлы з вечнай смерці правялі ў рай.

3. Злосць закутая ў кайданы, аллелюя!

Бо ўваскрос Хрыстос, наш Пан, аллелюя!

Чалавечыя заганы не пануюць больш.

Упалі перад моцай Бога, што на свет прыйшоў.

4. У палоне дух адхлані, аллелюя!

Бо ўваскрос Хрыстос, наш Пан, аллелюя!

Узыходзяць душы верных да нябесных брам.

У песнях, гімнах Божай славе небасхіл заззяў.

5. Богу ў Тройцы слава вечна, аллелюя!

Бо ўваскрос Хрыстос, наш Пан, аллелюя!

Заспявайце Збаўцы хорам, свет з грахоў паўстаў.

Узносе гімн пашаны Богу, што ў хвале заззяў.

298. ЕЗУС ХРЫСТУС

Езус Хрыстус Пераможца, Пан сусвету і Валадар!

Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat!

299. ХВАЛА ТАБЕ, БОЖА

Хвала Табе Божа, Хвала Табе Пане наш,

Хвала Табе, Хрыстэ, наш Збаўца,

1. Пачуй, Пане, голас мой, калі я клічу,

Змілуйся нада мною і адкажы мне,

Пра Цябе кажа маё сэрца:

Шукай Ягонага аблічча.

2. Буду шукаць Твайго аблічча, Пане,

Не хавай ад мяне Свайго твару,

Слугі свайго не адкінь у гневе,

Ты – мая дапамога, не адкідай мяне.

3. Веру, што ўбачу дабрыню Пана,

У краіне жывых,

Спадзявайся на Пана, будзь мужным,

Няхай умацуецца сэрца Тваё,

Спадзявайся на Пана.

300. ЛАСКА

Хай нас атуліць ласка Твая. Дакраніся Дух Святы да нас.

301. О, БОЖА МОЙ

О, Божа мой, Цябе шукаю, і прагне Цябе мая душа. Маё цела па табе тужыць, як зямля, што прагне вады.

302. ТВАЁ ВАЛАДАРСТВА

Тваё валадарства ёсць сярод нас, Твой дух – мір і справядлівасць. Прыйдзі, вядзі нас да брам Твайго валадарства.

303. О, ДУХ СВЯТЫ

О, Дух Святы, Прыйдзі і любоўю напоўні. Вылечы скрухай,
дай мне надзею. Мудрасць Сваю ўлі мне ў сэрца.

304. ЕЗУ, ДАВЯРАЮ ТАБЕ

Езу, давяраю Табе.

305. МОЦ МАЯ

Моц мая, Табе спяваць я буду, бо Ты мой Пан, мая надзея.
Давяраю Табе і не баюся.

306. КОЖНЫ ДЗЕНЬ

Кожны дзень Пан дае мне сілы,
Песняй слаўлю Яго,
Бо са мной Ягоная міласць,
Ён мой збаўца, я крочу з Ім,
Бог мая сіла, я не адзін.

307. ПАНЕ, Я СЛУХАЮ

Пане, я слухаю, вымаві слова. Жыццё маё змяні сваёю мовай.

308. ПАН НЕБА

Пан неба, Пан свету, Пан усяго, што будзе. Пан неба, Пан свету, Пан усяго, што здарыцца.

309. ТВАЁ СВЯТЛО

Тваё святло цемру раз'ясняе. Жыццё з Табою смерць перамагае. Табе верым, міласэрны, Езу, Збаўца наш.

310. СЛАЎЛЮ ЦЯБЕ

Слаўлю Цябе, аллелюя! Бо мяне збавіў, аллелюя!

1. Весаляся высокае неба і зямля разам з морам,
Хрыстос уваскрос пасля мукі і прынёс жыццё смяротным.
2. Час яднання настаў, заяснеў дзень збаўлення,
Калі праз Кроў Баранка з цемры выйшаў свет.

3. Смерці на крыжы адкупіла свету грахі,
Пан паказаў Сваю моц, калі Зняволены перамог.
4. Наша прагненне народжанае моцнай надзеяй,
Каб уваскрослыя з Панам маглі вечна жыць.
5. Будзем славіць вечна найсвяцейшую Пасху Хрыста,
Якая стала для нас крыніцай ласк вялікіх.
6. Радасцю будзь для нас, Езу, і святлом вечнай Пасхі,
Далучы да сваёй грамады адроджаных нанова ласкай.
7. Хвалай яснееш, о Пане, пасля сваёй перамогі над смерцю,
Табе, з Тваім Айцом і Духам, няхай будзе хвала наўвекі.

311. ТОЛЬКІ БОГ

Толькі Бог спакоем мне душу напоўніць.
Нашае збаўленне ад Яго паходзіць.

1. Толькі ў Богу знаходзіць супакой душа мая,
Ад Яго паходзіць маё збаўленне.
Толькі Ён мая скала і маё збаўленне.
Мая цвярдыня, я больш не пахіснуся.
2. Толькі ў Богу шукай супакою, душа мая,
Бо на Яго ўся мая надзея,
Толькі Ён - мая скала і маё збаўленне.
Мая цвярдыня, я не пахіснуся.
3. У Богу маё збаўленне і слава мая,
У Богу – скала маёй моцы і мой прытулак,
Народзе, на Яго спадзявайся,
У кожную хвіліну.

312. О, ПРАБУДЗІСЯ

О, прабудзіся, падніміся з мёртвых, зазіхаціць табе Хрыстос!

1. Пан маё святло і маё збаўленне,
Каго ж мне баяцца?
Пан ахова жыцця майго,
Каго ж мне палохацца?
2. Пачуй, Пане, голасна клічу,
Змілуйся нада мной і мяне паслухай,
Пра Цябе гаворыць сэрца маё:
“Шукай Яго аблічча”.
3. Не хавай ад мяне Свайго твару,
Слугі свайго не адкідай у гневе.
Ты мая дапамога, таму не адштурхоўвай мяне,
Божа мой і Збаўца.
4. Буду шукаць Твайго аблічча, Пане,
Не хавай ад мяне Свайго твару.
Веру, што ўбачу дабрыню Пана,
У краіне живых.

313. БОЖА, ДУХ СВЯТЫ, ПРЫЙДЗІ

Божа, Дух Святы, прыйдзі ў сэрца моцаю сваёй,
Спашлі ласку Сваю, агонь распалі ў сэрцах, Божа наш!

1. Божа, Дух Святы, прыйдзі і з нябёсаў нам спашлі,
Ты святла Свайго струмень.
Добры Ойча ўбогіх, Даўца дараў многіх,
І святло ўсіх сэрцаў.
2. Суцяшыцель, паспяшы, наймілейшы Госць душы,
Прахалода стомленых, адпачынак у працы,
Цень у дзень гарачы, у плачы суцяшэнне.

314. ГАДЗІНКІ АБ БЕЗЗАГАННЫМ ЗАЧАЦЦІ НАЙСВЯЦЕЙШАЙ ПАННЫ МАРЫІ

Ютрань

Пачынайце, вусны нашы, Маці праслаўляці,
Пачынайце гімн хвалы радасна спяваці.

Будзь нам, Маці міласэрна, сталай дапамогай,
Барані нас ад спакус і шатана злога.

Хвала Богу ў Тройцы вечнай і Айцу, і Сыну,
І Святому Духу ўсцяж, на вякі, няспынна.

Як была пашана Пану, хай заўсёды будзе —
На зямлі хай праз вякі Бога славяць людзі.

Гімн

Радуйся, Пані Святая, неба Валадарка,
Ты светлая, як зорка, што ўзыйшла над ранкам.

Радуйся, поўная ласкі, яснасць незямная,
Ратуй нас ад шатана, Маці Прасвятая.

Пані, Цябе сам Бог Моцны, Створца чалавека,
Абраў за Маці Слова, што жыло спрадвеку.

Слова, што свет сатварыла — неба над зямлёю,
Паіла ўсё жывое чыстаю вадою.

Бог узлюбіў Цябе, Маці, і ўчыніў святою,
Адамаў грэх моц страціў, Пані, прад Табою.

Кантар: Выбраў Яе Бог і па-над усім узвялічыў.

Усе: І абраў Яе, быццам дом, у якім сам прабывае.

Кантар: Пані, пачуй маленні нашыя.

Усе: А просьбы нашы няхай да Цябе дайдуць.

Молімся: Святая Марыя, Валадарка неба, Маці Пана нашага
Езуса Хрыста і Пані свету, якая нікога не пакідаеш і нікім не
пагарджаеш, узглянь на нас, о, наша Пані, ласкавым позіркам
Тваёй міласэрнасці і выпрасі нам у свайго Сына дараванне
нашых правінаў, каб мы, хто цяпер над Тваім Беззаганным
Зачаццем пабожным сэрцам разважае, маглі атрымаць у небе
ўзнагароду вечнага жыцця; няхай жа нам так учыніць Табою
народжаны Твой Сын, а наш Пан Езус Хрыстус, які з Айцом і

Святым Духам живе і валадарыць, у Тройцы Святой Адзіны Бог на векі вечныя. Амэн.

Кантар: Пані, пачуй маленні нашыя.

Усе: А просьбы нашы няхай да Цябе дайдуць.

Кантар: Праслаўляйма Пана.

Усе: Богу хвала.

Кантар: А душы верных памерлых праз Божую міласэрнасць няхай адпачываюць у супакоі вечным.

Усе: Амэн.

Першая гадзіна

Будзь нам, Маці міласэрна, вернай дапамогай,
Барані нас ад спакус і шатана злога.

Хвала Богу ў Тройцы вечнай і Айцу, і Сыну,
І Святому Духу ўсцяж, на вякі, няспынна.

Як была пашана Пану, хай заўсёды будзе —
На зямлі хай праз вякі Бога славяць людзі.

Гімн

Радуйся, мудрая Маці, Дом святы для Бога,
Які калоны здобяць велічна, прыгожа.

Пошасцям свету Ты, Пані, сталася бядою,
Бо ва ўлонні маці ўжо была святою.

Маці Зямлі, Ты ў неба і ў святасць Брама,
Якуба зорка ясна і Анёлаў Пані.

Пострах шатана, ратуй нас ад яго напасцяў,
Ты прыстань хрысціянаў у горы і няшчасці.

Кантар: Сам Яе сатварыў у Святым Духу.

Усе: І над справамі рук сваіх Яе ўзвялічыў.

Кантар: Пані, пачуй маленні нашыя.

Усе: А просьбы нашыя няхай да Цябе дайдуць.

Молімся: Святая Марыя, Валадарка неба, Маці Пана нашага Езуса Хрыста і Пані свету, якая нікога не пакідаеш і нікім не пагарджаеш, узглянь на нас, о наша Пані, ласкавым позіркам Тваёй міласэрнасці і выпрасі нам у свайго Сына дараванне

наших правінаў, каб мы, хто цяпер над Тваім Беззаганным
Зачаццем пабожным сэрцам разважае, маглі атрымаць у небе
ўзнагароду вечнага жыцця; няхай жа нам так учыніць Табою
народжаны Твой Сын, а наш Пан Езус Хрыстус, які з Айцом і
Святым Духам жыве і валадарыць, у Тройцы Святой Адзіны
Бог на векі вечныя. Амэн.

Трэцяя гадзіна

Будзь нам, Маці міласэрна, вернай дапамогай,
Барані нас ад спакус і шатана злога.

Хвала Богу ў Тройцы вечнай і Айцу, і Сыну,
І Святому Духу ўсцяж, на вякі, няспынна.

Як была пашана Пану, хай заўсёды будзе —
На зямлі хай праз вякі Бога славяць людзі.

Гімн

Радуйся, Трон Саламонаў, Запавет Святога,
Вясёлка з фарбаў райскіх Творцы Незямнога.

Ты, як агонь Майсееў, Богам палымнееш,
Як посах Ааронаў, нібы цвет квітнееш.

Райская Брама замкнёна, мёду пласт Самсона,
Руно, што мацавала мужнасць Гедыёна.

Сын Твой Святы і Адзіны Бог Праўдзівы з неба,
Цябе ўсцярог ад грэху нашай маці Евы.

Толькі Цябе, Маці Слова, Бог абраў спрадвеку,
Каб Ты была нявіннай, і без плямаў грэху.

Кантар: Я жыву на вышынях.

Усе: А трон мой у слупе аблокаў.

Кантар: Пані, пачуй маленні нашыя.

Усе: А просьбы нашы няхай да Цябе дайдуць.

Молімся: Святая Марыя, Валадарка неба, Маці Пана нашага
Езуса Хрыста і Пані свету, якая нікога не пакідаеш і нікім не
пагарджаеш, узглянь на нас, о наша Пані, ласкавым позіркам
Тваёй міласэрнасці і выпрасі нам у свайго Сына дараванне
наших правінаў, каб мы, хто цяпер над Тваім Беззаганным
Зачаццем пабожным сэрцам разважае, маглі атрымаць у небе

Ўзнагароду вечнага жыцця; няхай жа нам так учыніць Табою народжаны Твой Сын, а наш Пан Езус Хрыстус, які з Айцом і Святым Духам жыве і валадарыць, у Тройцы Святой Адзіны Бог на векі вечныя. Амэн.

Шостая гадзіна

Будзь нам, Маці міласэрна, вернай дапамогай,
Барані нас ад спакус і шатана злога.

Хвала Богу ў Тройцы вечнай і Айцу, і Сыну,
І Святому Духу ўсцяж, на вякі, няспынна.

Як была пашана Пану, хай заўсёды будзе —
На зямлі хай праз вякі Бога славяць людзі.

Гімн

Радуйся, Тройцы сяліба, Божая Святыня,
Палац святы Анёлаў, дзеваў Храм нявінных.

Ты сущашэнне журботных, сад удзячных думак,
Ты сіла цярплівых, чысціні дарунак.

О Благаслаўлёная Пані, Ты зямля святая,
Нявіннасці і цнотаў, дар таемны маеш.

Быццам святы Горад Божы, ці на Усходзе Брама,
Любоўю, ласкай светлай ззяеш, Беззаганна!

Кантар: Быццам лілея паміж церняў.

Усе: Так і мая ўмілаваная паміж дачок Адама.

Кантар: Пані, пачуй маленні нашыя.

Усе: А просьбы нашы няхай да Цябе дайдуць.

Молімся: Святая Марыя, Валадарка неба, Маці Пана нашага Езуса Хрыста і Пані свету, якая нікога не пакідаеш і нікім не пагарджаеш, узглянь на нас, о наша Пані, ласкавым позіркам Тваёй міласэрнасці і выпрасі нам у свайго Сына дараванне нашых правінаў, каб мы, хто цяпер над Тваім Беззаганным Зачаццем пабожным сэрцам разважае, маглі атрымаць у небе ўзнагароду вечнага жыцця; няхай жа нам так учыніць Табою народжаны Твой Сын, а наш Пан Езус Хрыстус, які з Айцом і Святым Духам жыве і валадарыць, у Тройцы Святой Адзіны Бог на векі вечныя. Амэн.

Дзевятая гадзіна

Будзь нам, Маці міласэрна, вернай дапамагай,
Барані нас ад спакус і шатана злога.

Хвала Богу ў Тройцы вечнай і Айцу, і Сыну,
І Святому Духу ўсцяж, на вякі, няспынна.

Як была пашана Пану, хай заўсёды будзе —
На зямлі хай праз вякі Бога славяць людзі.

Гімн

Радуйся, прыстань уцёкшых, вежа справядлівых,
Прыгожая, як хорам, узведзены Давідам.

Ты пры зачацці любоўю, ласкай палымнела,
Ад яснасці той пекла ў немачы самлела.

Мужная Панна Святая, як сама Юдыта,

Што люд свой ратавала, у палон здабыты.

Хлебам карміў увесь Егіпет, слаўны сын Рахэлі,
Марыі Сын ад смерці збавіў свет збукцвелы.

Кантар: Якая ж Ты прыгожая, наша Пані.

Усе: А правіны граху першароднага ў Табе не знайшлося.

Кантар: Пані, пачуй маленні нашыя.

Усе: А просьбы нашы няхай да Цябе дайдуць.

Молімся: Святая Марыя, Валадарка неба, Маці Пана нашага Езуса Хрыста і Пані свету, якая нікога не пакідаеш і нікім не пагарджаеш, узглянь на нас, о наша Пані, ласкавым позіркам Тваёй міласэрнасці і выпрасі нам у свайго Сына дараванне нашых правінаў, каб мы, хто цяпер над Тваім Беззаганным Зачаццем пабожным сэрцам разважае, маглі атрымаць у небе ўзнагароду вечнага жыцця; няхай жа нам так учыніць Табою народжаны Твой Сын, а наш Пан Езус Хрыстус, які з Айцом і Святым Духам жыве і валадарыць, у Тройцы Святой Адзіны Бог на векі вечныя. Амэн.

Нешпары

Будзь нам, Маці міласэрна, вернай дапамагай,
Барані нас ад спакус і шатана злога.

Хвала Богу ў Тройцы вечнай і Айцу, і Сыну,
І Святому Духу ўсцяж, на вякі, няспынна.
Як была пашана Пану, хай заўсёды будзе —
На зямлі хай праз вякі Бога славяць людзі.

Гімн

Радуйся, о яснась свету, верных дапамога,
Ты Кроў дала і Цела Сыну Пана Бога.
Каб чалавек у даліне грэху не загинуў,
А годным стаўся неба, хвалы Херувімаў.
Промнямі сонца святога, зіхаціць Марыя —
Зачатая без грэху чыстая лілея.
Цвет паміж церняў — Марыя мужа змея топча,
Як месяц ясны ў поўні, цемру губіць ноччу.

Кантар: Я ўчыніла, каб на небе няспынна ўзыходзіла сонца.

Усе: І быццам імгліца ўсю зямлю агарнула.

Кантар: Пані, пачуй маленні нашыя.

Усе: А просьбы нашы няхай да Цябе дайдуць.

Молімся: Святая Марыя, Валадарка неба, Маці Пана нашага
Езуса Хрыста і Пані свету, якая нікога не пакідаеш і нікім не
пагарджаеш, узглянь на нас, о наша Пані, ласкавым позіркам
Тваёй міласэрнасці і выпрасі нам у свайго Сына дараванне
нашых правінаў, каб мы, хто цяпер над Тваім Беззаганным
Зачаццем пабожным сэрцам разважае, маглі атрымаць у небе
ўзнагароду вечнага жыцця; няхай жа нам так учыніць Табою
народжаны Твой Сын, а наш Пан Езус Хрыстус, які з Айцом і
Святым Духам жыве і валадарыць, у Тройцы Святой Адзіны
Бог на векі вечныя. Амэн.

Напрыканцы дня

Хай жа дасць нам Сын Твой любы ласку навяртання,
Хай даруе нам грахі, не спашле карання.
Будзь нам, Маці міласэрна, вернай дапамогай,
Барані нас ад спакус і шатана злога.
Хвала Богу ў Тройцы вечнай і Айцу, і Сыну,
І Святому Духу ўсцяж, на вякі, няспынна.

Як была пашана Пану, хай заўсёды будзе —
На зямлі хай праз вякі Бога славяць людзі.

Гімн

Радуйся, о Маці цноты, святасці дзявочай,
Напоўненая ласкай у вянку святочным.

О Беззаганная Маці, чысціня Анёлаў,
Стаіш ля трону Бога — галава ў кароне.

Ласку для нас спарадзіла, ветлая, Прачыста.

Ты грэшнікаў надзея, тых, што тонуць, прыстань.

Райская Брама для слабых, грэшных абарона,
Вядзі нас на сустрэчу з Богам на Сіёне.

Кантар: Тваё імя, о Марыя, як алей духмяны.

Усе: А Твае слугі моцна Цябе ўзлюбілі.

Кантар: Пані, пачуй маленні нашыя.

Усе: А просьбы нашы няхай да Цябе дайдуць.

Молімся: Святая Марыя, Валадарка неба, Маці Пана нашага Езуса Хрыста і Пані свету, якая нікога не пакідаеш і нікім не пагарджаеш, узглянь на нас, о наша Пані, ласкавым позіркам Тваёй міласэрнасці і выпрасі нам у свайго Сына дараванне нашых правінаў, каб мы, хто цяпер над Тваім Беззаганным Зачаццем пабожным сэрцам разважае, маглі атрымаць у небе ўзнагароду вечнага жыцця; няхай жа нам так учыніць Табою народжаны Твой Сын, а наш Пан Езус Хрыстус, які з Айцом і Святым Духам жыве і валадарыць, у Тройцы Святой Адзіны Бог на векі вечныя. Амэн.

Ахвяраванне Гадзінак

Пані, прымі спеў Гадзінак, што Табе мы ўносім,

З паклонам і пакорай дапамогі просім.

Шляхам збаўленным, о Маці, нас вядзі да раю.

Прыбудзь да ложа смерці, не пакінь пры сконе.

Антыфона

О Квеце Ружы, што грэх першародны амінула, і злога ўчынку броду не спазнала.

Кантар: Пры сваім Зачацці, о Пані, Ты была Беззаганнай.

Усе: Маліся за нас да Бога Айца, бо Ягонага Ты нарадзіла Сына.

Молімся: Божа, Ты праз Беззаганнае Зачацце Найсвяцейшай Панны падрыхтаваў свайму Сыну годнае прабыванне ў нявінным улонні, і праз заслугі будучай смерці Хрыста захаваў Яе ад усялякай правіны. Дазволь нам праз Яе заступніцтва дайсці да Цябе без грэху. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе вякі вечныя. Амэн.

315. ПЕСНІ ЖАЛЬБЫ

Натхненне

1. Песні жальбы заспявайце! * Сэрцы болей напаўняйце, сэрцы болей напаўняйце!
2. Вочы, плачце, як крыніцы, * дайце горкіх слёз напіцца (х2).
3. Нават сонца, месяц, зоры * сумна свецяць, нібы ў горы (х2).
4. Поўніць неба плач анёлаў, * ўжо мінуў іх час вясёлы (х2).
5. Крышацца са страху скалы, – мёртвыя з магіл паўсталі (х2).
6. Хто жальбу сваю ўстрымае: * цэлы свет нібы канае (х2).
7. Крыж Хрыстовы і кананне * душы вострым болей ранаць (х2).
8. Моцай, ласкай, сілай ранаў * знішчы злосць сэрц нашых, Пане (х2).
9. Вось грэх мой перад Табою, * змый яго святой крывёю (х2).
10. У бяздонні мукаў Пана * я з правін сваіх паўстану (х2).

Першая частка

З дапамогаю Божай ласкі пачынаем разважанне над мукаю нашага Пана Езуса Хрыста. Ахвяруем яго нябеснаму Айцу на праслаўленне і хвалу Ягонай Боскай велічы, пакорна дзякуючы за вялікую і надзвычайную любоў да чалавецтва, за тое, што спаслаў свайго Сына, каб цяпеў за нас жахлівыя пакуты і прыняў смерць на крыжы. Гэтае разважанне ахвяруем таксама дзеля ўшанавання Найсвяцейшай Панны Марыі, Маці Балеснай Божлага Сына, а таксама на ўшанаванне св. Юзафа і тых святых, якія асабліва пабожна ўшаноўвалі муку Хрыста. У першай частцы будзем разважаць аб тым, што Пан Езус выцерпеў у час ад малітвы ў садзе Аліўным ажно да несправядлівага абвінавачвання перад судом. Гэтыя знявагі Пана, якія Ён за нас цяпеў, будзем ахвяраваць, просячы за святы каталіцкі Касцёл, за Святога Айца і за ўсё духавенства, а таксама за непрыяцеляў Хрыстовага крыжа і ўсіх няверных, каб Пан Бог даў ім ласку навяртання.

Гімн

1. Жаль невыносны сэрца працінае, * Езус мой любы келіх свой прымае; * кленчыць у садзе льецца пот крываваы – * Бог моцы, хвалы.

2. Пана святога вучань злы цалуе, * войска цяжкія ланцугі рыхтуе. Без супраціву Езус іх прымае, нас выбаўляе.

3. Б'е і штурхае люд свайго Прарока, * злосць і нянавісьць гнеў на кожным кроку. Церпіць пакорна Бога Сын адзіны, чысты, нявінны.

4. Кроў запяклася, вусны пасінелі, * рукі ад цяжкіх ланцугоў змярцвелі * Білі заўзята ледзь жывога Пана * ўсю ноч да рана.

5. Езу, мой Пане, дай дар пакаяння, дай мне, Езусе, ласку навяртання. Нашы правіны змыем мы слязамі, * зжалься над намі.

Плач душы над пакутамі Езуса

1. Езу, на жажлівыя мукі, нібы ягня, Ты ў путы звязаны, Езу, мілы Пане.

2. Езу, пацалункам здрадлівым быў Ты праданы, * Езу, мілы Пане.

3. Езу, перад смерцю ў садзе * з неба прасіў ад Айца злітання, * Езу, мілы Пане.

4. Езу, на малітве ў самоце * кроў заміж поту цякла струмянямі, Езу, мілы Пане.

5. Езу, пацалунак ад Юды Ты прыняў, не спаслаў пакарання, Езу, мілы Пане.

6. Езу, ланцугамі цяжкімі Ты, нібы злодзей, быў ноччу звязаны, * Езу, мілы Пане.

7. Езу, прад суддзёю, нявінны, * злоснымі кпінамі быў зняважаны, Езу, мілы Пане.

8. Езу, да Каяфы жаўнеры * вывелі ў путах Цябе на світанні, Езу, мілы Пане.

9. Езу, злой рукою па твары * быў моцна біты за праўды вызнанне, Езу, мілы Пане.

10. Езу, праз ілжывых двух сведкаў падбухторшчыкам люду быў Ты названы, * Езу, мілы Пане.

Хвала, пашана нашаму Пану * за ўсе знявагі, за бічаванне, * за ўсе цяпненні, за ўсе мучэнні, * за наша збаўленне.

Размова душы з Маці Балеснай

1. Ах, я, Маці, ледзь трываю! * Смутак сэрца мне сціскае. * Раніць сэрца востры меч (х 2).

1. О Марыя, што з Табою? * Так прыгнечана бядою, * бачу я Цябе ў слязах (х 2).

2. Што пытаеш? Боль ліхая, * мае сілы забірае, * сэрца кроў мне заліла (х 2).

3. Маці Чыстая, Святая, * бачу, што Ты ледзь жывая, * боль замгліў Твой ясны твар (х 2).

4. Сын мой любы, Сын адзіны, * змучаны, крывёй заліты, * цяжка ўжо Яго пазнаць (х 2).

5. Маці ласкі і любові, * буду плакаць я з Табою, * боль хачу дзяліць з Табой (х 2).

Напрыканцы кожнай часткі спяваем:

Ты за нас цяпеў ад ранаў, * Езу Хрыстэ, * змілуйся над намі.

Другая частка

Натхненне

1. Песні жальбы заспявайце! * Сэрцы болей напаўняйце, сэрцы болей напаўняйце!

2. Вочы, плачце, як крыніцы, * дайце горкіх слёз напіцца (х2).

3. Нават сонца, месяц, зоры * сумна свецяць, нібы ў горы (х2).

4. Поўніць неба плач анёлаў, * ўжо мінуў іх час вясёлы (х2).

5. Крышацца са страху скалы, * мёртвыя з магіл паўсталі (х2).

6. Хто жальбу сваю ўстрымае: * цэлы свет нібы канае (х2).

7. Крыж Хрыстов і кананне * душы вострым болей ранаць (х2).

8. Моцай, ласкай, сілай ранаў * знішчы злосць сэрц нашых, Пане (х2).

9. Вось грэх мой перад Табою, * змый яго святой крывёю (х2).

10. У бяздонні мукаў Пана * я з правін сваіх паўстану (х2).

У другой частцы разважанняў над мукаю Пана будзем разважаць аб тым, што Пан Езус выцерпеў ад несправядлівага прысуду ажно да ўкаранавання цернем. Гэтыя раны і знявагі ахвяруем Пану, просячы супакою для нашай Айчыны, згоды

паміж народамі, а для нас саміх – прабачэння грахоў, паратунку ад зямных няшчасцяў, а асабліва ад пажару, голаду, вайны і заразы.

Гімн

1. Грэшнікі, гляньце на пакуты Пана, * за грэх ваш цяжкі ён прымае раны. * Не лютасць катаў раниць Пана болей, * а злая воля.

2. Творцу сусвету судзяць людзі злосна, * б'юць, чыняць кпіны, абражаюць моцна. * Вуснаў збалелых Пан не адкрывае, * моўчкі трывае.

3. За грахі свету Езуса бічуюць, * грэшным патолю на вякі рыхтуюць. * Кроў, што са Збаўцы па слупе сцякае, * свет выбаўляе.

4. Свету гардыня венчыць скроні ружай, * на голаў Пана лёг вянок калючы. * Плашч апранае Езусу для жартаў, * злосная варта.

5. Езу, мой Пане, дай мне пакаянне, * каб мне спазнаці шчасце навяртання.* Нашы правіны змыем мы слязамі, * зжался над намі.

Плач душы над пакутамі Езуса

1. Езу, на судзе супраць праўды, * хоць быў нявінны, злачынцам названы, * Езу, мілы Пане.

2. Езу, ад людзей жорсткіх, лютых, * горкую чашу прыняў зневажанняў,* Езу, мілы Пане.

3. Езу, тройчы Пятром у страху * нават знаёмым не быў Ты прызнаны, * Езу, мілы Пане.

4. Езу, у Пілата прад людям * быў Ты да крыві скатаваны, * Езу, мілы Пане.

5. Езу, з Цябе крыўдна і злосна * Ірад смяяўся і кпілі дварчане, * Езу, мілы Пане.

6. Езу, ў белай вопратцы здзекі * злосных жаўнераў цяпеў Ты на світанні, * Езу, мілы Пане.

7. Езу, да слупа прывязаны, * нелітасціва Ты быў бічаваны, * Езу, мілы Пане.

8. Езу, дзеля большага болю * цернем калючым укаранаваны, * Езу, мілы Пане.

9. Езу, у плашч чырвоны жаўнерамі * здзекліва й злосна быў Ты ўбраны, * Езу, мілы Пане.

10. Езу, кроў праліў Ты святую, * невінаваты, цярпеў пакаранне, * Езу, мілы Пане. Хвала, пашана нашаму Пану * за ўсе знявагі, за бічаванне, * за ўсе цярпенні, за ўсе мучэнні, * за наша збаўленне.

Размова душы з Маці Балеснай

1. Бачу Сына без адзення, * кроў з плячэй цячэ струменем. * Пад бічамі Сыне мой (х2).

2. Раны Сына, о Марыя, * жыватворныя, святыя, * мне на сэрца пакладзі (х2).

3. Бачу Сына я ў кароне, * церні моцна ранняць скроні, * кроў сцякае па грудзях (х2).

4. Маці, бачыш Сына ў муках, * Ты не будзь адна ў пакутах, * дай і мне спазнаць Твой боль (х2).

5. Як жа мне, той беднай Маці, * Сынаў крыж на плечы ўзяці, * каб паднесці з ім хоць крок (х2).

6. Маці ласкі і любові, * буду плакаць я з Табою, * боль хачу дзяліць з Табой (х2). Напрыканцы: Ты за нас цярпеў ад ранаў, * Езу Хрыстэ, * змілуйся над намі.

Трэцяя частка

Натхненне

1. Песні жальбы заспявайце! * Сэрцы болей напаўняйце, сэрцы болей напаўняйце!

2. Вочы, плачце, як крыніцы, * дайце горкіх слёз напіцца (х2).

3. Нават сонца, месяц, зоры * сумна свецяць, нібы ў горы (х2).

4. Поўніць неба плач анёлаў, * ўжо мінуў іх час вясёлы (х2).

5. Крышацца са страху скалы, * мёртвыя з магіл паўсталі (х2).

6. Хто жальбу сваю ўстрымае: * цэлы свет нібы канае (х2).

7. Крыж Хрыстовы і кананне * душы вострым болей ранняць (х2).

8. Моцай, ласкай, сілай ранаў * знішчы злосць сэрц нашых, Пане (х2).

9. Вось грэх мой перад Табою, * змый яго святой крывёю (х2).

10. У бязонні мукаў Пана * я з правін сваіх паўстану (х2).

У гэтай апошняй частцы будзем разважаць аб тым, што Пан Езус выцерпеў ад хвіліны ўкаранавання ажно да цяжкага скону на крыжы. Усе цярпенні, кпіны і крыўды, якія Ён зносіў, ахвяруем за грэшнікаў, каб Збаўца абудзіў іхнія заблуканыя сэрцы і натхніў іх да пакаяння і жыцця ў праўдзе, а таксама будзем маліцца за ўсе душы, якія церпяць у чыстцы, каб літасцівы Езус пагасіў сваёй Крывёю агонь іхніх мукаў. Будзем таксама прасіць Пана, каб Ён і нам у хвіліну нашай смерці даў ласку скрухі за грахі і дапамог вытрываць у надзеі да апошняй хвіліны жыцця на гэтым свеце.

Гімн

1. Жорсткае сэрца, ты яшчэ не плачаш, * ці ж мукаў Пана страшных Ты не бачыш! * Езус Твой любы ўвесь крывёй сцякае, * сіл больш не мае.

2. Нас палюбіўшы, сышоў Езус з неба, * ды вось на плечы крыж прымае з дрэва. * Пад ім Ён кленчыць, млее, устаць не можа, * добры наш Божа.

3. На крыж кладзецца, ціха церпіць мукі, * цвік, нібы джала, прабівае рукі. * Па-над зямлёю Збаўцу крыж узносіць, * неба галосіць.

4. Дрэва святое, дай нам Збаўцы цела, * каб на табе ўжо болей не вісела. * Мы пахаваем Пана ў сумным гробе * з плачам у жалобе.

5. Езу, мой Пане, прагну пакаяння, * прагну з надзеяй грахоў даравання. * Нашы правіны змыем мы слязамі, * зжался над намі.

6. Богу навекі хай жа будзе хвала * за ўсе знявагі – іх сустрэў нямала. * За нас цярпеў Ён, Бога Сын адзіны, * Збаўца нявінны.

Плач душы над пакутамі Езуса

1. Езу, на судзе ў Пілата * з ліхадзеямі быў параўнаны, * Езу, мілы Пане.

2. Езу, на Галгоце жахлівай * Ты смерць прыняў праз укрыжаванне, * Езу, мілы Пане.

3. Езу, з крыжам цяжкім ішоў Ты, * нёс на гару ўсіх грахоў дараванне, * Езу, мілы Пане.

4. Езу, да крыжа на Галгоце * быў Ты прыбіты тупымі
цвікамі, * Езу, мілы Пане.

5. Езу, са злачынцамі разам * Ты прынародна быў
пакараны, * Езу, мілы Пане.

6. Езу, кпіны, здзекі жаўнераў * боль узмацнялі, пяклі
Твае раны, * Езу, мілы Пане.

7. Езу, на крыжы літасціва * злодзею ласку Ты даў
паяднання, * Езу, мілы Пане.

8. Езу, воцат з жоўцю змяшаны * далі Табе піць у
хвіліну канання, * Езу, мілы Пане.

9. Езу, Ты знёс маўкліва пакуты, * каты не чулі Твайго
наракання, * Езу, мілы Пане.

10. Езу, з крыжа вучнямі зняты, * у грабніцы Ты быў
пахаваны, * Езу, мілы Пане.

Хвала, пашана нашаму Пану * за ўсе знявагі, за бічаванне, * за
ўсе цярпенні, за ўсе мучэнні, * за наша збаўленне.

Размова душы з Маці Балеснай

1. Ах, я Маці нешчасліва, * ўжо цярпець не маю сілы, *
на крыжы Мой любы Сын (х2).

2. О, Марыя, боль Твой люты, * пад крыжом Твае
пакуты, * я хачу дзяліць з Табой (х2).

3. Вось канае Мой Сыночак, закрывае Ён ўжо вочы, * Я
канаю разам з Ім (х2).

4. Маці, страшнаю бядою * падзяліся Ты са мною, * дай
і мне спазнаць Твой боль (х2).

5. Ох, не чую Сына мовы, * Ён схіліў на грудзі голаў, *
Я на свеце ўжо адна (х2).

6. О, Марыя, мукі Пана, * крыж, пакуты, боль і раны *
буду ў сэрцы я насіць (х2).

Напрыканцы:

Ты за нас цярпеў ад ранаў, * Езу Хрыстэ, * змілуйся над намі.

316. АФЦЫЙ ЗА ПАМЕРЛЫХ

Ютрань

К.: Божа, прыйдзі мне на дапамогу.

Н.: Пане, паспяшы да мяне на паратунак.

Хвала Айцу і Сыну, *

і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *

і на векі вечныя. Амэн.

Гімн

Хрыстэ, надзея збаўлення,

Наша жыццё і ўваскрашэнне.

Мы да Цябе у час смерці

Сэрцы і вочы ўздываем.

Ты звездаў смерць і пакуты,

Крыжа жахлівых мукі.

Перад Айцом у пакоры

Ціха аддаў свайго духа.

Ты, Пастыр наш міласэрны,

Узяў на сябе нашу немач.

І тых, хто церпіць з Табою,

На ўлонне Бога прымаеш.

Пане, прыбіты да крыжа,

І з сэрцам, дзідай адкрытым,

Хворых, гаротных прымаеш,

Каб сум глыбокі суцешыць.

Вось брамы пекла зламаны,

Ідзе ўжо наш Пераможца,

Каб на зямлі нас суцешыць

І пасля смерці даць неба.

Тым, што ўжо спяць у спакоі,

Ты, Пане наш міласэрны,

Дай радасць у Тваім доме,

Каб Цябе славілі вечно. Амэн.

Псальмодыя

*1 ант. Узраднуюца Пану * зламаныя косткі.*

Псальм 51 (50)

Змілуйся нада мною, Божа, *

у вялікай міласці Тваёй;

і ў паўнаце міласэрнасці Тваёй *

знішчы беззаконні мае.

Цалкам абмый мяне ад правінаў маіх *

і ачысці мяне ад граху майго.

Бо я ведаю беззаконні свае, *

і грэх мой заўжды перада мною.

Табе, Табе аднаму я зграшыў *

і зло ўчыніў перад Тваімі вачыма.

Таму Ты будзеш справядлівы ў сваім прысудзе *

і беззаганны ў судзе сваім.

Вось я ў беззаконні зачаты, *

і ў граху мяне нарадзіла маці.

Ты палюбіў глыбокую праўду *

і навучыў мяне тайнай мудрасці.

Акрапі мяне ісопам — і буду чысты, *

абмый мяне — і стану бялейшы за снег.

Дай мне пачуць радасць і вяселле, *

і ўзраднуюца косткі, якія Ты зламаў.

Адварні аблічча сваё ад грахоў маіх *

і знішчы ўсе мае правіны.

Чыстае сэрца ствары ўва мне, Божа, *

і аднаві ўва мне трывалы дух.

Не адкінь мяне ад свайго аблічча *

і не пазбаў мяне духа Твайго святога.

Вярні мне радасць збаўлення Твайго*

і ўмацуй мяне духам прыхільным.

Навучы няправых шляхам Тваім, *

і бязбожнікі да Цябе вернуцца.

Вызвалі мяне ад крыві, Божа, †

Божа, мой Збаўца, *

няхай славіць язык мой Тваю справядлівасць.

Пане, адкрый мае вусны, *
і вусны мае будуць абвяшчаць Тваю хвалу.
Бо Ты не прагнеш ахвяры, †
успасаленне, хоць бы даў я, *
Табе не спадабаецца.
Ахвяра Богу — гэта скрушаны дух, *
не пагарджай, Божа, пакорным і прыгнечаным сэрцам.
У сваёй дабрыні будзь ласкавы да Сіёна, *
адбудуй муры Ерузалема.
Тады ўпадабаеш Ты ахвяру справядлівасці, †
прынашэнні і ўспасаленні, *
і прынясуць цэльцоў на Твой алтар.
Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Узрадуюцца Пану / зламаныя косткі.

*2 ант. Пане, уратуй маю душу * ад брамаў некла.*

Песня Іс 38, 10-14. 17-20

Я казаў сабе: «У палове дзён маіх †
я павінен адысці ў брамы адхлані, *
я пазбаўлены рэшты маіх гадоў».
Я казаў: «Не ўбачу я Пана на зямлі жывых, †
не ўбачу больш чалавека *
сярод жыхароў гэтага свету».
Разбіруць маё жыллё і перанясуць ад мяне, *
як шалаш пастуха.
Я павінен адрэзаць, як ткач, сваё жыццё. *
Ён мяне адрэжа ад асновы.
За дзень і да ночы *
Ты скончыш са мною.
Я крычу да святання. *
А Ён, як леў, трушчыць усе мае косткі.
Я пішчу, як ластаўка, †
уздыхаю, як голуб, *

аслаблі мае вочы, гледзячы ўгару.

Ты захавай маё жыццё ад долы пагібелі *
і за спіну сваю кінуў усе мае грахі.

Бо не адхлань будзе славіць Цябе, *

і смерць не будзе Цябе праслаўляць;
а тыя, хто сыходзіць у магілу, *
не чакаюць праўды Тваёй.

Жывы, толькі жывы ўсхваляе Цябе, †
як і я сёння; *

бацька адкрывае сыну праўду Тваю.

Пане, уратуй мяне, †
і мы будзем спяваць Табе нашыя песні *
ва ўсе дні жыцця нашага ў доме Пана.

Хвала Айцу і Сыну, *

і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Пане, уратуй маю душу ад брамаў пекла.

*3 ант. Буду славіць Пана * ў сваім жыцці.*

Псальм 146 (145)

Буду славіць Пана ў сваім жыцці, *

буду спяваць майму Богу, пакуль існую.

Не спадзявайцеся на вяльможаў, *
ні на чалавека, які не можа ўратаваць.

Калі дух яго пакіне, вяртаецца ў сваю зямлю, *
і ў той дзень знікаюць ягоныя задумы.

Шчаслівы, каму дапамагае Бог Якуба, *
хто спадзяецца на Пана, свайго Бога.

Ён стварыў неба і зямлю, *
мора і ўсё, што ў іх.

Бог наvekі захоўвае вернасць. *

Ён справядліва судзіць пакрыўджаных,

хлеб дае пакорным, *

Пан вызваляе вязняў.

Пан адкрывае вочы сляпым, *

Пан узнімае прыніжаных.
Пан любіць справядлівых, *
Пан абараняе чужаземцаў.
Пан сірату і ўдаву падтрымлівае, *
а шлях грэшных скрыўляе.
Пан валадарыць навекі, *
твой Бог, Сіёне, з пакалення ў пакаленне.
Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Буду славіць Пана ў сваім жыцці.

Кароткае Чытанне

1 Тэс 4, 14

Бо калі мы верым, што Езус памёр і ўваскрос, то і памерлых у Езусе Бог прывядзе разам з Ім.

Кароткі рэспансорый

К.: Буду праслаўляць Цябе, Пане, * бо Ты мяне падтрымаў.

Н.: Буду праслаўляць Цябе, Пане, * бо Ты мяне падтрымаў.

К.: Ты ператварыў мой плач у радасць.

Н.: Бо Ты мяне падтрымаў.

К.: Хвала Айцу і Сыну, * і Духу Святому.

Н.: Буду праслаўляць Цябе, Пане, * бо Ты мяне падтрымаў.

Песня з Евангелля

Ант. да песні Захарыі: Я — уваскрасенне і жыццё. * Хто верыць у Мяне, калі нават і памрэ, будзе жыць. / А кожны, хто верыць у Мяне, / не памрэ ніколі.

Альбо, у Велікодны перыяд:

Ант. Хрыстус уваскрос і зазьяў свайму народу, * які адкупіў сваёй крывёю, / аллелюя.

Песня Захарыі Лк 1, 68-79

Благаслаўлены Пан, Бог Ізраэля, *
бо наведаў і адкупіў народ свой,
і ўзняў моц збаўлення для нас *
у доме Давіда, слугі свайго.

Як абвясціў спрадвеку *
вуснамі сваіх святых прарокаў,
што збавіць нас ад ворагаў нашых *
і ад рук усіх, хто нас ненавідзіць.

Каб праявіць міласэрнасць да айцоў нашых *
і нагадаць пра святы завет свой.
Прысягу, якую даў Абрагаму, айцу нашаму, *
дасць нам.

Каб, выбаўленыя з рук ворагаў, *
мы без страху служылі Яму
ў святасці і справядлівасці перад Ім *
ва ўсе дні нашыя.

А ты, дзіцятка, прарокам Найвышэйшага будзеш названа, *
бо пойдзеш прад абліччам Пана падрыхтаваць шляхі Яму,
каб даць народу Ягонаму пазнаць збаўленне *
праз адпушчэнне яго грахоў,

дзякуючы сардэчнай міласэрнасці нашага Бога, *
у якой наведаў нас Усход з вышыні;
каб асвятліць тых, *
хто сядзіць у цемры і ў ценю смяротным;

каб накіраваць ногі нашыя *
на шлях спакою.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Я – уваскрасенне і жыццё. * Хто верыць у Мяне, калі нават і памрэ, будзе жыць. / А кожны, хто верыць у Мяне, / не памрэ ніколі.

Альбо, у Велікодны перыяд:

Ант. Хрыстус уаскрос і заззяў свайму народу, * які адкупіў сваёй крывёю, / аллелюя.

Просьбы

Просім Бога Айца ўсемагутнага, які ўваскрасіў Езуса Хрыста з памерлых і ажывіць нашыя смяротныя целы:

Пане, ажыві нас у Хрысце.

Святы Ойча, пахаваўшы нас праз хрост разам з Тваім Сынам і ўваскрасіўшы ў Ягоным уаскрасенні, удзялі нам радасць новага жыцця,

— каб нават пасля смерці мы заўжды жылі з Хрыстом.

Пане, ажыві нас у Хрысце.

Добры Ойча, Ты даў нам як святы спажытак жывы хлеб, які сышоў з нябёсаў,

— адары нас вечным жыццём і ўваскрашэннем у апошні дзень.

Пане, ажыві нас у Хрысце.

Пане, Ты паслаў анёла суцешыць Твайго Сына падчас агоніі ў садзе Аліўным,

— суцеш нас ласкава сваёй надзеяй у час нашага скону.

Пане, ажыві нас у Хрысце.

Пане, Ты ўратаваў трох юнакоў з агню,

— вызвалі душы памерлых ад пакарання, якое церпяць за грахі.

Пане, ажыві нас у Хрысце.

Божа жывых і памерлых, Ты ўваскрасіў Езуса з мёртвых,

— абудзі памерлых да жыцця і нас разам з Ім адары вечнай славай.

Пане, ажыві нас у Хрысце.

Ойча наш...

Малітва

Божа, святло верных і жыццё справядлівых, Твой Сын адкупіў нас сваёю смерцю і змёртвыхпаўстаннем, змілуйся над слогай

Тваім (Тваёй) Н., які жыў (якая жыла) з вераю ва ўваскрасэнне з мёртвых, і адары яго (яе) вечным шчасцем. Праз Пана нашага, Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Афіцый завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і даведзе да жыцця вечнага.

Н.: Амэн.

Нешпары

К.: Божа, прыйдзі мне на дапамогу.

Н.: Пане, паспяшы да мяне на паратунак.

Хвала Айцу і Сыну,
і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
і на векі вечныя. Амэн.

Гімн

Валадар магутны, Хрыстэ,
Каб Айцец быў праслаўлены
І наш род людскі ўзняты,
Разарваў Ты путы смерці.
Ты, прыняўшы нашу слабасць,
Растаптаў старога змея,
І сваёю смерцю знішчыў
Смерць, што грэх падрыхтаваў нам.
Ты сваім уваскрасеннем
У Пасхальнай таямніцы
Дар жыцця ў нас аднаўляеш,
Хоць грэх быў прычынай смерці.
Дай нам, Пане, Тваю ласку.
Мы запалім светач веры,

Каб сустрэць Цябе ў чаканні
І з надзеяй на збаўленне.
Прымі ўсіх, Суддзя ласкавы,
У Нябесным Валадарстве,
Хто у веры і любові
Вызнае Святую Тройцу.
Слугаў Ты пакліч, о Божа,
Што свет гэты пакідаюць.
Ім дазволь ў жыцця краіне
Праслаўляць Цябе навекі. Амэн.

Псальмодыя

*1 ант. Пан захавае цябе ад усякага зла, * будзе
берагчы душу тваю.*

Псальм 121 (120)

Узнімаю вочы свае да вышыняў: *
адкуль прыйдзе мая дапамога?
Дапамога мая ад Пана, *
які стварыў неба і зямлю.
Ён не дасць пахіснуцца назе тваёй, *
не задрэмле той, хто цябе сцеражэ.
Не дрэмле і не спіць *
той, хто сцеражэ Ізраэль.
Пан сцеражэ цябе, *
Пан — твой цень, Ён праваруч цябе.
Удзень сонца не ўдарыць цябе, *
ні месяц ноччу.
Пан захавае цябе ад усякага зла, *
будзе берагчы душу тваю.
Пан будзе сцерагчы выйсце тваё і вяртанне *
цяпер і навекі.
Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

*Ант. Пан захавае цябе ад усякага зла, / будзе берагчы
душу тваю.*

*2 ант. Калі Ты, Пане, будзеш зважаць на беззаконні, *
хто ж вытрывае, Пане?*

Псальм 130 (129)

З глыбіні я клічу Цябе, Пане. *

Пане, пачуй мой голас.

Няхай Твае вушы пачуюць *

голос маіх малітваў.

Калі Ты, Пане, будзеш зважаць
на беззаконні, *

хто ж вытрывае, Пане?

Але ў Цябе прабачэнне, *

каб Цябе паважалі.

Спадзяюся на Пана, *

спадзяецца душа мая на Яго слова.

Душа мая чакае Пана *

больш, чым варта світання.

Больш, чым варта світання, *

няхай Ізраэль чакае Пана,

бо ў Пана міласэрнасць *

і шчодрое ў Яго адкупленне.

Ён адкупіць Ізраэль *

ад усіх беззаконняў ягоных.

Хвала Айцу і Сыну, *

і Духу Святому.

Як была спрадвечу, цяпер і заўсёды, *

і на векі вечныя. Амэн.

*Ант. Калі Ты, Пане, будзеш зважаць на беззаконні, /
хто ж вытрывае, Пане?*

*3 ант. Як Айцец уваскрашае і ажыўляе мёртвых, *
так і Сын, каго хоча, ажыўляе.*

Песня Флп 2, 6-11

Езус Хрыстус, будучы ў постаці Бога, *
не скарыстаў з таго, каб быць нароўні з Богам,
але выракся самога сябе, прыняўшы постаць слугі, †
прыпадобніўшыся да людзей; *
і з выгляду стаўшы як чалавек,
прынізіў сябе, †
будучы паслухмяным ажно да смерці, *
смерці крыжовай.

Таму Бог узвысіў Яго *
і даў Яму імя па-над усялякае імя,

каб на імя Езуса схілілася кожнае калена *
стварэнняў нябесных, зямных і падземных,
і каб кожны язык вызнаваў: †
«Панам ёсць Езус Хрыстус», *
дзеля хвалы Бога Айца.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

*Ант. Як Айцец уваскрашае і ажыўляе мёртвых, / так
і Сын, каго хоча, ажыўляе.*

Кароткае Чытанне

1 Кар 15, 55-57

«Смерць, дзе твая перамога? Смерць, дзе тваё джала?»
Джала смерці — гэта грэх, а сіла граху — гэта закон. Богу ж
падзяка, бо Ён даў нам перамогу праз нашага Пана Езуса
Хрыста.

Кароткі рэспансорый

К.: На Цябе, Пане, спадзяюся, * не буду асаромлены навекі.

Н.: На Цябе, Пане, спадзяюся, * не буду асаромлены навекі.

К.: Узрадуюся і ўсцешуся міласэрнасці Твай.

Н.: Не буду асаромлены навекі.

К.: Хвала Айцу і Сыну, * і Духу Святому.

Н.: На Цябе, Пане, спадзяюся, * не буду асаромлены навекі.

Песня з Евангелля

Ант. да песні Марыі: Кожны, каго дае Мне Айцец, * да Мяне прыйдзе, / і таго, хто прыходзіць да Мяне, / Я не адкіну.

Альбо, у Велікодны перыяд:

Ант. Укрыжаваны ўваскрос з памерлых * і адкупіў нас, / аллелюя.

Песня Марыі Лк 1, 46-55

Велічае душа мая Пана, *

і ўзрадаваўся дух мой у Богу, маім Збаўцу.

Бо глянуў Бог на пакору сваёй слугі, *

і цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні.

Бо вялікае ўчыніў мне Усемагутны, *

а імя Яго святое.

І міласэрнасць Яго з пакалення ў пакаленне *

над тымі, хто Яго баіцца.

Паказаў моц сваёй правіцы, *

рассеяў тых, хто пыхлівы сэрцам.

Скінуў магутных з трона *

і ўзвысіў пакорных.

Дабром галодных насыціў, *

а багатых ні з чым адправіў.

Прыняў свайго слугу Ізраэля, *

памятаючы пра сваю міласэрнасць,

як абяцаў бацькам нашым — *

Абрагаму і яго патомству навекі.

Хвала Айцу і Сыну, *

і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *

і на векі вечныя. Амэн.

*Ант.: Кожны, каго дае Мне Айцец, * да Мяне прыйдзе, / і таго, хто прыходзіць да Мяне, / Я не адкіну.*

Альбо, у Велікодны перыяд:

*Ант. Укрыжаваны ўваскрос з памерлых * і адкупіў нас, / аллелюя.*

Просьбы

Хрыстэ Пане, мы спадзяемся, што Ты прыпадобніш нашае прыніжанае цела да свайго праслаўленага Цела. Таму ўсклікаем:

Пане, Ты жыццё і ўваскрашэнне нашае.

Хрыстэ, Сыне Бога жывога, Ты ўваскрасіў з памерлых Лазара, свайго прыяцеля,

— уваскрашай да жыцця і славы памерлых, якіх Ты адкупіў сваёй каштоўнаю крывёю.

Пане, Ты жыццё і ўваскрашэнне нашае.

Хрыстэ, суцяшыцель засмучаных, падчас уваскрашэння Лазара, юнака з Наім і дачкі Яіра, Ты міласэрна выцер слёзы блізкіх,

— сучеш усіх, хто сёння плача над сваімі памерлымі.

Пане, Ты жыццё і ўваскрашэнне нашае.

Хрыстэ Збаўца, знішчы ў нашым смяротным целе панаванне граху, праз які мы заслужылі пакаранне смерцю,

— каб праз Цябе мы атрымалі вечнае жыццё.

Пане, Ты жыццё і ўваскрашэнне нашае.

Хрыстэ Адкупіцель, паглядзі на тых, хто, не ведаючы Цябе, не мае надзеі,

— каб яны паверылі ва ўваскрашэнне і жыццё вечнае.

Пане, Ты жыццё і ўваскрашэнне нашае.

Хрыстэ, Ты вярнуў невідуччаму святло зроку і даў яму радасць бачыць Цябе,

— асвятлі твары сваіх памерлых, якія дагэтуль пазбаўлены святла.

Пане, Ты жыццё і ўваскрашэнне нашае.

Хрыстэ, Ты дазваляеш, каб распадаўся зямны дом нашага жыцця,

— дай нам вечны і нерукатворны дом у небе.

Пане, Ты жыццё і ўваскрашэнне нашае.

Ойча наш...

Малітва

Божа, святло верных і жыццё справядлівых, Твой Сын адкупіў нас сваёю смерцю і змёртвыхпаўстаннем, змілуйся над слугой Тваім (Тваёй) N., які жыў (якая жыла) з вераю ва ўваскрасэнне з мёртвых, і адары яго (яе) вечным шчасцем. Праз Пана нашага, Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Афіцый завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давадзе да жыцця вечнага.

Н.: Амэн.

1. ЛІТАНІЯ ДА НАЙСВЯЦЕЙШАГА ІМЕНІ ЕЗУС

Кірые, элейсон,

Хрыстэ, элейсон, Кірые, элейсон.

Езу, пачуй нас,

Езу, выслухай нас.

Ойча з неба, Божа,

– змілуйся над намі.

Сыне, Адкупіцель свету, Божа,

Духу Святы, Божа,

Святая Тройца, Адзіны Божа,

Езу, Сыне Бога жывога,

Езу, адлюстраванне Айца,

Езу, яснасць святла вечнага,

Езу, Валадару хвалы,

Езу, Сонца справядлівасці,

Езу, Сыне Панны Марыі,

Езу наймілейшы,

Езу найцудоўнейшы,

Езу, Божа моцны,

Езу, Ойча будучага свету,

Езу, Вястуне Вялікай Рады,

Езу наймагутнейшы,

Езу найцярплівейшы,

Езу найпаслухмянейшы,

Езу ціхі і пакорны сэрцам,

Езу, узор чысціні,

Езу, які любіш нас,

Езу, Божа супакою,

Езу, даўца жыцця,

Езу, узор цнотаў,

Езу, які прагнеш душаў нашых,

Езу, Божа наш,

Езу, прытулак наш,

Езу, Ойча ўбогіх,

Езу, скарбе верных,

Езу, добры Пастыр,

Езу, святло праўдзівае,

Езу, мудрасць спрадвечная,
Езу, дабрыня бязмежная,
Езу, дарога і жыццё нашае,
Езу, радасць Анёлаў,
Езу, Валадар патрыярхаў,
Езу, Настаўнік апосталаў,
Езу, Вучыцель евангелістаў,
Езу, мужнасць мучанікаў,
Езу, святло веравызнаўцаў,
Езу, чыстасць паннаў,
Езу, карона ўсіх святых,
Будзь да нас літасцівы,

– *даруй нам, Езу.*

Будзь да нас літасцівы,

– *выслухай нас, Езу.*

Ад усяго злога

– *выбаў нас, Езу.*

Ад граху ўсялякага,

Ад гневу Твайго,

Ад подступаў шатана,

Ад духа нячыстасці,

Ад смерці вечнай,

Ад занябання натхненняў Тваіх,

Праз таямніцу святога Уцелаўлення Твайго,

Праз нараджэнне Тваё,

Праз дзяцінства Тваё,

Праз найсвяцейшае жыццё Тваё,

Праз труды Твае,

Праз крывавы пот і муку Тваю,

Праз крыж і пакінутасць Твае,

Праз знясіленасць Тваю,

Праз смерць і пахаванне Тваё,

Праз уваскрасенне Тваё,

Праз унебаўшэсце Тваё,

Праз Тваё ўстанаўленне Найсвяцейшай Эўхарыстыі,

Праз радасці Твае,

Праз хвалу Тваю,

Баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету,

– *даруй нам, Езу.*

Баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету,

– *выслухай нас, Езу.*

Баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету,

– *змлуйся над намі, Езу.*

С.: Езу, пачуй нас,

Усе: Езу, выслухай нас.

Молімся: Пане Езу Хрыстэ, Ты сказаў: «Прасіце і атрымаеце, шукайце і знойдзеце, стукайце і будзе адчынена вам», дай нам, просім, адчуць любоў Тваю, каб мы ўсім сэрцам, словамі і ўчынкамі любілі Цябе і ніколі не пераставалі праслаўляць Цябе. Адары нас, Пане Езу, бояззю і бясконцай любоўю да святога імя Твайго, бо Ты ніколі не пакідаеш без апекі тых, каго ўзмацняеш у трываласці любові сваёй. Які жывеш і валадарыш на векі вечныя.

Усе: Амэн.

2. ЛІТАНІЯ ДА НАЙСВЯЦЕЙШАГА СЭРЦА ЕЗУСА

Кірые, элейсон,

Хрыстэ, элейсон, Кірые, элейсон.

Хрыстэ, пачуй нас,

Хрыстэ, выслухай нас.

Ойча з неба, Божа,

– **змлуйся над намі.**

Сыне, Адкупіцель свету, Божа,

Духу Святы, Божа,

Святая Тройца, адзіны Божа

Сэрца Езуса, Сына Айца Спрадвечнага,

Сэрца Езуса, ва ўлонні Дзевы – Маці Духам Святым створанае,

Сэрца Езуса, са Словам Божым істотна з’яднанае,

Сэрца Езуса, бязмежнай велічы,

Сэрца Езуса, святыня Бога,

Сэрца Езуса, сяліба Найвышэйшага,

Сэрца Езуса, доме Божы і брама неба,

Сэрца Езуса, палымнеючае вогнішча міласці,
Сэрца Езуса, справядлівасці і любові скарбніца,
Сэрца Езуса, дабрыні і любові поўнае,
Сэрца Езуса, усіх цнотаў глыбіня бяздонная,
Сэрца Езуса, усялякай хвалы найдастойнейшае,
Сэрца Езуса, валадар і з'яднанне ўсіх сэрцаў,
Сэрца Езуса, у якім усе скарбы мудрасці і ўмеласці,
Сэрца Езуса, у якім уся паўната Боства,
Сэрца Езуса, упадабанне Айца Нябеснага,
Сэрца Езуса, з паўнаты якога мы ўсе атрымалі,
Сэрца Езуса, прага адвечных вышыняў,
Сэрца Езуса, цярплівае і вялікай міласэрнасці,
Сэрца Езуса, шчодрае для ўсіх, хто да Цябе звяртаецца,
Сэрца Езуса, крыніца жыцця і святасці,
Сэрца Езуса, уміласціўленне за грахі нашыя,
Сэрца Езуса, напоўненае знявагамі,
Сэрца Езуса, злачынствамі нашымі змучанае,
Сэрца Езуса, паслухмянае ажно да смерці,
Сэрца Езуса, дзідай прабітае,
Сэрца Езуса, крыніца ўсялякага суцяшэння,
Сэрца Езуса, жыццё і ўваскрасэнне нашае,
Сэрца Езуса, супакой і паяднанне нашае,
Сэрца Езуса, жывая ахвяра за грахі нашыя,
Сэрца Езуса, збаўленне тых, хто на Цябе спадзяецца,
Сэрца Езуса, надзея тых, хто ў Табе памірае,
Сэрца Езуса, радасць усіх святых,
Баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету,

– даруй нам, **Пане.**

Баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету,

– **выслухай нас, Пане.**

Баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету,

– **змілуйся над намі.**

С.: Езу лагодны і пакорны сэрцам,

Усе: Учынi сэрцы нашыя да Твайго падобнымі.

Молімся: Усемагутны вечны Божа, узглянь на Сэрца
Наймiлейшага Сына свайго, на хвалу і ахвяру, якую Ён

складае Табе за нас, грэшных. Змілуйся над тымі, хто просіць
Тваёй міласэрнасці і даруй ім у імя Сына свайго Езуса Хрыста,
які з Табою жыве і валадарыць на векі вечныя.

Усе: Амэн.

Прысвячэнне роду людскога Найсвяцейшаму Сэрцу Езуса

С.: О Езу Наймілейшы, Адкупіцель роду людскога, узглянь на
тых, хто пакорна схіляецца да падножжа Твайго алтара.

Усе: Мы Твая ўласнасць і Табе належаць хочам.

С.: Сёння кожны з нас шчыра аддаецца Найсвяцейшаму Сэрцу
Твайму, каб яшчэ больш з'яднацца з Табою. Многія зусім не
ведаюць Цябе, многія адварнуліся ад Цябе, пагарджаючы
запаведзямі Тваімі. Змілуйся над аднымі і другімі, о Езу
найласкавейшы, і прытулі ўсіх да Святога Сэрца свайго.
Валадаром будзь нам, о Езу, – не толькі вернікам, якія ніколі
не адступілі ад Цябе, але і сынам марнатраўным, якія Цябе
пакінулі.

Усе: Дапамажы, каб як найхутчэй вярнуліся яны ў бацькоўскі
дом і не згінулі ад нястачы і голаду.

С.: Будзь Валадаром для тых, хто памылкова ці праз нязгоду
адлучыўся ад Цябе, прывядзі іх да прыстанку праўды і
адзінства веры, каб хутка настала адна аўчарня і адзін пастыр.
Адары Касцёл Твой бяспечнаю свабодаю. Дай усім народам
супакой і згоду. Учыні, каб на ўсёй зямлі, ад краю да краю,
адзін узносіўся голас.

Усе: Хвала Божаму Сэрцу, праз якое прыйшло для нас
збаўленне. Яму хвала і пашана на векі. Амэн.

3. ЛІТАНІЯ ДА НАЙДАРАЖЭЙШАЙ КРЫВІ ПАНА НАШАГА ЕЗУСА ХРЫСТА

Кірые, элейсон,

Хрыстэ, элейсон, Кірые, элейсон.

Хрыстэ, пачуй нас,

Хрыстэ, выслухай нас.

Ойча з неба, Божа,

– **змілуйся над намі.**

Сыне, Адкупіцель свету, Божа,
Духу Святы, Божа,
Святая Тройца, Адзіны Божа,
Кроў Хрыста, Адзінароднага Сына Айца Спрадвечнага,
– **выбаў нас.**

Кроў Хрыста, уцелаўлёнага Слова Божага,
Кроў Хрыста, Новага і Вечнага Запавету,
Кроў Хрыста, якая сплывала на зямлю пры кананні ў Садзе
Аліўным,

Кроў Хрыста, якая сцякала пры бічаванні,
Кроў Хрыста, якая сачылася з-пад цярнёвай кароны,
Кроў Хрыста, на Крыжы пралітая,
Кроў Хрыста, расплата за нашае збавенне,
Кроў Хрыста, без якой няма прабачэння,
Кроў Хрыста, якая ў Эўхарыстыі поіць і ачышчае душы,
Кроў Хрыста, крыніца міласэрнасці,
Кроў Хрыста, якая перамагае злых духаў,
Кроў Хрыста, мужнасць мучанікаў,
Кроў Хрыста, моц веравызнаўцаў,
Кроў Хрыста, крыніца чыстасці паннаў,
Кроў Хрыста, падтрымка ў небяспецы,
Кроў Хрыста, прахалода працуючых,
Кроў Хрыста, суцяшэнне смуткуючых,
Кроў Хрыста, надзея ў пакаянні,
Кроў Хрыста, палёгка паміраючых,
Кроў Хрыста, супакой і радасць сэрцаў нашых,
Кроў Хрыста, задатак жыцця вечнага,
Кроў Хрыста, збавенне душаў чыстцовых,
Кроў Хрыста, усялякай хвалы і пашанынай дастойнейшая,
Баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету,

– **даруй нам, Пане.**

Баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету,

– **выслухай нас, Пане.**

Баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету,

– **змілуйся над намі.**

С.: Адкупіў Ты нас, Пане, Крывёю сваёю.

Усе: І ўчыніў нас Валадарствам Бога нашага.

Молімся: Усемагутны вечны Божа, Ты Адзінароднага Сына свайго ўстанавіў Адкупіцелем свету і праз Кроў Ягоную даў магчымасць вымаліць прабачэнне. Дай нам, просім, годна ўшаноўваць Ахвяру нашага збаўлення і праз яе мець абарону ад зла часовага на зямлі, каб радавацца вечным шчасцем у небе. Праз Хрыста, Пана нашага.
Усе: Амэн.

4. ЛІТАНІЯ ДА НАЙСВЯЦЕЙШАЙ ПАННЫ МАРЫІ (ЛАРЭТАНСКАЯ)

Кірые, элейсон,
Хрыстэ, элейсон, Кірые, элейсон.
Хрыстэ, пачуй нас,
Хрыстэ, выслухай нас.
Ойча з неба, Божа,

– змілуйся над намі.

Сыне, Адкупіцель свету, Божа,
Духу Святы, Божа,
Святая Тройца, Адзіны Божа,
Святая Марыя,

– маліся за нас.

Святая Багародзіца,
Святая Панна над паннамі,
Маці Хрыстова,
Маці Касцёла,
Маці ласкі Божай,
Маці прачыстая,
Маці беззаганная,
Маці непарушная,
Маці нявінная,
Маці наймілейшая,
Маці найцудоўнейшая,
Маці добрай рады,
Маці Стварыцеля,
Маці Збавіцеля,
Панна наймудрэйшая,
Панна, хвалы годная,

Панна праслаўлёная,
Панна магутная,
Панна ласкавая,
Панна верная,
Люстра справядлівасці,
Сталіца мудрасці,
Прычына нашай радасці,
Святыня духоўная,
Святыня хвалебная,
Святыня слаўная пабожнасці,
Ружа містычная,
Вежа Давідава,
Вежа з косці слановай,
Залаты доме,
Арка Запавету,
Брама нябесная,
Зорка ранішняя,
Аздараўленне хворых,
Прытулак грэшных,
Суцяшальніца засмучаных,
Успамога хрысціянаў,
Каралева Анёлаў,
Каралева патрыярхаў,
Каралева прарокаў,
Каралева апосталаў,
Каралева мучанікаў,
Каралева веравызнаўцаў,
Каралева паннаў,
Каралева ўсіх святых,
Каралева, без граху першароднага зачатая,
Каралева ўнебаўзятая,
Каралева Ружанца святога,
Каралева сем'яў,
Каралева супакою,
Баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету,
– **даруй нам, Пане.**
Баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету,
– **выслухай нас, Пане.**

Баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету,
– змілуйся над намі.

С.: Маліся за нас, Святая Багародзіца.

Усе: Каб сталіся мы годнымі абяцанняў Хрыстовых.

Молімся: Просім Цябе, Пане Божа, дазволь нам, слугам Тваім, цешыцца трывалым здароўем душы і цела, і праз слаўнае заступніцтва Найсвяцейшай заўсёды Панны Марыі май ласку вызваліць нас ад цяперашняга смутку і адарыць вечнай радасцю. Праз Хрыста, Пана нашага.

Усе: Амэн.

Тваёй абароне

Тваёй абароне аддаем, Святая Багародзіца, у нашых патрэбах не пагарджай маленнем нашым. І ад усялякай злой прыгоды выбаўляй нас заўсёды, Панна хвалебная і благаслаўлёная.

О Пані наша, Апякунка наша, Суцяшальніца наша, Ты Заступніца наша, з Сынам сваім нас паяднай, Сыну свайму нас даручай, Сыну свайму нас аддавай.

Малітва св. Бэрнарда

Памятай, о Найсвяцейшая Панна Марыя, што ніколі не здаралася, каб пакінула таго, хто да Цябе ўцякае, Цябе на дапамогу кліча, Тваёй апекі просіць. Гэтым даверам натхнёны, да Цябе, о Панна над паннамі і Маці наша, імкнуся, да Цябе прыходжу, перад Табою, грэшны, плачучы, стаю. О, Маці Слова, не пагарджай словамі маімі, але пачуй іх ласкава і выслухай. Амэн.

5. ЛІТАНІЯ ДА СВЯТОГО ЮЗАФА

Кірые, элейсон,
Хрыстэ, элейсон, Кірые, элейсон.

Хрыстэ, пачуй нас,
Хрыстэ, выслухай нас.

Ойча з неба, Божа,
– **змілуйся над намі.**

Сыне, Адкупіцель свету, Божа,
Духу Святы, Божа,
Святая Тройца, адзіны Божа,
Святая Марыя,

– **маліся за нас.**

Святы Юзэфе,
Слаўны патомак Давіда,
Святло патрыярхаў,
Абраннік Багародзіцы,
Прачысты апякуне Панны,
Апякуне Сына Божага,
Клапатлівы абаронца Хрыста,
Галава Найсвяцейшай Сям'і,
Юзэфе найсправядлівейшы,
Юзэфе найчысцейшы,
Юзэфе наймудрэйшы,
Юзэфе наймужнейшы,
Юзэфе найпакорнейшы,
Юзэфе найвярнейшы,
Люстра цярплівасці,
Прыхільнік убоства,
Узор працуючых,
Аздоба сямейнага жыцця,
Апякуне паннаў,
Апора сем'яў,
Суцяшэнне няшчасных,
Надзея хворых,
Апякуне паміраючых,
Пострах злых духаў,
Апякуне Касцёла святога,

Баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету,

– **даруй нам, Пане.**

Баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету,

– **выслухай нас, Пане.**

Баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету,

– **змілуйся над намі.**

С.: Устанавіў яго панам свайго дома.

Н.: І гаспадаром усіх сваіх уладанняў.

Молімся: Божа, Ты ў сваім цудоўным Провідзе ўчыніў святога Юзафа абраннікам Найсвяцейшай Маці Твайго Сына, дай, просім, каб, ушаноўваючы яго як нашага апекуна на зямлі, мы былі годныя яго заступніцтва ў небе. Праз Хрыста, Пана нашага.

Н.: Амэн.

Малітва да св. Юзафа

У цябе, святы Юзэфе, шукаем мы паратунку ў нашай нядолі. Звяртаючыся па дапамогу да тваёй Найсвяцейшай Абранніцы Панны Марыі, з даверам просім таксама тваёй апекі. Праз любоў, якая яднала цябе з Найсвяцейшай Багародзіцай, і праз тваю айцоўскую апеку, якою ты атуляў Езуса ў дзяцінстве, пакорна просім: глянь ласкава на спадчыну, якую Езус Хрыстус здабыў крывёю сваёю, і сваім магутным заступніцтвам дапамажы нам у патрэбах нашых.

Прадбачлівы апякуне Сям’і Божай, апякуйся абраным патомствам Езуса Хрыста. Адхілі ад нас, мілы ойча, усялякія памылкі і спакусы. Магутны наш абаронца! Прыйдзі да нас ласкава з нябеснаю дапамогаю ў гэтым змаганні з сіламі цемры і, як некалі ў дзяцінстве выратаваў Езуса ад небяспекі, якая пагражала Ягонаму жыццю, так цяпер барані святы Касцёл Божы ад варожых нападаў і ўсялякіх перашкодаў.

Атуляй кожнага з нас нястомнаю апекаю, каб мы, па тваім прыкладзе і тваёю дапамогаю падтрыманыя, маглі жыць у святасці, памерці пабожна і атрымаць вечнае шчасце ў небе. Амэн.

6. ЛІТАНІЯ ДА ЇСІХ СВЯТЫХ (ЛІТУРГІЧНАЯ)

Кірые, элейсон. Кірые, элейсон.
Хрыстэ, элейсон. Хрыстэ, элейсон.
Кірые, элейсон. Кірые, элейсон.

Святая Марыя, Маці Божая,

– **маліся за нас.**

Святы Міхале,
Святыя анёлы Божыя,
Святы Яне Хрысціцелю,
Святы Юзэфе,
Святыя Пётра і Паўле,
Святы Андрэю,
Святы Яне,
Святая Марыя Магдалена,
Святы Стэфане,
Святы Ігнацыю з Антыёхіі,
Святы Лаўрэнцію,
Святыя Пэрпэтуя і Фэліцыта,
Святая Агнешка,
Святы Грыгорыю,
Святы Аўгустыне,
Святы Атаназію,
Святы Базылю,
Святы Марціне,
Святы Бэнэдыкце,
Святыя Францішку і Дамініку,
Святы Францішку Ксавэрыю,
Святы Яне Марыя Віянэй,
Святая Кацярына Сіенская,
Святая Тэрэза ад Езуса,
Усе святыя Божыя,
Будзь да нас літасцівы,

– **выбаў нас, Пане.**

Ад усяго зла
Ад усялякага грэху
Ад смерці вечнай
Праз уцелаўленне Тваё

Праз смерць і ўваскрасенне Твае
Праз спасланне Духа Святога
Мы, грэшныя, Цябе просім,

– **выслухай нас, Пане.**

Касцёл Твой святы берагчы і кіраваць ім май ласку,

– **Цябе просім, выслухай нас, Пане.**

Айца Святога і ўсё духавенства берагчы ў святой пабожнасці
май ласку,

– **Цябе просім, выслухай нас, Пане.**

Увесь народ хрысціянскі супакоем і еднасцю адарыць
май ласку,

– **Цябе просім, выслухай нас, Пане.**

Нас у святой службе Тваёй умацаваць май ласку,

– **Цябе просім, выслухай нас, Пане.**

Езу, Сыне Бога жывога,

– **Цябе просім, выслухай нас, Пане.**

Хрыстэ, пачуй нас.

Хрыстэ, пачуй нас.

Хрыстэ, выслухай нас.

Хрыстэ, выслухай нас.

Малітва

Божа, прытулак наш і сіла, крыніца нашай пабожнасці,
выслухай пакорныя малітвы свайго Касцёла і ўчыні, каб мы
атрымалі ўсё, аб чым Цябе з даверам просім. Праз Хрыста,
Пана нашага.

Н.: Амэн.

7. ЛІТАНІЯ ДА БОЖАЙ МІЛАСЭРНАСЦІ

Кірые, элейсон,

Хрыстэ, элейсон, Кірые, элейсон.

Хрыстэ, пачуй нас,

Хрыстэ, выслухай нас.

Ойча з неба, Божа,

– **змілуйся над намі.**

Сыне, Адкупіцель свету, Божа,

Духу Святы, Божа,

Святая Тройца, адзіны Божа,

Міласэрнасць Божая, бязмежная годнасць Стварыцеля,

– **давяраем Табе.**

Міласэрнасць Божая, найбольшая дасканаласць Адкупіцеля,

Міласэрнасць Божая, неспасцігальная любоў Асвяціцеля,

Міласэрнасць Божая, незразуметая таямніца Святой Тройцы,

Міласэрнасць Божая, праяўленне найвялікшай моцы Пана,

Міласэрнасць Божая ў стварэнні духаў нябесных,

Міласэрнасць Божая, якая кліча нас з небыцця да існавання,

Міласэрнасць Божая, якая ахоплівае ўвесь сусвет,

Міласэрнасць Божая, якая адорвае нас несмяротным жыццём,

Міласэрнасць Божая, якая ахоўвае нас ад заслужанага пакарання,

Міласэрнасць Божая, якая ўздывае нас з няшчасця граху,

Міласэрнасць Божая, якая апраўдвае нас у Слове
ўцелаўлёным,

Міласэрнасць Божая, якая струменіць з ранаў Хрыстовых,

Міласэрнасць Божая, якая сыходзіць з Сэрца Езуса,

Міласэрнасць Божая, якая дае нам Найсвяцейшую Панну
Марыю за Маці міласэрнасці,

Міласэрнасць Божая ў аб'яўленні таямніцаў Божых,

Міласэрнасць Божая ва ўстанаўленні паўсюднага Касцёла,

Міласэрнасць Божая ва ўстанаўленні святых сакрамэнтаў,

Міласэрнасць Божая ў сакрамэнце хросту і пакаяння,

Міласэрнасць Божая ў сакрамэнце алтара і святарства,

Міласэрнасць Божая ў пакліканні нас да святой веры,

Міласэрнасць Божая ў навяртанні грэшнікаў,

Міласэрнасць Божая ў асвячэнні справядлівых,

Міласэрнасць Божая ва ўдасканаленні праведнікаў,

Міласэрнасць Божая, палёгка для хворых і церпячых,

Міласэрнасць Божая, суцяшэнне змучаных сэрцаў,

Міласэрнасць Божая, надзея для тых, хто ў распачы,

Міласэрнасць Божая, якая спадарожнічае ўсім людзям заўсёды
і ўсюды,

Міласэрнасць Божая, што апярэджвае нас ласкамі,

Міласэрнасць Божая, супакой паміраючых,

Міласэрнасць Божая, нябесная раскоша збаўленых,

Міласэрнасць Божая, прахалода і палёгка душаў чыстцовых,

Міласэрнасць Божая, карона ўсіх святых,
Міласэрнасць Божая, невычэрпная крыніца цудаў,

Баранку Божы, які праявіў найбольшую міласэрнасць у
адкупленні свету на крыжы,

– **даруй нам, Пане.**

Баранку Божы, які міласэрна ахвяруеш сябе за нас падчас
кожнай святой Імшы,

– **выслухай нас, Пане.**

Баранку Божы, які з бясконцай міласэрнасці адпускаеш грахі
нашыя,

– **змілуйся над намі.**

С.: Міласэрнасць Божая па-над усе Яго справы

Н.: Таму Міласэрнасць Пана праслаўляць буду

Молімся: Божа, міласэрнасць Твая бязмежная, а скарбы
літасці бясконцыя. Глянь на нас ласкава і ўмацуй нашу надзею
на міласэрнасць Тваю, каб мы ніколі, нават у самых цяжкіх
выпрабаваннях, не паддаваліся распачы, але заўсёды з даверам
згаджаліся з Тваёю воляю, бо Ты – сама Міласэрнасць. Праз
Пана нашага Езуса Хрыста, Валадара міласэрнасці, які з
Табою і Духам Святым аказвае нам міласэрнасць навікі.

Усе: Амэн.

8. ЛІТАНІЯ ЗА ПАМЕРЛЫХ

(для прыватнага чытання)

Ойча з неба, Божа,

– **змілуйся над намі.**

Сыне, Адкупіцель свету, Божа,

Духу Святы, Божа,

Святая Тройца, адзіны Божа,

Святая Марыя,

– **маліся за яго (яе, іх).**

Брама нябесная,

Каралева ўнебаўзятая,

Святы Міхале,

Святы Яне Хрысціцелю,

Святы Юзэфе,

Святы Н. (апякун памерлага),

Усе святыя Божыя,

Будзь да яго (яе, іх) міласцівы,

– **выбаў яго (яе, іх), Пане.**

Ад усялякага зла,

Ад цяпленняў у чыстцы,

Праз уцелаўленне Тваё,

Праз нараджэнне Тваё,

Праз хрост і святы пост Твой,

Праз крыж і муку Тваю,

Праз смерць і пахаванне Тваё,

Праз уваскрасенне Тваё,

Праз унебаўшэсце Тваё,

Праз спасланне Духа Святога,

Праз хвалебнае прыйсце Тваё,

Адпусціць нам грахі май ласку,

– **Цябе просім, выслухай нас, Пане.**

Розум наш прагненнем неба запаліць май ласку,

– **Цябе просім, выслухай нас, Пане.**

Нас ад раптоўнай і неспадзяванай смерці захаваць май ласку,

– **Цябе просім, выслухай нас, Пане.**

Душы нашыя, братоў, родных і дабрадзеяў нашых ад вечнай згубы выратаваць май ласку,

– Цябе просім, выслухай нас, Пане.

Дабрадзеем нашым вечную ўзнагароду даць май ласку,

– Цябе просім, выслухай нас, Пане.

Нашых настаўнікаў і выхавацеляў вечным святлом адарыць май ласку,

– Цябе просім, выслухай нас, Пане.

Душы ўсіх ахвяраў аварый, катастрофаў і войнаў сваёй міласэрнасцю атуліць май ласку,

– Цябе просім, выслухай нас, Пане.

Усім верным памерлым вечны супакой і радасць у хвале ўваскрасэння даць май ласку,

– Цябе просім, выслухай нас, Пане.

Баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету,

– даруй нам, Пане.

Баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету,

– выслухай нас, Пане.

Баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету,

– змілуйся над намі.

Молімся: Божа, Ты ўчыніў, што Твой Сын перамог смерць і ўзышоў на неба, дай Тваім памерлым слугам стаць удзельнікамі Яго перамогі над смерцю, каб маглі вечна сузіраць Цябе, свайго Стварыцеля і Адкупіцеля. Праз Хрыста, Пана нашага.

Н.: Амэн.